

—Людзьмі звацца!
Янка Купала

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ БЕЛАРУСІ

ПЯТНІЦА

7

М А Я
1993 г.

№ 18 (3688)

КОШТ
3 рублі

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ЦІ БУДЗЕ БЕЛАРУСКІ ВАЎЧАР?

Гутарка карэспандэнта «ЛіМа» з першым намеснікам старшыні камітэта па кіраванні дзяржмаёмасцю пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь Казімірам РАМАНОЎСКІМ.

СТАРОНКІ 3 - 4

У БОГА ЎСЕ МЫ ЖЫВЫЯ...

Яўген МАЗО: «Ля вёскі Пяцігодка я падняў два жэтоны загінуўшых, але усё роўна ненавісных мне нямецкіх салдат. Я ведаў, што ў 1944 годзе тут, пад Мінскам, была палонена стотысячная армія «Цэнтр». А гэтыя двое засталіся тут, на беларускай зямлі, назаўсёды. Міжволі падумалася: хто яны, хто ў іх застаўся там, у фатэрляндзе — бацькі, сёстры, браты?»

СТАРОНКІ 4, 14 - 15

ПАЛІГОН ДЛЯ БУДУЧЫНІ

Леанід ЛЫЧ: зноў пра адраджэнне, мову і лёс пакалення.

СТАРОНКА 5

ШЧОДРЫ ЦВЕТ

Нататкі Алеся МАРЦІНОВІЧА пра першыя нумары часопіса «Першацвет».

СТАРОНКІ 6 - 7

СЛУЖЫМ АЙЧЫНЕ

Чарговы выпуск газеты Згуртавання беларускіх вайскоўцаў.

СТАРОНКІ 8 - 9

ДАГІСТАРЫЧНЫЯ БЛУКАННІ: ЛІТВА І ЖАМОЙЦЬ

Яшчэ адна гіпотэза Івана ЛАСКОВА.

СТАРОНКІ 14 - 15

ПОМСТА

Ніна СТУЖЫНСКАЯ: «На Беларусі не было, бадай, ніводнага павета, дзе б пасля кастрычніцкага перавароту не адбываліся выступленні і паўстанні супраць камуністычнага рэжыму. Народ не скарыўся камісарам-дзяржаўю...»

СТАРОНКА 16



ДОБРЫ ДЗЕНЬ, САЛДАТ

Франтавы фотакарэспандэнт, які рабў гэты здымак, наўрад ці папытаў у стомленага, змучанага вайной салдата яго імя, а тым больш імя хлапчання, якога ён моцна прыцснуў да сябе. А мо і папытаў, і занатаваў, ды так сталася, што прапаў той франтавы бланкет, а разам з ім -- і імяны двух чалавек з той, сёння далёкай ужо ад нас вайны. І ўглядаемся мы цяпер проста ў фотадакумент, у Яго Вялікасць дакумент гісторыі, што данёс да нашых дзен толькі адно /але якое! / імгненне Вялікай Айчыннай...

Кожнага чацвёртага жыхара Беларусі ўзяў малох вайны... Над гэтымі двама са здымка вайна злігавалася. Я спрабую сабе ўявіць, колькі дзен і начэй у залітых вадой акапах і зямлянках, адступаючы і наступаючы пад грозную музыку вайны, губляючы ў крывавай сечы сяброў і таварышаў, гэтак салдату мроілася вось такая сустрэча, вось такое

імгненне, калі можна будзе прыпасці да рэдных дзіцячых вуснаў. Дзякуй Богу, здзейснілася.

Пра далейшы іх лёс можна толькі здагадавацца. Дэмабілізаваны салдат, відаць, адразу пайшоў працаваць, ладзіць разбуранае вайной жыццё. Але і думкі такой у яго не магло тады з'явіцца, што пройдзе час, і пераможаная ім краіна зажыве ў шмат разоў лепей, чым яго...

Ну, а хлапчання? Колькі яму тут? Гадоў сем-восем? Значыць, сёння пад шэсцьдзесят. Хацелася б спадзявацца, што жыццё не вельмі кідала яго па сваіх перакатах, што ў яго добрая сям'я, дзеці, унукі. Мо ўжо і такія, як ён на тым далёкім здымку.

Вось такі кругазварот жыцця. Яшчэ раз угледзімся ў фотаздымак. Добры дзень, салдат. Са святам Перамогі цябе!

М. З.

КОЛА ДЗЁН

Адна падзея мінулага тыдня і па сёння выклікае дзесяткі каментарыяў журналістаў і палітыкаў — першамайская пабоішка ў Маскве. Дэманстрацыя некамуністаў і нацыянал-патрыётаў па загадзя адрэжысіраваным сцэнары перарасла ў правакацыю, правакацыя — у трагедыю. Ад атрыманых траўм памёр у шпіталі амонавец, сотні параненых як з аднаго, так і з другога бакоў — вось вынікі крывавай суботы. Чырвані на крываваых сцягах камуністаў пабольшала. І яна дзейнічае на іх гэтак, як чырвоная ануча на быка. Не трэба апеляваць да здаровага сэнсу, розуму, палітычнай разважлівасці. Задумаем: ці ёсць яны ў іх? Бо напярэдадні новага свята — Дня Перамогі — з лагера некамуністаў чуваць тыя ж самыя заклікі, тая ж прага крыві. Монстраў нельга прыручыць альбо перавыхаваць.. Б.Ельцын, вядома, разумее гэта, аднак ці зробіць ён тыя рашучыя крокі, пра якія абяцаў 20 сакавіка?.. Адно добра — дзякуй Богу, на Беларусі святыя праходзяць ціха і непрыкметна. Большасць гараджан скарыстоўвае цёплыя выхадныя дні для працы на лецішчы..

ВІЗИТ ТЫДНЯ

Генеральны сакратар Савета Еўропы Катрын Лялюм'ер два дні знаходзілася ў Мінску. Праграма афіцыйнага візиту была вельмі насычанай. Спадарыня Лялюм'ер сустрэлася са Станіславам Шушкевічам, з Пятром Краўчанкам, з прадстаўнікамі палітычных партый, і рухаў, з народнымі дэпутатамі і кіраўнікамі шэрагу міністэрстваў. Аднак Беларусі гэты візит нічога сутысальнага не даў. Наша рэспубліка на сённяшні дзень не гатова да ўступлення ў Савет Еўропы — такую выснову зрабіла ў ходзе візиту К.Лялюм'ер.

НАВІНА ТЫДНЯ

На чарговым пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі вырашана адмовіцца ад расійскага вопыту «ваўчырызацыі» прадпрыемстваў, а правесці іх акцыянаванне. Як, якім чынам будзе ісці на Беларусі прыватызацыя — канчаткова вырашыць чарговая сесія Вярхоўнага Савета, а што яна дасць — пакажа час.

АДМЕТНАСЦЬ ТЫДНЯ

Тры камісіі Вярхоўнага Савета Беларусі рыхтуюць да разгляду на чарговай сесіі пытанне аб правядзенні рэферэндуму аб уступленні Беларусі ў сістэму калектыўнай бяспекі СНД. У сувязі з гэтым народныя дэпутаты Д.Булахаў і У.Грыбануў правялі прэс-канферэнцыю. Д.Булахаў адзначыў, што спіс пытанняў, якія будуць унесены ў бюлетэнь, можа быць папоўнены пытаннем аб прэзідэнцтве, аб прыватнай уласнасці на зямлю і... аб дзяржаўным духмоўі.

РАДА ТЫДНЯ

У Доме літаратара адбылася Каардынацыйная нарада дэмакратычна-патрыятычных сіл, у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі БСДГ, АДПБ, БСП, БХДЗ, ПНЗ, БЗВ, ЗБС «Бацькаўшчына» і іншых партый і рухаў. Арганізацыйна-ўдзельнікі нарады прынялі сумесную заяву «Абаронім суверэннасць і незалежнасць Беларусі», у якой гаворыцца: «Нельга дазволіць уцягнуць Беларусь у ваенна-палітычны саюз з іншымі дзяржавамі, які прымусіць нашых дзяцей удзельнічаць у крывавах канфліктах дзеля чужых інтарэсаў». У нарадзе прынялі ўдзел С.Шушкевіч. Аднак нават прысутнасць лідэра нашай дзяржавы, ініцыятара правядзення рэферэндуму, які прапанаваў сваю формулу аб'яднання дэмакратычных сіл — «Згода дзеля прагрэсу і дзеля Бацькаўшчыны», — не стала для дэмакратаў яднаючай. У адрозненне ад некамуністаў яны ніяк не могуць паразумецца між сабою.

ДАБРАЧЫННАСЦЬ ТЫДНЯ

Напярэдадні Дня Перамогі С.Шушкевіч правёў прыём грамадзян. Уважліва выслушаўшы просьбы ветэранаў, іншых грамадзян, Станіслаў Станіслававіч паабяцаў ім дапамагчы, не пакінуць без увагі ніводзін іх клопат. Вячаслаў Францавіч Кебіч, са свайго боку, у сувязі з Днём Перамогі падпісаў распараджэнне: аказаць матэрыяльную дапамогу ветэранам ВВВ у памеры 6 тысяч рублёў, а сем'ям тых, хто загінуў, — 3 тысячы. Як кажуць, хто чым можа...

КУР'ЁЗ ТЫДНЯ

Лепшымі краінамі для заходняга інвеставання з боку дзяржаў Усходняй Еўропы і былых савецкіх рэспублік з'яўляюцца Венгрыя, Чэхія, Польшча, Расія і Казахстан — да такой высновы, пасля апытання 620 прадстаўнікоў краін-членаў Еўрапейскага банка рэканструкцый і развіцця, прыйшоў тыднёвы дзелавы колаў ЗША «Іст юропан інвестмент мэгэзін». Беларусь, як бачым, нягледзячы на сваю хвалебную «эканамічную стабільнасць», у пяцёрку лепшых не трапіла.

ЗДАРЭННЕ ТЫДНЯ

Раніцай 3 траўня ў Мінску невядомыя злачынцы ўпадазраюцца «гастролеры» з поўдня/абрабавалі кватэру святара Яна Матусевіча і жорстка збілі гаспадара. Гэта ўжо не першы падобны выпадак на Беларусі. Аднак на гэты раз газеты за гэтым злачынствам палітычнай акцыі не бачаць.



30 красавіка ў дырэкцыі Дзяржаўнага мастацкага музея Беларусі адбылася цырымонія перадачы чэка на суму дзесяць тысяч долараў, ахвяраваных адным з прадстаўнікоў беларускай эміграцыі на рэстаўрацыю Мірскага замка. Чэк быў перададзены дырэктару музея Юры Карачуну міністрам замежных спраў рэспублікі Пятром Краўчанкам, які атрымаў яго ад фундатара. У кароткай прамове сп. Карачун адна-

чыў, што ў справе аднаўлення архітэктурнай спадчыны краіны вялікая роля належыць беларусам замежжа, а таксама ЮНЕСКА, шчыльныя сувязі з якімі наладжваюцца праз дапамогу Міністэрства замежных спраў. Сп. Карачун выказаў думку аб неабходнасці ўтварэння міжнароднага фонду рэстаўрацыі Мірскага замка і адпаведных захадах улад краіны да заахвочвання яго фундатараў.

У. ПАНАДА

БРЫФІНГ

У МУЗЕІ КУПАЛЫ, ЗА КАВАЙ...

На мінулым тыдні Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі арганізавала брыфінг з адмысловай павесткай дня: «Культура і прэса». Дакладней, тэма брыфінгу тычылася праблем супрацоўніцтва Міністэрства культуры і — друкаваных выданняў.

У нейкім сэнсе, такі брыфінг у інфармацыйным жыцці рэспублікі — падзея незвычайная. Раней сустрэчы журналістаў і міністэрскіх работнікаў адбываліся часцей з якой-небудзь спецыфічнай нагоды ў культурным жыцці. Цяпер жа міністэрства сп.Я.Вайтовіча вырашыла зрабіць адмысловы крок да журналісцкай грамадскасці — каб, са свайго боку, падзяліцца сваімі стратэгічнымі планами і паўсядзённымі клопатамі, і, з другога боку, выслухаць меркаванні сваіх спраўных крытыкаў і дабрадзейцаў, якімі ёсць /ці, ва ўсякім разе, павінны быць/ для любой дзяржаўнай структуры журналісты. Варта асабліва адзначыць, што гэта не проста манерны крок, але крок падрыхтаваны — дзякуючы старанням новага дарэдакцыя міністра сп.Г.Марчука рэдакцыі газет атрымалі г. зв. пакеты дакументаў, у якіх былі прадстаўлены справаздачы вядучых аддзелаў міністэрства за 1992 год, планы на бягучы год і, што на наш погляд уяўляе асаблівую каштоўнасць для людзей пішучых, — брашуру з тэкстам канцэпцыі «Асноўныя напрамкі адрэдакцыі і развіцця беларускай нацыянальнай культуры» /кіраўнік творчага калектыву праф.А.Мальдзіс./.

Аналізі абмеркаванне дакументаў, трэба думаць, — справа бліжэйшага часу.

Такім чынам, пагаворыць на сустрэчы ўрадаўцаў і журналістаў было пра што. Дарэчы, гутарка адбывалася за кавай у Літаратурным музеі Янкі Купалы і доўжылася некалькі гадзін. Выступілі практычна ўсе намеснікі міністра, кіраўнікі некаторых аддзелаў, рэктар Беларускага інстытута праблем культуры, прадстаўнікі Саюза майстроў народнай творчасці, Саюза дызайнераў, Канфедэрацыі творчых саюзаў і асацыяцыі Рэспублікі Беларусь і інш. Ад «высокага стылю», які спачатку задалі на брыфінгу міністэрскія работнікі, гутарка, «дзякуючы» спадарам журналістам, набыла, можна сказаць, больш інтымную, камерную форму. І неак — у каторы ўжо раз за апошнія гады... — стала зразумела проста, даўня, але неўпрыкмет забытая ісціна: якімі б скрутнымі, жорсткімі ні былі сацыяльна-палітычныя катаклізмы ў краіне, творчыя людзі, дбайцы пра культуру — ці то ўрадаўцаў-дзяржаўнікаў, ці то інтэлектуальна, духоўна эліта грамадства, — ні ў якім разе не павінны раз'ядноўвацца, замыкацца ў сваіх унутраных праблемах і недамагах. А прэса, сродкі масавай інфармацыі на тое і прызначаны, каб падтрымліваць

і, у выпадку неабходнасці, — узаўважыць лучнасць дзяржаўнай і духоўнай сферы грамадства...

Прынамсі, менавіта так можна было ўспрыняць пануючы падсвядомы лейтматыў сустрэчы. На жаль, не ўсе выданні культурна-мастацкага накірунку былі на ёй прадстаўлены; нікога не было з Саюза журналістаў, Нацыянальнай дзяржаўна-мастацка-кампаніі, Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь... Але, будзем спадзявацца, — і пра гэта сп.Вайтовіч сказаў зусім пэўна, — такія гутаркі і сустрэчы напэўна ператворацца ў міністэрскую традыцыю, бо /циту тую міністра/: «Мы адчулі са свайго боку вялікую карысць ад абмену думкамі і паспрабем вашыя парады, заўвагі і прапановы ўлічыць у сваёй практычнай рабоце».

Што тычыцца «прапанов і заўваг», дык іх з боку журналістаў наступіла нямала. Усе яны ў той ці іншай ступені закраналі практычныя аспекты супрацоўніцтва рэдакцый і міністэрства, каб гэта спрыяла адкватнаму адлюстраванню культурнага працэсу ў сродках масавай інфармацыі, газетах і часопісах. Была выказана таксама прапанова накіраваць арганізацыю /вядома, з боку Міністэрства культуры/ творчых журналісцкіх конкурсаў у розных галінах культуры і мастацтва.

Ю.З.

ВЫСТАВЫ

ЖЫВЕ І ПРАЦУЕ

Выстаўка «Беларуская кніга-92» /яна па 9 мая працуе ў Доме кнігі па праспекце Машэрава ў сталіцы нашай дзяржавы/ пачалася зусім не пампэзна. Вядома, было і ўрачыстае адкрыццё, але яму папярэднічала рабочая, так бы мовіць, прэс-канферэнцыя для журналістаў. Пра гэта ў першую чаргу сведчыла выступленне міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь А. Бутэвіча. Па-дзелавому разважліва і канкрэтна ён абмалываў становішча, што склалася сёння ў рэспубліканскім кнігавыданні. Адметнасць выстаўкі, падкрэсліў міністр у тым, што яна праходзіць у зусім новых папярэдніх, грамадскіх і, зразумела, вытворчых умовах. На ёй прадстаўлены не лепшыя кнігі, як практыкавалася раней, а ўсе, якія выйшлі на працягу года, выпушчаныя не толькі дзяржаўнымі выдавецтвамі /іх у рэспубліцы дзесяць/, а і не дзяржаўнымі. А. Бутэвіч у сувязі з

гэтым прывёў цікавую лічбу. Аказваецца, права займацца выдавецкай дзейнасцю атрымалі на сённяшні дзень 473 калектывы. Сярод іх — і вышэйшыя навукальныя ўстановы, і міністэрствы, і прыватныя выдавецтвы.

Праўда, як засведчыла выстаўка, асноўная нагрузка ўсё ж па-ранейшаму кладзецца на дзяржаўную структуру. Імі летась выпушчана 1020 назваў кніг, на ўсё ж астатнія прыпадае 1365 назваў. Быццам не так і мала, але ж нельга забываць, што сюды ўваходзяць і рускамоўныя выданні, у тым ліку самыя розныя «Анжэлікі» і «чтиво» яшчэ ніжэйшага гатунку.

Міністр расказаў аб захадах, што прымаюцца, каб чытач мог своечасова атрымаць неабходную кнігу. Выкарыстоўваецца форма дзяржаўнага зааказу, даноцца датацыі, нарошчваюцца выдавецкія

магутнасці. У той жа час і шмат цяжкасцей: знізілася мастацкае афармленне кніг, іх паліграфічнае выкананне.

Аднак, адзначыў А. Бутэвіч, спадзяванні на лепшае ёсць. Усцешвае і тое, што не адны дзяржаўныя выдавецтвы працягваюць цікавацца для выпуску дзіцячай літаратуры, у тым ліку на беларускай мове. Увогуле, да гэтай справы, відаць, неабходна падключыцца ўсім дзяржаўным выдавецтвам. Скажам, выдавецтва «Полымя» магло б выпускаць для дзіцячых краязнаўчых літаратураў, ёсць што рабіць тут і «Мастацкай літаратуры», і «Вышэйшай школе», і «Народнай асвеце».

Дарэчы, як засведчыла выступленне галоўнага рэдактара выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Пётруся Броўкі Б. Сачанкі, «БелЭн» ужо пачало працаваць менавіта ў гэтым кірунку. Рыхтуюцца кніжкі серыі «Энцыклапедычная бібліятэка школьніка», даведнік «Беларусь — наша Бацькаўшчына».

Але, калі гаварыць пра лёс пад-

ЛІСТ У РЕДАКЦЫЮ

А ДОШКА Ж БЫЛА СКАРЫНАВА!

Мы здзіўлены той крытыкай, якая прагучала на апошняй сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па адрасу Міністэрства замежных спраў у сувязі з адкрыццём мемарыяльнай дошкі ў Падуді. Бо пры гэтым тэндэнцыя не было сказана, каму прысвечана тая дошка і пры якіх акалічнасцях усе адбылася.

А на дошцы, зробленай таленавітым беларускім скульптарам Валерыем Янушкевічам і ўрачыста ўстаноўленай на сцене Падуданскага ўніверсітэта, — выява нашага слаўтага першадрукара і асветніка-гуманіста Францішка Скарыны, які 480 год назад, у 1512 г., здаў там бліскуча экзамен на тытул доктара медыцыны. Дошку гэтую павінны былі адкрыць два з паловай гады назад — калі святкавалася 500-годдзе нараджэння вялікага Палачаніна. Але тады не было яшчэ разумення і італьянскага боку. Спатрабіліся два гады напружанай дыпламатычнай работы, каб нарэшце дамагчыся свайго. І ў выніку атрымалася вялікае свята беларускай культуры, якое ў перспектыве можа даць болей, чым іншыя перамогі. У час гэтага свята многія і многія італьянцы ўпершыню адкрылі для сябе Беларусь. І сталі яе сябрамі, што пацярджваюць канкрэтнымі справамі, як, напрыклад, дырэктар фірмы «Сімод» Паола Сінгалья, што прывязджаў у Беларусь, каб наладжваць сувязі і аказваць канкрэтную эканамічную дапамогу. Іншыя даюць грошы на выданне матэрыялаў першай беларуска-італьянскай навуковай канферэнцыі / яна адбылася адначасова ў Венецыі /, як гэта рабіць венецыянскі фонд Чыні. А колькі італьянцы сёння робяць для беларускіх ахвар Чарнобыля!

І яшчэ адна важная акалічнасць: дзякуючы ініцыятыўнасці Міністэрства замежных спраў паездку ў асноўным

фінансавалі італьянскія спонсары. Разу-меючы, што ў Беларусі няма валюты, мы пагадзіліся ехаць праз усю Еўропу аўтобусам, начуючы ў ім і харчуючыся хатнімі бутэрбрэдамі. І дзеля Скарыны, дзеля ўмацавання беларуска-італьянскіх сувязяў — трывалі. Разумелі, што гэта патрэбна для Беларусі, дзеля яе вяртання ў Еўропу.

І раптам усё гэта паказваецца так, нібы яно нейкая дробязь і нікому непатрэбна. Нінашаму Адраджэнню, ні нашай гістарычнай памяці, ні нашаму міжнароднаму прэстыжу. Нібы прапаганда ў свеце беларускай культуры, навукі, музыкі, нацыянальнай спадчыны, беларускага слова не актуальна сёння.

Вельмі шкадуем, што наша пленная паездка ў Італію і звязаная з ёю мерапрыемствы ў Падуді і Венецыі, якія мелі важнае не толькі культурнае, але і палітычнае значэнне, атрымалі неаб'ектыўную і несправядлівую ацэнку з такой высокай дзяржаўнай трыбуны Рэспублікі Беларусь.

Г. ГАЛЕНЧАНКА, заг. аддзела Інстытута гісторыі АН Беларусі; **М. ГРЫГОРЧЫК**, лаўрэат міжнародных конкурсаў; **М. КАЦНЬСОН**, дырэктар ансамбля салістаў «Класік-Авангард»; **А. ЛОЙКА**, дэкан філфака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, член-карэспандэнт АН Беларусі; **А. МАЛЬДЗІС**, дырэктар Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны; **Ф. МІХАСЕНКА**, старшыня Таварыства Дантэ Алігеры; **В. ЧАМЯРЫЦКІ**, заг. аддзела Інстытута літаратуры АН Беларусі

ДАПАЎНЕННЕ

ПРЭВЕНТЫЎНАЯ ПАРТЫЯ

У мінулым нумары мы паведамілі пра вынікі работы чарговага сойма БНФ. На жаль, па-за ўвагаю аўтара нататкі засталася рашэнне сойма аб магчымасці стварэння ў рамках БНФ партыйнай структуры. «У цяперашніх варунках існуе небяспека, што Вярхоўным Саветам можа быць уведзена забарона на ўдзел у выбарчай кампаніі для рукаў, што пазбавіць БНФ магчымасці актыўна ўдзельнічаць у выбарах», — гаворыцца ў пастанове. «Каб запобегчы гэтаму,

разгледжана магчымасць стварэння ў рамках фронту партыі, прычым гэта будзе партыя парламенцкага тыпу; яе праграма будзе праграма БНФ; дзейнасць партыі распачне з пачаткам выбарчай кампаніі і толькі пры ўмове, калі грамадска-палітычным рухам сапраўды будзе забаронена ўдзельнічаць у выбарах.

Пасяджэнне па стварэнні Партыі Беларускага Народнага Фронту мяркуюцца правесці падчас III з'езду БНФ у траўні г. г.

Сябры «ЛіМа»!

Цяперашняя падпісная кампанія як ніколі хуткацечная. Да заканчэння падпіскі засталася ўсяго два тыдні. Большасць з нас, звычайна, пакідае падпіску на апошнія дні. Не адкладвайце на заўтра тое, што трэба зрабіць сёння. Калі вы хочаце атрымаць «ЛіМ» і ў другім паўгоддзі — знайдзіце час і завітайце ў бліжэйшае паштовае аддзяленне.

Кошт падпіскі — 240 рублёў на паўгода.

Наш індэкс — 63856.

Застанёмся сябрамі!

рыхтаваныя рукапісы, дык становіцца не з лепшых. Пра гэта гаворыў дырэктар выдавецтва «Юнацтва» В. Лукаша. Калі ў 1985—1986 гадах выпускалася 160—170 назваў кніг у год, дык цяпер колькасць гэтай знізілася ў два разы і болей. Самае горшае — затрымліваюцца кніжкі для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў.

Удзельнікі прэс-канферэнцыі задалі яе арганізатарам шмат пытанняў. Ваш карэспандэнт, у прыватнасці, выкавіўся ажыццяўленнем праграмы, цыркуля гісторыка-дакументальных хронік «Памяць». Адказ далі А. Бутэвіч і Б. Сачанка. Першыя адзінаццаць кніг серыі выйшлі ў «БелЭне». Нядаўна пачынаецца свет хроніка Хойніцкага раёна, на падыходзе — Гродзенскага. На 1994 заплаваны хронікі Расонскага і Рагачоўскага раёнаў. Паскорана рыхтуецца кніга, прысвечаная 50-годдзю Перамогі. Вялікія цяжкасці з фінансаваннем. Напрыклад, сабекошт аднаго экзэмпляра «Хойніцкай хронікі» — 628 рублёў, а том прадаецца за 180 рублёў. Кніга

«Гродзенскай хронікі» пацягне ўвогуле за тысячы рублёў. Выдавецтва, каб «зарабіць» паперу, скажаў Б. Сачанка, вымушана выпускаць такія энцыклапедыі, як «Фотаграфія», «Культура питания», «Энцыклапедыя молодой семьи». А. Бутэвіч бачыць выйсце ў тым, каб хронікі фінансавалі і мясцовыя раённыя ўлады, з боку дзяржавы неабходна падключыць да гэтай справы і мяцэнатаў, адкрыць спецыяльны рахунак.

На пытанні журналістаў адказвалі таксама першы намеснік міністра інфармацыі С. Нічыпаровіч, намеснік Ю. Кедзіч, генеральны дырэктар «Белкнігі» А. Гурыновіч, дырэктары выдавецтваў С. Андраюк / «Мастацкая літаратура» /, І. Лапцёнак / «Народная асвета» /, А. Патула / «Эрыдан» /, дырэктар Навукова-метадычнага цэнтра па выпуску хронік «Памяць» А. Петрашкевіч...

А пасля было знаёмства з самай выстаўкай. Уражанне — неblaго. Беларуская кніга і ў гэты цяжкі час жыве і робіць сваю высякародную адраджэнскую справу.

Н. К.

ЦІ БУДЗЕ БЕЛАРУСКІ ВАЎЧАР?

Карэспандэнт «ЛіМа» гутарыць з першым намеснікам старшыні камітэта па кіраванні дзяржмаёмасцю пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь Казімірам РАМАНОЎСКІМ

— Ключавы момант сённяшніх эканамічных рэформ — змена адносін уласнасці, у прыватнасці, прыватызацыя дзяржаўнай маёмасці. Сфера для нас зусім новая, і таму вельмі важна ў гэтай справе знайсці аптымальнае рашэнне гэтай праблемы. У такім ключы мне б і хацелася, Казімір Эдуардавіч, весці нашу гаворку. Але перш за ўсё давайце вызначымся з пытаннем, чым валодае зараз наша рэспубліка?

— Камітэт па кіраванні дзяржмаёмасцю, а яму яшчэ толькі два гады, пачаў сваю дзейнасць з таго, як скажаце, інвентарызацыі, узяцця на ўлік усяго, што знаходзіцца на балансе дзяржавы: прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы з іх асноўнымі зваротнымі фондамі, грашовымі сродкамі, адміністрацыйнымі і іншымі збудаванні, жылле, дарогі, транспарт і многае іншае.

— І на якую суму ўсяго гэтага набывае?

— Асноўныя дзяржаўныя фонды на канец 1992 года ацэньваліся ў адзін трыльён дзевяць мільярдаў рублёў, у тым ліку на 763 мільярды рублёў вытворчых фондаў і на 460 мільярдаў невытворчых. Дадамо да гэтых лічбаў яшчэ адну: у рэспубліцы — 30 тысяч прамысловых прадпрыемстваў.

— Гэта з тымі, што раней належалі саюзным міністэрствам? Помню, мне расказвалі ў Наваполацку, што мясцовымі нафтахімічнымі заводамі распараджаюцца аж тры маскоўскія міністры.

— Усе падобныя аб'екты сёння — уласнасць Беларусі. Хоць, прызнача, прыняцці, «прапакцы» і ўсінуочай прамысловай сістэме / некаторыя прадпрыемствы належалі саюзным міністэрствам, якія не мелі аналагічных у рэспубліцы / было не проста. Але з гэтай задачай, мяркую, мы справіліся няблага.

— Адно з папулярных слоўцаў новага часу — прыватызацыя, хоць, мне здаецца, нямаюга людзей у нас ведаюць добра, з чым яе ядуць. Пакуль што грамадства поўніцца на гэты конт рознымі чуткамі, версіямі, плёткамі, сутнасць якіх можна выказаць адной фразай — усю прыватызацыю прыбрала да рук мафія разам з прадлажымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. Зусім нядаўна мне давялося па справах сустраскаша з начальнікам упраўлення па агульным нагляду Пракуратуры рэспублікі Мікалаем Міхайлавічам Кур'яніным. Ён паскардзіўся, што з дванаці супрацоўнікаў упраўлення пятнаццаць заняты расследаваннем спраў, звязаных з незаконнай прыватызацыяй. Асаблівы імэт, падкрэслі ён, дэманструе былая партдзяржнамклатура.

— Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі паведаміла нам 390 выпадкаў быццам бы незаконнай прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці. Я кажу «быццам бы» таму, што ў гэтай справе адбываецца падмена паняццяў. Тое, што маюць на ўвазе праваахоўныя органы, не прыватызацыя, а продаж маёмасці, а часам, сапраўды, яе разбазарванне. Хто тут вінаваты? Не ў апошняю чаргу недасканаласць нашага законодаўства. Паглядзіце артыкул 37 Закона аб прадпрыемствах. У ім сказана, што кожнаму заводу дадзена права прадаваць, перадаваць бязвыплатна свае вытворчыя памяшканні, абсталяванне, спісваць з балансу сродкі вытворчасці.

— Маешча на ўвазе, скажам, станок, які выпрацаваў свой рэсурс? — Неабавязкова. Можна прадаць, ці падараваць, і новы. Не сакрэт, што многія прадпрыемствы перадавалі арэндным калектывам значную частку асноўных фондаў, зваротных сродкаў і да т. п.

— Мне расказваў старшыня Кантрольнай палаты Беларусі Васіль Андрэевіч Саковіч, што менавіта падобная практыка ўжывалася на буйнейшым прадпрыемстве рэспублікі — «Гомсельмаш», на базе якога было створана некалькі малых прадпрыемстваў, што раскашавалі на заводскім абсталяванні, займалі заводскія памяшканні, нічога амаль не даючы прадпрыемству ўзамен. У выніку прынятых Кантрольнай палатай мер генеральны дырэктар «Гомсельмаш» быў адпаведна вымаваны, пакараны іншым мясцовым работнікам, але хто кампенсуе дзяржаве нанесеныя страты? І ў гэтым выпадку і ў вышлалых, пра якія вы, Казімір Эдуардавіч, гаворыце, упэўнены, не абыйшося без мяхлярства, хабару. Як кажуць, рука руку міе.

— Не выключана.

— А куды глядзеў урад?

— Кіраўнікі асобных прадпрыемстваў, заклучаючы альянс з арэндатарамі, малымі прадпрыемствамі, страхаваліся пры гэтым дазваляць сваім міністэрствам.

— Адказным работнікам якіх за гэта таксама, мабыць, перападала няма...

— Магчыма. Але справа ў тым, што міністэрства не з'яўляюцца ўласнікамі дзяржмаёмасці. Адзіны яе ўласнік — Савет Міністраў. Ды пакуль там гэта было ўсвядомлена, у рэспубліцы было разбазарана, а то і проста раскідана дзяржаўнай маёмасці на дзiesiąткі, а мо і на сотні мільянаў рублёў. Зараз усякае адчу-зненне дзяржаўнай уласнасці, г. зн. перавод яе з адной формы ўласнасці ў другую, адбываецца пад строгім кантролем. Так быў нядаўна перададзены Гродзенскаму аблвыканком ваенны гарадок, што застаўся пасля расфарміравання воінскай часці. Праўда, выканком не ведае, што з ім рабіць, ніхто не хоча браць.

— Нават камершыяныя структуры?

— Яны б узялі, але мы пакуль што не дазваляем.

— Чакаеце, пакуль навакольным жыхары не разнесуць той гарадок па цагляныя дошчачы?

— Можна знайсці прымяненне гэтаму аб'екту і без прыватнікаў. Адным словам, трэба адрозніваць продаж ад прыватызацыі. Прыватызацыя — гэта працэс змены форм уласнасці. Да таго ж, кожны аб'ект, прызначаны для прыватызацыі, уключаны ў спецыяльную праграму, якая зацвярджаецца Саўмінам, ствараюцца камісіі па прыватызацыі, што праводзяць ацэнку, вызначаюць яе форму.

— І шмат у нас ужо прыватызавана маёмасці?

— 253 аб'екты, з іх 51 рэспубліканскай і 202 камунальнай уласнасці. Апошнім часам наш камітэт распрацаваў дзяржаўную і рэспубліканскую праграму прыватызацыі.

— Якая паміж імі розніца?

— Дзяржаўная праграма раскрывае закон аб прыватызацыі, намечае агульную стратэгію ў гэтай справе, рэспубліканская — мае на ўвазе тактычныя дзеянні па галінах, асобных прадпрыемствах і г. д. Мясцовыя Саветы будуць таксама распрацоўваць свае праграмы прыватызацыі.

— Але пагадзіцеся, Казімір Эдуардавіч, прыватызацыя ў рэспубліцы праводзіцца надзвычай марудна, з вялікім скрыпам. І наогул, у масавай свядомасці народа яшчэ не адбылося перамен, звязаных са зменамі ў галіне адносін уласнасці. З абстрактнага лозунга прыватызацыя пакуль не ператварылася ў элемент паўсядзённага жыцця. Я думаю, што вельмі тармозіць прыватызацыю і страх наменклатуры згубіць рэшткі дзяржаўнай уласнасці. Класікамі яшчэ сказана — у каго ўласнасць, у таго і ўлада. Паглядзіце, як тармозіцца прыняцце праграмы

прыватызацыі у Вярхоўным Савете, дзе кансерватыўная большасць дэпутатаў у штыкі прыняла прапанаваны апазіцый БНФ праект закона аб прыватнай уласнасці на зямлю, імянных прыватызацыйных чэках.

— Пра чэкі мы пагаворым крыху пазней, а што датычыць прыватнай уласнасці на зямлю, дык і я, як чалавек, які шмат гадоў аддаў працы ў аграрным сектары, таксама супраць. Зямлю трэба даваць у доўгатэрміновую арэнду, каб у дрэннага гаспадара яе можна было б забраць. Калі ж зямля апынецца ў прыватнай уласнасці і будзе дазволена яе купля-продаж, дык яе адразу скупяць людзі з тоўстымі кішэнямі.

— Даруйце, Казімір Эдуардавіч, але гэтае паложэнне грамадзян тым, што нехта адразу скупіць зямлю і наватрэнчаныя «лафтышністы» зробіць сяліні сваімі парабкамі, стала ўжо агульным месцам у камуністычнай прапагандзе. Шэсць дзiesiąткаў гадоў існуе калгасна-саўгасны лад, а краіну ён так і не накарміў. Амаль увесь пасляваенны час мы купілім збожжа ў ЗША, Канада, Аўстраліі, Францыі...

— Застанёмся кожны пры сваім поглядамі на гэтую праблему. Ды, дарэчы, «Дзяржмаёмасць» зямельнымі пытаннямі не займаецца, гэта кампетэнцыя Камітэта па зямельнай рэформе.

— Дзіўна, зямля ж таксама маёмасць, ды яшчэ, відаць, самая значная. Але я прымаю вашы правільны «гульні». Давайце пагаворым пра імяныя прыватызацыйныя чэкі. Мне нават у транспарце даводзілася чуць размовы наконт таго, што на Беларусі, у адрозненне ад Расіі, урад не збіраецца рабіць грамадзян уласнікамі дзяржаўнай маёмасці.

— Калі вы маеце на ўвазе расійскі ваўчар, дык ён сабе, на маю думку, не апраўдаў. Яго выпуск быў хутчэй палітычнай, чым эканамічнай акцыяй.

— Тым не менш, калі напачатку людзі там не разумеюць, што такое імяныя прыватызацыйны чэк, навошта ён патрэбны, дык цяпер, мяркуючы па прэсе, яны заклапочаны тым, як той ваўчар лепей выкарыстаць, якія акцыі за яго набыць. Мне давялося прысутнічаць на прэс-канферэнцыі намесніка старшыні Камісіі па эканамічных рэформах Вярхоўнага Савета рэспублікі Віктара Пятровіча Алампіева, які, на мой погляд, выказаў шэкавую праграму прыватызацыі, распрацаваную яго камісіяй. Як я зразумеў, асноўны стрыжань праграмы — бязвыплатная прыватызацыя 50 працэнтаў усёй дзяржмаёмасці рэспублікі, што, на думку Алампіева, спрыяла б з'яўленню на Беларусі так званых сярэдняга класа ўласнікаў — апырыцца і гарантыя палітычнай і эканамічнай стабільнасці ва ўсіх цывілізаваных краінах.

— Канцэпцыя нашага камітэта некаторым чынам адрозніваецца ад пазіцыі камісіі па эканамічных рэформах Вярхоўнага Савета. У прыватнасці, па форме рэалізацыі чэкаў. Мы прапануем гэта рабіць пад строгім кантролем органаў «Дзяржмаёмасці», камісія ж — за свабодную рэалізацыю. Вялікія хібы мае і дзя бязвыплатнай прыватызацыі.

— Але ж нельга не пагадзіцца з аргументацыяй Алампіева, які зыходзіць з таго, што няма альтэрнатыўна бязвыплатнай прыватызацыі — у грамадзян рэспублікі назапашана грошай, якіх хопіць толькі на вылату 5 працэнтаў дзяржмаёмасці рэспублікі.

— Я магу вам з лічбамі ў руках даказаць, што праграма, распрацаваная парламенцкай камісіяй па эканамічных рэформах і падтрыманая апазіцыйна БНФ, не жыццяздольная і нічога карыснага не ўтрымлівае.

На пачатак 1992 года кошт асноўных вытворчых фондаў у рэспубліцы складаў 763 мільярдаў рублёў. Да гэтага трэба дадаць яшчэ

(Працяг на стар. 4)

У БОГА ЎСЕ МЫ ЖЫВЫЯ...

Пачатак

Не думаў, не гадаў, што гэтыя семсот метраў лясной дарогі ў той майскі сонечны дзень мінулага года так адгукнуцца ў маім сэрцы. Ехалі мы з сынам са Смалевіч у Смалевічы. Дарога як дарога. У адным месцы ўбачылі ўказальнік — «Аб'езд». Рамантавалі дарогу. Спыніліся на хвілінку. І раптам убачылі, што коўш экскаватара высунуў галаву машыніст і крыкнуў: «Тут гэтага добра навалі. Фрыцы забітыя. Вунь і каскі іх ляжаць...» Побач з астанкамі ляжала ржавая, прабітая купай каска, некалькі невялікіх металічных пласцінак, пфенінгі, гузікі.

Немцы то, немцы, але ж — людзі. Нам з сынам стала някавата. Сабралі мы астанкі ў цэпафанавы мяшок і перазахавалі далей ад дарогі, пад разгалістай сасной. Ля дрэва на ўсялякі выпадак паклалі вялікі камень.

Франтавікі помняць: кожнаму салдату разам з патронамі выдавалі так званы «нашпарт смерці». Гэта быў пластмасавы пенальчык, куды закладвалася паперка з дакладным хатнім адрасам, прозвішчам і імем. Але, на вялікі жаль, «сховішча» гэтае было не вельмі надзейным. Трапіўшы ў зямлю, той пенальчык з цягам часу пачынаў прапускаць вільгаць, разбурацца. Немцы тут нас «пераллюнулі» — замест паперак яны прышывалі да кіцеля металічны жэтон, на якім быў выбіты асабісты нумар уладальніка, а таксама нумары дывізіі, палка, аддзялення.

Дык вось, побач з чарапамі ляжалі два жэтоны з нумарамі 5379 і 1291 «А». Жэтоны я ўзяў з сабой. Дзеля чаго?

Спачатку дазволі сабе невялікае адступленне. Я сам родам з Бышава. Мясцічка хоць і называлася раней яўрэйскай, — якраз Екацярына Вялікая і правяла тут «рысу аседласці. — але жыло ў тым мястэчку і шмат беларусаў. Мо

што помніць дарэвалюцыйную песню: «Папалам дзялілі, пад адным прымусам, гора і галечу яўрэй з беларусам». Дык вось, гэта якраз і напісана, мне здаецца, пра стары Быхаў. І жыла там да вайны ўся мая радня — усе 198 «чыгунчыкаў». Дзед мой Якаў рамантаваў чыгуны, таму і празвалі ўсіх яго дзяцей, унукаў і праўнукаў «чыгунчыкамі». Пражыў дзед 98 гадоў і 8 месяцаў і было ў яго ні многа, ні мала 18 дзяцей: дзевяць дзевяці і восем хлопцаў. Усе прыгажуні, як на падбор: высокія, стройныя, чарнавокія. А ў іх дзяцей былі свае дзеці, у тых — свае. Адным словам, усіх разам было... Мы з мамай аднойчы падлічылі — 198. Гэта не лічачы мамы. І ўсе, як кажуць, у адзін «цудоўны» дзень былі завезены ў чорных аўтобусах «душгабках» за Дняпр і расстреляны немцамі. Усе 198 ляжаць у адной «братняй» магіле, няхай зямля ім будзе пухам!.. Так што рахунак у мяне да немцаў асабісты.

Вось такія ўспаміны нахлынулі на мяне ў тую майскую раніцу, калі я трымаў у руцэ два жэтоны загінуўшых нямецкіх салдат. Можна, гэта якраз яны і расстралілі ўсіх маіх 198 «чыгунчыкаў» — дзядзькоў, цёткаў, братоў і сясер?

Спазнаў «па чым фунт ліха» і я на вайне. Мне давялося паваяваць на Ленінградскім фронце, прывіваць блакаду. Быў паранены ў руку, нагу, цяжка — у живот, а ў дадатак яшчэ і кантужаны.

І гэта ўсё прыгадалася мне на той лясной дарозе, ля вёскі Пляцігодка, там, дзе падняў я два жэтоны загінуўшых, але ўсё роўна невялікіх мне нямецкіх салдат. Я ведаў, што ў 1944 годзе тут, пад Мінскам, была палонена стотысячная армія «Цэнтр». А гэтыя двое засталіся тут, на беларускай зямлі, назаўсёды. Міжволі падумалася: хто яны, хто ў іх застаўся там, у фатэрляндзе — бацькі, сёстры, браты?

Калісьці Напалеон, калі не памыляюся, упершыню прамовіў словы «гарматынае мяса». А нядога працітаў і такое выказванне — ідэолага

прускай ваеншчыны, філосафа Артура Шапэнгаўэра: «Ва ўсе часы і ў любога народа салдат — гэта трагічная фігура. На вайне ён павінен па загадзе страляць, забіваць іншых салдат, не ведаючы іх і не адчуваючы да іх нянавісці. І ўсё гэта па загадзе людзей, якія адзін аднаго ведаюць, ненавідзяць, але якія адзін у аднаго не страляюць».

Летась у Маскве адбылася сустрэча вучоных-сацыялагаў дзюх краін — Германіі і былога СССР, на якой абмяркоувалася адзінае пытанне — ахвяры дзюх дыктатур. Вучоныя падлічылі, што ў той тройчы пракалятай вайне было знішчана 30 мільянаў чалавек.

І я вырашыў паспрабаваць адшукаць прозвішчы гэтых двух забітых нямецкіх салдат. З чаго пачаць? Зрабіў фотаздымкі месца іх гібелі, жэтонаў і пайшоў у Чырвоны Крыж. Там паказалі мне на сцяну, на якой віселі адрасы Міжнароднага Чырвонага Крыжа ў Жэневе, у Боне, у Лондане. Напісаў я туды пісьмы, уклаў у канверты фотаздымкі. Мінуй час, а адказу, на жаль, усё не было і не было.

Сябры казалі мне: не тым заняўся, шукаў бы адрасы загінуўшых савецкіх салдат, тысячы і тысячы ляжаць іх, непахаваных, па лясах. Але я ўжо не мог пакінуць пачатай справы. Напісаў у папулярны нямецкі часопіс «Шлігель». Адказ атрымаў адрозу ж. Рэдактар часопіса Іорг Метке дзякаваў за, як ён пісаў, «бяспрыкладны ўклад у справу прымірэння на магілах загінуўшых». Паведамляў, што пісьмо мае ён пераслаў у Бон, у пошукавы аддзел, адкуль мне, маўляў, паведамаць. Я зразумеў, што салдат Метке проста пісьмо мае «афутболіў».

У Маскве, як я ведаўся, знаходзіцца карэспандэнцкі пункт Берлінскага тэлебачання. Адправіў я пісьмо з фотаздымкамі туды. Па тэлебачанні фотаздымкі жэтонаў змогуць паглядзець мільёны людзей, могуць адгукнуцца аднапалчане, бо на жэтонах дакладна ўказаны нумар часці, аддзялення. З карпункта мне пазванілі на наступны дзень. Нехта спадар Буц сказаў, што ён вельмі рады пісьму, што днямі

павінен прыехаць у СНД Коль. Ён яшчэ не вырашыў, куды паехаць — ці ў Мінск, ці ў Кіеў. «Калі ў Мінск: то мы зробім вялікую «помпу», уручым яму жэтоны, зробім здымкі на месцы захавання...» Спадар Буц прасіў перазваніць праз дзень...

«Помпы» не атрымалася — Коль паехаў у Кіеў...

Фрэд Нагель

Там я пайшоў у музей Айчыннай вайны. Дырэктар музея Аляксандр Іосіфавіч Ульяновіч зацікавіўся маім апавяданнем, даў адрас нейкага немца з горада Наунхоф:

— Немец, які нам піша, ці то пісьменнік, ці то настаўнік. Ён піша часта, цікавіцца рознымі пытаннямі, звязанымі з мінулай вайной.

Я напісаў у Наунхоф ліст. Праз тыдзень атрымаў адказ.

Фрэд Нагель, так ён назваўся, дзякаваў за пісьмо, абяцаў памагчы ў пошуку загінуўшых салдат, і калі ўдасца нешта знайсці — абавязкова паведамаць. Пра сябе ён напісаў, што ў 1945 годзе, у канцы вайны, яго, 16-гадовага хлапчука, мабілізавалі ў армію. Праз чатыры месяцы апынуўся ў нас у палоне, у карэльскіх лясах. Там ён правёў чатыры гады — працаваў на лесавале. Там, у палоне, навучыўся гаварыць па-руску, іграць на гармоніку. Вярнуўшыся дадому, працаваў мулярам, а вечарам іграў у кавярні на гармоніку рускія песні. Потым пайшоў вучыць нямецкіх дзяцей рускай мове.

І яшчэ пра адно пісаў Фрэд Нагель. Вакол яго вёскі — каменаломні. З першых дзён вайны туды пачалі прывозіць на катаржныя работы савецкіх ваеннапалонных. Ад галаду, холаду, небяспэчнай працы людзі мерлі. Хавалі іх на мясцовых могілках.

«Калі я вярнуўся з палону дадому, — пісаў Нагель, — магілы на нашых мясцовых могілках былі закінуты. Час для немцаў таксама быў цяжкі. Нікому ў галаву не прыходзіла ўпарадкаваць магілы салдат варажэй арміі. Уззяўся за гэта я. Разам з жонкай Лорай мы пачалі хадзіць на могілкі па два разы на тыдзень. Пакланіўшыся магілам родных, мы браліся прыводзіць у парадак магілы рускіх. Гэтым мы займаемся ўжо больш за сорак гадоў; аднавілі ўсё магілкі нашы называюць не інакш, як «могілкамі Нагеля». І я гэтым ганаруся».

Далей ён пісаў, што неяк вырашыў паспрабаваць адшукаць сваю загінуўшую рускую салдатку. Пайшоў у могілкавую кірху, папрасіў у святара кнігу памерлых. Выпісаў з кнігі 200 прозвішчаў і разам са сваімі вучнямі накіраваў у Савецкі Саюз у ваенкаматы розных гарадоў 200 пісьмаў. Адказу не атрымалі ні на адно. Яны пасылаюць паўторна 200 пісьмаў. І зноў ніводнага адказу. Не здагадваўся нямецкі ваеннапалонны, што шмат гадоў на савецкіх ваеннапалонных афіцыйных ўлады глядзелі як на здраднікаў...

З Фрэдам Нагелем мы пачалі перапісвацца. Я яго ўжо пачаў называць «дарагі Фрэд», ён мяне — «дарагі Яўген». Віншавалі адзін аднаго з Вялікаднем, з Новым годам. Але пра наш пошук ён маўчаў. Нарэшце, амаль праз год, ён атрымаў паведамленне з архіва. Астанкі салдата, які меў асабісты нумар «1291», належаць обер-яфэйтэру сувязі Рыхарду Вайлеру, 1922 года нараджэння. «Пра гэта паведамлена сваёй жонкай. Пра другога салдата звесткі высвятляюцца».

(Працяг на стар. 14-15)



Германія, г. Наунхоф. Могілкі савецкіх грамадзян, што загінулі на фашысцкай катарзе



Гэтыя чарапы нямецкіх салдат выкапаў з зямлі экскаватар паблізу Лагойска

ЦІ БУДЗЕ БЕЛАРУСКІ ВАЎЧАР?

(Пачатак на стар. 3)

40—50 мільярдаў рублёў, якія знаходзяцца на рахунках прадпрыемстваў. Такім чынам, разам гэта складае 800—810 мільярдаў рублёў. Трэцяя частка маёмасці — транспарт, дарогі, масты, метрапалітэн, аэрапорты, авіяцыя і да т. п. з прыватызацыі, як вы разумееце, павінна быць выключана. Вылічым, застаецца недзе 520—530 мільярдаў рублёў. Як ужо было сказана, бязвыплатнай прыватызацыі паводле праграмы парламенцкай камісіі падлягае 50 працэнтаў кошту дзяржмаёмасці. Значыць, ад гэтай сумы застаецца палова — 260—265 мільярдаў. Падзелім іх на колькасць жыхароў рэспублікі — 10 мільянаў. Атрымаецца ў сярэднім па 26 тысяч рублёў на душу. З улікам інфляцыі сёння гэтая лічба складзе 80 тысяч рублёў. У 1992 годзе ўсе галіны народнай гаспадаркі мелі 356 мільярдаў рублёў прыбытку, у тым ліку прамысловасць — 231 мільярд.

— Па логіцы і прыбытак таксама павінен быць размеркаваны на імяныя чэкі?

— Не на чэкі, а на акцыі, купленыя за іх. Увогуле ж, на долю дзяржмаёмасці, якая падлягае бязвыплатнай прыватызацыі, прыпадае трэцяя частка прыбытку. Адмінуем яшчэ выплаты ў бюджэт і для размеркавання застаецца прыблізна 13,5 мільярда рублёў. Па 1350 рублёў на аднаго жыхара рэспублікі, або 1,5 працэнта дывідэнда. Мізэр. Што далей? Далей будзе вось што — кожны ўладальнік беларускага ваўчара за-

хоча яго прадаць хоць па намінале, калі не танней.

— Чаму?

— Таму што большасць людзей мае схільнасць трымаць лепей сініцу ў руках, чым журава ў небе. Чалавек прадасць свой ваўчар, каб атрымаўшы за яго 80 тысяч, ці нават менш, пакласці іх у ашчадны банк, дзе нават з 30—40 працэнтнай стаўкай /а некаторыя камерцыйныя банкі цяпер узялі стаўкі да 130 і больш працэнтаў/ ён штогод будзе атрымліваць неблагую рэнту. Гэта, палічыць ён, куды лепей, чым трымаць той чэк, не ведаючы, што з ім рабіць.

— Што з ім рабіць павінен падказаць ваш камітэт, выпускаючы розныя інфармацыйныя бюлетэні, у тым ліку і з курсам акцыяў.

— Мяркую, цікавіць гэта будзе пераважна людзей з тоўстымі кішэнямі, якія, яшчэ скупіўшы і ваўчары, прыбярэць да рук лепшыя заводы і фабрыкі.

— І сярод іх, вядома, замежныя капіталісты, якімі нас палохалі столькі дзевяцігоддзю?

— І замежныя...

— Але ж японцам, я ведаю, належыць у ЗША маёмасці на сотні мільярдаў долараў, а нешта я не чуў, каб амерыканцам было ад гэтай блага, каб нехта там енчыў, што «распраляюць радзіму». Японскі капітал спрыяе стварэнню новых рабочых месцаў, папаўняе амерыканскую казну. Я вось толькі не разумею, якому амерыканскаму, ці таму ж нямецкаму капіталісту захоціцца купляць нашы прадпрыем-

ствы з іх састарэлым абсталяваннем, адсталай тэхналогіяй? Асабіста я, Казімір Эдуардавіч, за свой ваўчар купіў бы акцыі прадпрыемства, якое трывала стаіць на нагах, з'яўляюцца канкурэнцязольным, мае са сваёй прадукцыйнай выхад на сусветны рынак.

— Што тычыцца японцаў у Амерыцы, дык я таксама за нармальныя замежныя інвестыцыі, якія праводзяцца ў строгай адпаведнасці з існуючымі законамі.

— Памыляешся той, хто думае, што ў прыватнасці прыватызацыі ўсе адразу стануць багатымі. Але прыватызацыя дае шанец рэалізаваць, выявіць свае магчымасці, здольнасці, энергію, талент, вопыт. Бо чалавек становіцца ўласнікам, зацікаўленай асобай.

— Вы кажаце, што будзеце шукаць акцыі эканамічна моцнага прадпрыемства, а як тады існаваць таму ж заводу, які ледзь зводзіць канцы з канцамі? Вы, мабыць, не ведаеце, што 400 прамысловых прадпрыемстваў у рэспубліцы знаходзяцца на мяжы банкруцтва.

— У гэтым уся ірэальнасць нашага жыцця...

— На жаль, у нас не дзейнічае прыняты Вярхоўным Саветам Закон аб банкруцтве. І потым, вы, мабыць, мяркуюце, што пад раздзяраўленне, прыватызацыю дзяржаўнай маёмасці павінна пайсці толькі самае лепшае? Памыляецеся. У 250 мільярдаў рублёў — кошт дзяржмаёмасці, якая можа быць размеркавана на імяныя прыватызацыйныя чэкі, — уключаны і прадпрыемствы, якія ледзь ліняць.

Але ж свае акцыі выпускаць і яны.

— Поўная бяссэнсіца! Усё ставіцца з ног на галаву. І, галоўнае, парушаецца права свабоднага выбару чалавекам форм уласнасці і відаў дзейнасці. Адным словам, сітуацыя, якую вы абмялявалі, як я зразумеў, вам не даспадобы.

— Я гэтага і не хаваю.

— Што ж прапануеце вы?

— У нас ёсць свае пэўныя падыходы да прыватызацыі, у тым ліку, і выкуп дзяржмаёмасці за ўласныя грошы.

— Але ж мы, здаецца, гаварылі ўжо, што тройш, якія ёсць на руках у насельніцтва, хопіць толькі на набывшчэ не больш за 5 працэнтаў дзяржаўнай маёмасці рэспублікі.

— Так. Сёння на рахунках нашых грамадзян у ашчадных банках рэспублікі налічваецца 55 мільярдаў рублёў, але разам з тым, зберажэнні 96 працэнтаў укладчыкаў не перавышаюць 10 тысяч рублёў. Гэта, як вы разумееце, невялікі грошы. Так што для большасці насельніцтва працэс прыватызацыі расцягнецца на больш-менш працяглы час. Я асабіста прыхільнік, так званай, мяккай прыватызацыі, ператварэння прадпрыемстваў у акцыянерныя таварыствы. Як гэта будзе адбывацца? Уявім сабе, што ператвараецца ў акцыянернае таварыства наш даволі эканамічна моцны Мінск завод халадзільнікаў. Ён выпускае акцыі, якія па першым часе будуць належыць дзяржаве, якая паступова пачне іх продаж.

— Калектыву гэтага прадпрыемства?

— Законам гэта не прадугледжана, але камісія па прыватызацыі можа

прыняць такое рашэнне.

— А ці не будуць пакрыўджаны гэтым тым ж настаўнікі, якія навукаюць дзіцей рабочых гэтых заводаў. Урачы, да якіх звяртаюцца тым ж рабочыя, работнікі гандлю, бытлага абслугоўвання, транспарту, нарэшце, журналісты, — на заводзе халадзільнікаў, упэўнены, газеты таксама чытаюць... Мне асабіста больш падабаецца, як усё гэта робіцца ў Расіі, дзе існуе свабодны продаж ваўчараў і акцыяў. Як ва ўсім пывілізаваным свеце: Дарэчы, такі парадак, мне помніцца, прапанаваў і народны дэпутат Беларусі Алампіеў...

— Адмоўныя вынікі свабоднага «хаджэння» чэкаў мы ведаем на прыкладзе Чэхіі, Славакіі і Расіі. А цяпер, як крыху ахалоджу ваш імпат. Ведаеце, у якую капейчыну абішліся б нам само правядзенне прыватызацыі? У 15 мільярдаў рублёў. Трэба надрукаваць чэкі і акцыі, а на іх ідзе спецыяльная, вельмі дарагая папера, спатрэбіцца дадатковая камп'ютэрная тэхніка, інвестыцыйныя фонды, пасрэднікі, якія будуць распаўсюджваць акцыі. Толькі штаты ашчадных банкаў у рэспубліцы, мы падлічылі, трэба будзе павялічыць у сувязі з новым аб'ёмам апераций на 3 тысячы чалавек.

— Пачуўшы ўсё гэта, каторы слабы чалавек скажа: а на ліха нам патрэбна ўсё гэтая прыватызацыя, жылі без яе... Ці не на гэта разлічваюць кансерватары, якіх большасць у Вярхоўным Савеце? Нездарма ж кажуць, што ні ў адной з краін СНД так не праціваюць антырэфарматарскія настроі, як на Беларусі.

— Я асабіста за рэфармы.

— Дзякуй за шчырасць.

Міхась ЗАМСКІ

Думаю, не памылюся ў сцвярджэнні: чым бліжэй мы будзем падыходзіць да мяжы, адкуль павінны пачынацца дзейсныя канкрэтныя крокі па адраджэнні роднага слова, тым большыя напады давядзецца зведваць гэтаму гістарычнай важнасці заканадаўчаму акту аб мовах. З'яўленне яго на свет ні ў якім разе нельга тлумачыць, як гэта часта робіцца, нейкай уступкай часу, модай нацыянальнага Адраджэння. Закону папярэднічалі шматлікія дыскусіі навукоўцаў, якія збіралі велізарную аўдыторыю людзей, неаб'якавых да лёсу Бацькаўшчыны. Практычна на самім старце гарбачоўскай перабудовы, калі Беларусь толькі-толькі стала вызваляцца з-пад магутнай улады Цэнтра, адданыя нацыянальнай ідэі людзі адразу ж ушчыльную ўзяліся за выратаванне роднай мовы. Сёння іх высакародныя намаганні павінны падтрымлівацца на самым высокім дзяржаўным узроўні.

НА СКРЫЖАВАННІ ДУМАК

ПАЛІГОН ДЛЯ БУДУЧЫНІ,

ці Зноў пра Адраджэнне, мову і лёс пакалення

Ва ўсе часы і эпохі дзейнасць такіх змагароў нагадвала і нагадвае гарачую і небяспечную працу пажарнікаў ці аварыйна-выратавальных камандаў, з якой ахвяры звязваюць сваю надзею на жыццё. Смеласцю і рашучасцю выратавальнікі здабываюць сабе вялікую павагу не толькі ад тых, каму яны не далі загінуць, але і ад тых, хто стаяў у баку, толькі назіраў за гэтымі падзеямі. Аднак у адрозненне ад такой усеагульнай павагі да членаў аварыйна-выратавальнай каманды актывісты нацыянальнага Адраджэння нейкі час могуць не мець такога аўтарытэту ў народзе з прычыны яго моцнай асіміляцыі, неразумення і аб'якавасці да нацыянальна-патрыятычнага руху. Звычайна аўтарытэт і прызнанне прыходзяць да адраджэнцаў толькі з тае пары, калі масы адчуваюць патрэбу свайго выратавання. А такое адчуванне абавязкова ўзнікне, толькі трэба многа і плённа папрацаваць у гэтым напрамку ўсім, хто ідзе ў шэрагах нацыянальна-культурнага Адраджэння.

Пры самай цвёрдай упэўненасці ўсім шчырых змагароў у рэальнасць гэтай высакароднай мэты падтрымка іх з боку дзяржавы, грамадства ніколі не будзе лішняй для іх. Магчыма, з-за адсутнасці такой многія з нас да канца не вераць у ажыццяўленне нацыянальнага выратавання ці проста аб'якава, раўнадушна ставяцца да яго. Вялікая памылка заключаецца ў тым, што, вызначаючы свае пазіцыі ў дачыненні да нацыянальна-культурнага Адраджэння ў цэлым ці роднай мовы ў прыватнасці, людзі часта зыходзяць толькі з пазіцыяй сённяшняга абвальнага нацыянальнага нігілізму беларускага народа і яго гартнага эканамічнага становішча, ніколі не задумваючыся аб сваёй адказнасці перад тымі, хто ўжо склаў галаву ў змаганні за Адраджэнне, ці перад тымі, каму мы сваёй аб'якавасцю, дакладней варожасцю да гістарычных традыцый і духоўнай спадчыны створым яшчэ больш цяжкія ўмовы для выжывання як самабытнага этнасу. Няўжо не бачна, што нашы сённяшнія маладыя пакаленні паводле нацыянальнай загартаванасці на цэлы парадак стаяць вышэй за сваіх аднагодкаў 70—80-ых гадоў? Цвёрда ўпэўнены, што па гэтым жа паказчыку маладыя пакаленні першага дзесяцігоддзя наступнага тысячагоддзя на гэтулькі ж перасягнуць сваё папярэднікаў апошняга дзесяцігоддзя бягучага тысячагоддзя. Ім трэба ўжо зараз ствараць шырокі палігон для нармальнага нацыянальнага жыцця. Праціўнікаў сучаснага нацыянальна-культурнага Адраджэння чакаюць такое ж суровае асуджэнне гісторыяй, горкае расчараванне, як гэта ўжо здарылася з тымі, хто ў канцы 20-х — 30-я гады ўзяў меч над галавой надуманых «нацдэмакратаў». Але калі розум праціўнікаў нашай першай беларусізацыі прасвятлеў ажно праз 20—30 гадоў, і яны пачалі ў газетах і часопісах публічных бібліятэк выказаць свае паклёпніцкія артыкулы, матэрыялы якіх для многіх беларускіх адраджэнцаў сталі адэкватнымі смяротна-

му прысуду, дык сёй-той з цяперашніх апанентаў беларускай нацыянальнай ідэі ўжо праз два-тры гады пачаў рабіць форты ў перыядычных выданнях, замятаючы свае сляды.

Не сумняваемся, што мы ёсць і застанёмся яшчэ на пэўны час адзінай у свеце нацыяй, якую нячысцік, невядома чаму, пакараў тым, што разбавіў досыць велізарнай колькасцю людзей, для якіх гапоўным абавязкам з'яўляецца паліваць брудам сваю родную культуру і мову, не шанавачь гістарычную спадчыну. На правільны шлях яны ніколі не стануць самапасам. Тут не аб'якавацца без мэтанакіраванай растлумачальнай, асветніцкай працы. Людзі з фронтальна дэманштраванай нацыянальнай самасвядомасцю самі не паклапоцяцца аб адраджэнні, развіцці сваіх этнакультурных пачаткаў. Патрэбна дапамога і неадкладная. Працяглая адсутнасць уласнай дзяржаўнасці, навязванне беларусу больш моцнымі суседзямі звычкі жыць паводле іх стандартаў у істотнай ступені паралізавалі дух незалежнасці, нястрымнае жаданне захоўваць, шанавачь і развіваць свае нацыянальныя традыцыі, што так уласціва ўсім без выключэння народам. Ізноў хочацца звярнуцца да паважанага супляменніка з далёкага замежжа Масея Сяднёва, добра знаўца нашай нацыянальнай псіхалогіі, які беспамылкова заўважае: «...беларус любіць, каб яго папхнулі, загадалі, каб беларускую мову нехта ўвеў дэкрэтам». Прыгадваючы свае юнацкія гады, ён працягвае: «...пачалася палітыка беларусізацыі, я загаварыў па-беларуску, пачалася палітыка русіфікацыі, я не пратэставаў, а пачаў дапасоўвацца да гэтай палітыкі, а то і сам уключыўся ў працэс гэтай русіфікацыі. ...Мы прывыклі, каб нам кіравалі, нам загадалі. Сваёй волі мы не маем, ці што?»

Перарабіць наш нацыянальны характар не проста, хаця і трэба. А раз так, дзяржава з улікам такога характару сваёй карэннай нацыянальнасці не павінна пускаць на самацёк справу адраджэння роднай мовы беларусаў, а, наадварот, узначаліць яе. Пры любых аб'ектыўных і суб'ектыўных умовах няма альтэрнатывы нашаму сённяшніму беларускаму нацыянальна-культурнаму Адраджэнню. На худы канец развіваць, умацоўваць на дзяржаўным узроўні пакуль што да канца не разбураны беларускі нацыянальны асяродак неабходна не ў апошнюю чаргу яшчэ і таму, каб назаўжды адбіць ахвоту ў кагосьці з нашых усходніх ці заходніх суседзяў называць Беларусь спаконвечна сваімі землямі. Не заўтра, а сёння трэба Беларусь рабіць Беларуссю. Вось магістральны курс дзяржаўнай палітыкі.

Дамагчыся адчувальнага зруху ў нацыянальным жыцці вельмі цяжка будзе, а не дык і зусім немагчыма без актыўнага далучэння да гэтай справы прэсы, радыё і тэлебачання, і ў першую чаргу, што знаходзіцца на ўтрыманні дзяржаўнага бюджэту, асабліва радыё, якое мае такую велізарную колькасць спажывцоў. Як і

дзесяць-дваццаць гадоў таму, тут пераважаюць рускамоўныя перадачы, патокамі ляцяць у эфір надакучлівыя беларуска-рускамоўныя дыялогі. Нават у разлічаных на карэннае насельніцтва перадачах з яскрава вызначанай адраджэнскай тэматыкай дапускаецца такое, што з 5—10 музычных, песенных уставак не прагучыць аніводнай нацыянальна беларускай. Пануе толькі рускае. Вось тут і разбярыся, у якой жа краіне мы, беларусы, жывём? Няўжо ў Расіі? Адмоўна адказаць на гэтае пытанне дае падстава толькі зрэдку чуты беларускі голас вядучых перадач. Але і яны часта здраджваюць роднаму слову.


Вось так «фармуе» нашу этнічную самасвядомасць квазібеларускае, квазінацыянальнае радыё. Не раз думала-

ся, каб на радыё запрасілі радавую даярку-беларуску ці стрэлачніцу, яны абавязкова пазбягалі б такога частага размывання тэкстаў беларускамоўных перадач чужымі песнямі. Многім жа прафесійным радыёжурналістам перашкаджае ў гэтым высокі ўзровень адукацыі, памножаны на нацыянальны нігілізм.

Падобнае, як у прэсе, на радыё, тэлебачанні, назіраецца і ў іншых сферах, дзе закладваюцца асновы, адбываецца фармаванне нацыянальнай самасвядомасці. Адсюль прычыны нашага фронтальнага вымірання як самабытнага беларускага этнасу. Ва ўсіх бедрах абываюцца толькі сам народ ніхто не мае права.

тэму, што мы зусім не хочам вучыцца ад іншых краін, якія некалі вызваліліся ад каланіяльнай залежнасці і паспяхова вырашылі праблему свайго нацыянальна-культурнага адраджэння, прычым не праз арганізацыю рознага роду рэфэрэндумаў, а на аснове цвёрдай дзяржаўнай палітыкі, не праз афіцыйнае двухмоўе, а на аснове надання выключна вялікай, неабмежаванай сацыяльнай ролі роднай мове карэннага насельніцтва. Дзяржава ў такіх краінах уважліва сачыла не толькі за тым, як сродкі масавай інфармацыі асвятлялі вузлавыя пытанні ўнутранага жыцця, але і якая мова дзеля гэтага выкарыстоўвалася. Сусветная практыка не дае такога прыкладу, як Беларусь, дзе б перыядычны друк на чужой мове ў некалькі разоў перасягаў нацыянальны. Наўна думаць, што ў такіх умовах можна выратавацца ад асіміляцыі.

Хвалюе і яшчэ адно пытанне, паспяхова вырасцім якое беларусізацыя 20-х гадоў так ушчыльную змагла наблізіцца да сваёй заповітнай мэты. Гэта — актыўнае падключэнне небеларусаў да нашай нацыянальнай ідэі. Сёння ў нас некалькі ж слаба чуваць голас прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў, рускамоўнага друку ў абарону беларускай культуры і мовы. Наадварот, старонкі апошняга часта адводзяцца тым аўтарам, якія адкрытым тэкстам ці ў завуляванай форме вядуць змаганне з духоўнай спадчынай, родным словам беларуса. Ствараецца ў пэўным сэнсе слова супярэчлівая сітуацыя: кормімся з адной зямлі, дыхаем адным паветрам, але хтосьці з нас стаіць за нацыянальна-культурнае Адраджэнне Беларускага краю, а камусьці яно проста вочы выідае. Усё гэта вынікі колішняй антыгуманнай савецкай нацыянальнай палітыкі, навязанага нам Цэнтрам і актыўна падтрыманага мясцовай наменклатурай курсу на інтэрнацыяналізацыю беларускай культуры. Не толькі шэраговая, але ў значнай ступені і элітарная частка рускамоўнага насельніцтва саюзных рэспублік былога СССР развучылася пава-



Фота У.ПАНАДЫ

ажыццяўленя апошнім часам захадзі падалучэнні прэсы, радыё і тэлебачання да нацыянальнай праблемы зусім не даюць падстаў для супакоення. Не перабольшу, не згучу фарбаў, калі скажу, што зробленае і тое, што робіцца шматлікім калектывам супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі па нацыянальна-культурным Адраджэнні, вельмі далёка не адэкватна таму, чаго ўдалося некалі дасягнуць гэтай катэгорыі творчай інтэлігенцыі па дэфармацыі нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. У мінулым прэсай, радыё і тэлебачаннем быў узяты такі імклівы разбег па пачварнай інтэрнацыяналізацыі нашага духоўнага жыцця, што ён па інерцыі яшчэ і сёння робіць страшэнна разбуральныя абароты, бязлітасна падбіраючы пад сябе квопыя парасткі беларускасці. Хто мог падумаць, што з ажыццэннем нашага нацыянальнага руху, дасягненнем Беларуссю юрыдычнай дзяржаўнай незалежнасці, такую бліскучую перамогу на яе тэрыторыі атрымае рускамоўны перыядычны друк? Такое мо не снілася нават асобам з яскрава акрэсленымі імперскімі замашкамі. І ўсё гэта не ў малой ступені атрымліваецца

жаць іх нацыянальную культуру і мову. А ў мінулым жа ўсе вялікія людзі з незвычайнай пашанай ставіліся як да роднай, так і моваў іншых, найперш суседніх, народаў. Уражвае ў гэтых адносінах армянскі паэт-ашуг Саят-Нова /Аруцін Саядзян/, які жыў у 1712—1795 гадах. У той час, як сярод армян, грузін і азербайджанцаў не спыняліся сур'ёзныя міжэтнічныя спрэчкі, што не раз прыводзіла да вялікага кровапраліцця, ён нібы ў мэтах памірэння, збліжэння гэтых народаў, пісаў вершы на іх мовах. З прыемнасцю зазначу, што ў тыя гады і пазней былі такія людзі і на Беларусі як сярод яе карэннага, так і некарэннага насельніцтва. Вельмі важна было б гэтай гуманістычнай тэндэнцыі даць жыццё і ў нашы дні. У сучасных спецыфічных умовах Беларусі найбольш пажадана, каб актыўна і свядома на бок яе нацыянальна-культурнага Адраджэння становіліся асобы рускага паходжання, бо менавіта іх культуру і мову пад рознымі падставамі стагоддзямі навязвалі беларусам, разбураючы гэтым іх уласны этнакультурны патэнцыял.

Леанід ЛЫЧ,

вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі АНБ, доктар гістарычных навук

«ЗАЗІРНУЦЬ У ГЛЫБІНЮ...»

«Бібліятэка часопіса «Маладосць»: сустрэча пятая

Святаслаў Макаль.
Дзверы насцеж. Вершы.
Мінск, 1992

Малады паэт Святаслаў Макаль падкрэслена медытатыўны, рацыяналістычны. Філасофія кругабегу жыцця, шматіснасць павязі чалавека са светам, яго бытаванне ў часе і прасторы — такі асноўны кірунак разважанняў аўтара кніжкі «Дзверы насцеж». Думка С.Макаля імкнецца пазнаць сутнасць з'яў рэальных і экзістэнцыяльных, у полі яго зроку — звыкла-будзёнае і вечнае, касмічнае. Словам, малады аўтар прэтэндуе на годнасць паэта-філосафа, жадае выйсці на бальшак беларускай медытатыўнай паэзіі, які пракладае нашы класікі і вядомыя таленавітыя сучаснікі, заклаўшы глыбокія традыцыі. Рух думкі ў С.Макаля праявіліся, а сам верш заснаваны на рытмізацыі радка, падабенстве і паўторы сінтаксічных канструкцый, унутраных гукаспалучэнняў. Паэт піша, такім чынам, свабодным вершам ці, інакш кажучы, верлібрам:

Гледзячы ў бінокль,
можна убачыць зоркі...

Гледзячы ў бінокль,
можна не заўважыць,
што ў кабе пад нагамі.

Па гэтых радках няцяжка адчуць, што С.Макаль выказваецца ў духу разанаўснай медытатыўнасці, імкнецца, каб умоўна-асацыятыўная вобразнасць дала далейшы накірунак чытацкаму роздуму, выклікала ў нашым успрыманні супастаўленні,

нейкія паралелі. Думкі-параўнанні, асацыяцыі і сапраўды ўнікаюць: захапляючыся планетарным, касмічным, мы часам топчам хараство, не зважаем на жывыя галасы зямлі. Маладому аўтару тады-сяды ўдаецца наблізіцца да быцыйна-одумнага разумення жыцця і з'яў, як да прыкладу, у вершах «Ноч цёмная...», «Астраномія» і некаторых іншых. Але надарваецца гэта, калі казаць без сідкі на маладосць, даволі рэдка.

У мысленні С.Макаля пануе сухая абстрагаванасць, ён выцяснен з радкоў усялякую эмоцыю, і таму ад іх «вечер даносіць холад». Верш «Самалёт...», на мой погляд, гэта павярхоўная і невыразная падумцы паэта: банальна гучыць параўнанне самалёта і птушкі, падабенства палёту людзей і птушак. Да сапраўднага інтэлектуальнасці тут вельмі далёка:

Самалёт
падобны на птушку —
такія ж крылы і хвост.

Калі людзі ляцяць,
жыву адчуваюць сябе
птушкамі.

Але калі самалёт пакідае
уалётную паласу,
птушкі напалохана разлятаюцца.

Хутчэй за ўсё малады аўтар стварыў праявіліся замалеўку. Вершам «Гадзіннік», «Зімой...», «Маленькага...», «Запалка» і іншым бракуе глыбіні, напружанасці філасофска-паэтычнага светабачання. Бо не сакрэт, што чым мацней, праніклівей паэт бачыць і выяўляе свет, жыццё, з'явы ў супраць-

легласці, дысгарманічнасці, парадасальнасці, тым ён больш філасафічны, афарыстычны, індывідуальна-непаўторны. Абсалютна аморфны, бяскрылы думкай верш «Таблетка», адчуваецца, што малады паэт збіваецца на драбнатэм'е, займаецца ўяўным філасофстваваннем:

Доктар выпісаў рэцэпт —
і тры разы ў дзень
трэба яе прымаць,
горкую, пакуючую таблетку.

Таблетка ахвяруе ўсім,
што мае —
свайёй гаючай залоснай гаркатой.
Таблетка ахвяруе сабой —
растает...

А мне лягчай.

Што гэта? Філасофія мыслення ці версіфікаваная гульня ў інтэлектуалізм? Засмучае, што С.Макаль не імкнецца жывапісаць пачуццямі, вобразамі, словамі-фарбамі, не чуе музыку, а стварае ўсяго вобразы-дэкарацыі, вобразы-атрыбуты. Радок яго лаканічна-сухі, нават нейкі адрыўсты, тэлеграфны ці што, у ім адбіваецца урбанізаваны, адчужаны склад мыслення чалавека гарадской цывілізацыі. Нават у вершы «Памёр чалавек...», назва якога гаворыць сама за сябе, малады паэт «халадна кіню погляд», ён нібыта канстатуе, паведамляе, сведчыць замест таго, каб з болей, хвалююча паказаць, раскрываць драматызм чалавечай смерці. Можна, я і памыляюся, але перакананы, што трагізм, драматызм чалавечага лёсу вымагае эмоцый і

нераўнадушша.

Адзін з любімых вобразаў С.Макаля — трава. Адчуваецца, што тут малады аўтар захоўвае эстэтычную пераемнасць з Макалём-старэйшым, які ўстурбавана пісаў, што «ў травы забіраюць правы» і вітаў «зялёны бунт зялёнае травы». У верша «Белым-белым...» трава — неадольная сіла прарастання жыцця і хараства, якой не страшнае чорнае пакрывае асфальту. Аднак у творы чуваць паньпыла-сузіральнае апавядальніцтва, жывая паэзія думкі тут маўчыць, як не адчуваецца і філасафізму мыслення. Увогуле, хіба можа ўразіць, крануць розум ці сэрца агульнае, абстрактнае, прагматычна-халоднае? З'яўляецца часам адчуванне, што верш выдала нейкая машына-робат:

Маладая трава
юнацтва.
У юнацтве так шмат любові —
любі да многіх і многага...
Любоў праз любоў
і любоў праз пагарду...

Любіце многіх і многае.
Не забывайце юнацтва.
Любіце траву.

У асобных вершах выяўляецца алагічнасць думання, звычайная бяссэнсіца, а не нейкая там эмпірыка ці дыялектыка, аб чым сведчыць, напрыклад, верш «Снег і дворнікі»: «А калі б яны не мялі, снег бы падаў сам на сябе».

Што ж, С.Макаль выбраў нялёгка жанр паэзіі. Выдаткі, як бачым, на яго шляху ёсць сур'езныя, і таму хацелася б пажадаць маладому аўтару як мага хутчэй пазбавіцца псеўдаінтэлектуальнасці, недапаэзіі, а тварыць, жывапісаць глыбокую і адметную светаасэнсавальную філасофію быцця.

Алесь БЕЛЬСКИ

/Заканчэнне будзе/

З ЛЕГКАЙ рукі айчынай крытыкі пакаленне, да якога належыць Юрась Свірка, пачало значыцца ў літаратуры як «пакаленне, апаленае вайной». Хоць страшнае полымя яе, як мне здаецца, хапіла і нам, хто ішоў услед, п'яццю — дзясцю гадамі пазней. Толькі мы той жа крытыкай былі ахрышчаныя як «філагічныя». Згаджаючыся і не згаджаючыся з такімі азначэннямі, мушу зазначыць, што ішлі мы ў жыццё і ў паэзію педзь не аднымі шляхамі, адчуваючы добрую суплечнасць, згоду і паразуменне. Хоць была разбежка ў гадах і розніца ў лёсах, але ўзраставай мяккі, як сёння здаецца, ніколі не існавала.

У 1959 годзе Юрась Свірка выдаў сваю першую кнігу паэзіі «Шэпчуцца ліўні». А я хадзіў яшчэ ў пачаткоўцах і з цяжкасцю мог адрозніваць добрае ад дрэннага. Але ўжо сама назва падказвала тады сэрцу, што бяру ў рукі кнігу чалавека таленавітага. Свежае дыханне роднай прыроды і той лагодны перахэпт ліўняў душой адчуваўся вельмі выразна.

Напачатку пазнаемліва нас паэзія, а жыццё потым паяднала добрым сяброўствам. Недазе з дзясці гадой мы сядзелі з Юрасём Свіркам у адным рэдакцыйным пакоі, працуючы на Беларускім радыё, дасылаючы штодзённа праз эфір на абсягі рэспублікі словы айчынай паэзіі. Праца на радыё — не зусім удачная для пісьменніка. Трэба ўвесь час круціцца, наталяючы настомны апетыт мікрафона. Мы па-добраму зайздросцілі калегам, якія ўпадкаваліся ў нешматлікіх часопісах, і судзіліся сабе тым, што добрае большасць нашых літаратурных сабратаў спатчатку прайшла ўсё ж праз сцены радыё.

Ды і сустрэч, знаёмстваў, дзякуючы радыё, было нямала. Усе, ад класіка да пачаткоўца, хацелі быць

ШЧОДРЫ ЦВЕТ

Па старонках часопіса маладых літаратараў Беларусі «Першацвет»

Любая добрая справа пачынаецца з ініцыятывы, а для таго, каб яна ўзнікла, патрэбен чалавек, які б не толькі загарэўся нейкім новым пачынаннем, а і адразу паверыў у яго неабходнасць, а больш таго — у перспектывнасць. Праўда, часам бывае і так, што, каб ажыццявіць важную задуму, неабходна падрыхтаваць пад яе глебу.

У дадзеным выпадку акурат спрацаваў такі варыянт. І пачалося гэта некалькі гадоў назад, калі ў рэдакцыі «Чырвонай змены» з'явіўся новы літаратурны кансультант Алесь Масарэнка. Па традыцыі пад сваю апеку ўзяў ён і літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы», якія, шчыра кажучы, тады педзь брулілі.

А.Масарэнка ўзяўся за справу, закасаўшы рукавы. І праз месяц-другі аказалася: самая маладая руць у нашай літаратуры кустыцца, пры ўважлівым стаўленні да яе можа даць джужныя ўсходы. А ўвага — гэта найперш магчымае пачаткоўца друкавацца. Новы літаратурны кансультант дамогся, каб старонкі «Крыніцы» выходзілі штотымся. Калі ж «Чырвоная» стала штотымневікам, «Крыніцы» пры той жа першадручнасці займалі ўжо сапраўды старонкі — дзве і больш. Вершы, апавяданні, творы для дзяцей, рэцэнзіі... Дзе яшчэ можна было спаткаць такое? Толькі ў «Чырвонцы».

А.Масарэнка па сутнасці ператварыў рэдакцыю ў... літаратурна-дыскусійны клуб, які збіраўся кожны панядзелак. На пасяджэннях яго і ўзнікла думка аб сваім часопісе. Для самых-самых маладых. Былі і скептыкі. Дапусцім, выданне з'явіцца. А што далей? Збіраць пад вокладку тое, што адсяваецца «Маладосцю», «ЛіМам», «Полымем»? А пра маральны бок справы падумалі? Ну, надрукуецца чалавек раз-другі — дзе направаць, дзе сідку на ўзрост зброяць, а пасля? Можна ж стацца, што мінецца юны ўзрост, і не атрымаецца з сённяшняга жантыка ні паэта ні празаіка. Навошта ж, у такім разе, траўміраваць неакрэплую душу?

Слухаў А.Масарэнка падобных добрабычліваў, усміхаўся, але ад свайго не адступіўся. Прымаў усе магчымыя захавы. Калі не знайшоў падтрымкі ў афіцыйных

структурах, звярнуўся да дырэктара газетна-выдавецкай фірмы «Белая Русь» /ён жа і рэдактар «Чырвонай змены»/ Уладзіміра Бельскага. Заснавальнікам новага часопіса і сталі «Чырвоная змена» і «Белая Русь». Знайшлі сродкі, каб выпусціць першы нумар «Першацвэта». Адбылося гэта, як вядома, у кастрычніку мінулага года.

Другога нумара, праўда, даваўся чакач даўгавата, з'явіўся ён толькі ў студзені 1993-га. І стаў адпаведна першым у сёлетнім годзе. Нядаўна прыйшоў да чытача і лютаўскі. Са спазненнем прыйшоў, ды першацвэтаўцы не падаюць духам, імкнучы наварстаць упушчанае. Хоць і нялёгка гэта даецца: пакуль што выданне рабілася, як мы любілі нядаўна казаць, на грамадскіх пачатках. Але спадзяванні на будучае ёсць — падтрымала «Першацвет» Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, часопіс уключаны ў лік выданняў, якія атрымліваюць дзяржаўную датацыю.

Зрэшты, усё гэта так званая шырокага чытача наўрад ці хвалюе. Чытачу падавай часопіс — цікавы, змястоўны. Які б сведчыў, што літаратура наша папаянаецца талентамі, што ў ёй з'яўляюцца новыя імёны, што ідзе працэс нашага адраджэння, расце нацыянальная свядомасць. Дык вось, калі чытаць «Першацвет» непрадузята і разам з тым не робячы сідак на маладосць, нельга не адзначыць: часопіс варты ўвагі!

Гэта засведчыў яго першы нумар, на другую старонку вокладкі якога вынесены вядомыя словы М.Гарэцкага: «Мы — руць, якая правіваецца страшэннымі дажджамі і халадамі, але мы яшчэ некалі, як спелыя каласы на добрай ніве, закрасуем на роднай зямлі нашай». Ёмка, дакладна сказана пра маладыя таленты, якія гатовы, нягледзячы ні на што, выстаяць, акрыяць, акрэпнуць. Талент жа любіць і павагу, і разуменне, і не дазволіць, каб яго хрысцілі пачынаючым, бо ён ці ёсць, ці яго няма.

Ці не пра гэта «Трыялет» А.Брусевіча:

Паэтаў пачынаючых няма,
як зорак пачынаючых ці неба.
Казачь воем так не варта і не трэба.
Паэтаў пачынаючых няма.

Тлумачць я не буду, бо дарма.
Хутчэй з насення вырастае дрэва.
Паэтаў пачынаючых няма,
як зорак пачынаючых ці неба.

Падборка А.Брусевіча пазначана жаданнем сцвердзіць сябе. І гэта выяўляецца і ў тым, што малады паэт не баіцца пісаць аб тым, пра што і сёння яшчэ не надта прынята пісаць /«Эміграцыя»/, і ў жаданні ўжо цяпер, напачатку, задумацца над сакрэтамі самой творчасці /«Тэма»/, і ў спробе пазбавіцца маральнай абыякавасці /«Я смяяўся б з сябе...»/.

Аднак відавочнае і іншае: калі голас прараваецца, хочацца як мага хутчэй паспрабаваць яго ў розных «мелодыях». Магчыма, для станаўлення голасу гэта і няблага, а для чытача? Чытач, спрактыкаваны ў паэзіі, наўрад ці ўспрымае нешта такое: «У душы чамусьці пуста, ў сэрцы востры нож. Я цапую твае вусны, прыгажуня ноч. Абдымаю стан дзвоячы, бы нябесны дар, і ўсміхаецца мне ў вочы твой смуглявы твар». Як кажучы, ці трэба выдаваць за адкрыццё з'яўленне зорак на небе?

Кацярына Мяшкова, па ўсім відаць, чалавек назіральны, адсюль у яе творах і нечаканасць параўнанняў: «Дарэмна спечаны праснак падобны на малы спанечнік», «... каханне ўдзень выглядае сампелым і збірае ракушкі ўзбарэжжа». З гэтай назіральнасці і нараджаюцца малюнкы, якія ўраджаюць і запамінаюцца. Як, напрыклад, у вершы «Мірскі замак»:

Зайздрасць возера
чырвоным вежам,
бы захата зярно
яго бягэжыць.
Гайдае свет вада
з адбіткаў мура,
і галеры дах
размыта-хмурыны.

Возера Мірскага замка і прывід Чорнай дамы /«Чорная дама Нясвіжа»/... Яна ж, загадкавая пані Бяса, прысутнічае і ў другім вершы — «Нясвіж»... А поруч — пайдзевыя матывы: мора, сосны, хвалыяні і перажыванні

лірычнай герані... К.Мяшкова адчувае слова, умее стварыць адпаведны астрой. Хача, думаю, часам відавочна і жаданне падацца арыгінальнай там, дзе гэта няк не атрымліваецца. Не ведаю, як іншым, а мною такая вось паэтычная эквілібрыстыка не вельмі ўспрымаецца:

На нітках суровых пахмурнага неба
напісаны сосны птушым перкам.
Збыты электрык вышпывага крэпа —
выразнага суму мядзьяная мерка.

/«Сосны»/

Зрэшты, без пошуку, эксперыменту наўрад ці можна адчуць, на што ты здатны. А што талент К.Мяшковай шмат абяцае, сумняваюцца не даводзіцца.

Увогуле, першацвэтаўскія аўтары пачынаюць упэўнена. І творчыя арыенцыры ў іх акрэсленыя. Калі і схіляюцца перад папярэднікамі, дык перад тымі, чые заслугі, так бы мовіць, відавочныя. Вядома ж, у гэтай кагорце адно з першых месца займае Я.Купала. Верш М.Віна «Нямая словы», прысвечаны народнаму песнару, — гэта па сутнасці і твор пра аднагодкаў аўтара — цяперашніх дваццацігадовых. Яны ж сам-насам і са сваімі трывогамі, сумненнямі, і з ім — Я.Купалам. І гэта не паляпванне класіка па плячы, а патрэба знайсці суразмоўніка, які б зразу-меў, і ўсведамленне ўдзячнасці яму.

А яшчэ, што самае галоўнае, разуменне, якую цяжкую ношу бяру на свае неакрэплыя плечы кожны, хто ўваходзіць у літаратуру, у якой ужо быў Я.Купала: «Так цяжка жыць, кахачь... пасля Яго. А гаварыць — яшчэ цяжэй. Пакутна сваю душу — і кідаць у агонь ягоных словаў вечных і магутных». І вось выснова:

Таму маўчу я. Мову адняло.
Не, гэта ён адняў у вуснаў мову.
Між намі рэха зорнае лягло.
І да Яго — мае нямая словы:
— Ты іх пачуй і да мяне прыйдзі
па рэчу іх, як па слядах падковы.
Даруй нямоту —
і агаласі
мае нямая спраўджаныя словы!

Паэзія — не мною сказана — заўсёды пачынаецца са шчырасці, а яшчэ з непасрэднасці. У такім разе часам даруеш аўтару знаёмасць матываў, калі бачыш, што аддушы ўсё гэта. Таму і прыносяць задавальненне сустрэчы з першароднасцю гэтыя няхітрыя радкі Н.Русецкай /1993, М 2/: «Хрусткая скарынка з тоненькага лёду. Люты п'е са студні сінюю ваду. Праз марозны вечар, праз завеі подых кожны дзень вяртаюся ў



ВІНШУЕМ!

Як хутка і няўмольна бяжыць час. Здаецца, зусім нядаўна нашаму калегу і таварышу Юрасю Свірку было 50, а ўчора яму споўнілася — 60. Нашы віншаванні і пажаданні яму нязменныя: доўгіх гадоў табе, дарогі Юрась Мікалаевіч, моцнага здароўя і новых твораў!

КАБ ВЕРШАМ ДУША БУНТАВАЛА

пачутымі, а таму ўсе новае неспіда нас. Быць першым чытачом твора — гэта таксама адчуванне не аб'якое, асабліва калі твор напісаны рукою майстра. Праца на радыё была і своеасаблівай літаратурнай вучобай. Шмат чаму вучыўся я ў яго, старэйшага таварыша Ю. Свірка. Дзесьці напрыканцы 1967 года ў выдавецтве «Беларусь» выйшла з друку яго кніга вершаў «Баравіна». Сёння, перагортваючы яе, захачелася паўтарыць услед за аўтарам радкі, якія павінны быць сугучнымі кожнаму сэрцу і сёння:

Хачу прачнуцца я
Праз сотні год,
Паслухаць траў і ветру шаласценне,
Хачу я толькі на адно імгненне
Паслухаць,
Як жывеш ты, мой народ.
.....

Калі пачую:
Ты жывеш, народ
/ На голасе пазнаю беларусаў /,
Тады спакойна на пагост вярнуся
І зноў засну —
На сотні тысяч год.

У «Баравіне» — а яна была ў аўтара трэцяй кнігай — Ю. Свірка паўставаў перад чытачом абноўленым і ўзмушчелым, у яго паэтычным голасе было шмат трывогі, болю за перажытае і за наша неўладкаванае, не надта шчаслівае жыццё. За радком адчувалася жаданне ачалавечыць, сагрэць сваёй любоўю тое, што пазбаўлена ўвагі і спагады:

Няхай мне прысніцца:
Для сэрца — нядаеля,
Вачам — далачынй,
Дарогі — нагам...
Кладу над падушку

Любоў і надзею,
Як клалі вайной партызаны наган.

Ніколі не пешчаны крытыкай, паэт і не чакаў асаблівай хвалы сваёй бяспрэчнай удачы. Тым не менш кніга была заўважана і належна ацэнена.

Узыходжаннем на новыя вышыні сталі для Ю. Свірка кнігі «Крэўнасць», «Аўтограф», «Біяграфія памяці». Сталасць прынесла і сваё балючае адчуванне адказнасці за слова і за народ, ад імя якога заўсёды гаворыць паэт. У кнізе «Аўтограф», звяртаючыся да маладзёжных, Ю. Свірка напісаў:

Калі ты сьні свайго народа,
Скажы ўсю праўду пра яго.
І не чакай узагароды,
Не адступайся ад свайго.

Гэта радкі — сямідзесятых гадоў.

Праўду гаворыць тады было няпроста, а то і небяспечна, даводзілася хаваць яе ў падтэкст. Але ў падтэксце праўдзе было няўтульна, і яна сама сябе выдавала. Мы яскрава бачым яе ў такіх вершах, як «Ручай», «Запрашэнне ў цырк», «Дым», «Нешта думае ў дарозе мой булань» і інш.

Невыпадковай здалася мне назва кнігі паэта «Біяграфія памяці». У памяці ёсць свая біяграфія — адразу хочацца пагадзіцца з аўтарам. Ва ўсякім разе ёсць яна ў пакалення Юрася Свірка. Паэты, як заўважана, наогул любяць гэта слова — памяць. Але калі для некаторых, асабліва маладых, паняцце гэта падчас абстрагаванае, мала суаднесенае з жыццём, перажытым, то ў Ю. Свірка — яно жывое звано, без якога не ўявіць яго паэзіі. Дваццаць гадоў назад паэт напісаў:

Відав, таму,
Што мы раслі ў вайну,
Відав, таму,
Што часта галадалі, —
Прарочым вершам
Толькі чысцілі
І патрабумі,
Каб у цэль стралялі.

Радзіма Ю. Свірка — партызанскі раён Бягомльшчына. Адсюль рода і памяць. Боць, што пасяліўся капісці ў дзіцячым сэрцы, з гадамі не слабее, а наадварот, узмацняецца. Ці не таму і вершы, народжаныя ваеннай памяццю, ледзь не заўсёды «страляюць у цэль».

Хачелася б тут прыгадаць творы з ранейшых кніг, такія, як «Лясная лазня», «Балада шкадавання», «Балада пра танец» і пазнейшыя — «Сон партызанскай удавы», «Сястры, былой нявольніцы», «Зорка», «Балада пра неўміручасць».

Спынімся на апошнім з іх. Чытаючы яго, так і бачыш спахоханага хлопчыка-ўцекача, што ратуецца ад азвэрзлых карнікаў. Гарыць у хадзе маці, бацька, родныя. А ён паўзе па баразне да могілак, дзе

пахаваны дзед і бабуля:

Няхай, што звы нежывыя,
Свае ж не пакінуць яго.

А наогул Ю. Свірка паэт тэматична разнастайны. Я не магу не прыгадаць яго шчымых радкоў пра Радзіму, маці, пра родную мову і спрадвечнае, непаўторнае чалавечае пачуццё кахання. Ну а вяска, відаць, найгапоўнейшая паэтава тэма. Адночы ён нават скажа:

Заглядаю я ў вёску, як у слоўнік,
Каб уявіць, што правільна паэзія.

З гадамі, звяртаючыся да адных і тых жа тэм, кожны паэт непазбежна паўтараецца. Можна, таму Ю. Свірка шмат увагі аддае вершам падарожнага плана. Убачанае ўпершыню, свежым зрокам, заўсёды засцеражэ цябе ад паўтору, падорыць нечаканыя асацыяцыі. І большасць яго падарожных вершаў па-сапраўднаму хваляюць і ўражваюць праўдзівасцю і свежасцю бачання рэчаў.

Я не памятаю нейкіх крызісных момантаў у творчасці Ю. Свірка. Піша ён непаспешліва і роўна, як вядзе пракас. Гэта прыроджаная, чыста сялянская непаспешлівасць і грунтоўнасць. Такі ён і ў жыцці. Неаднойчы бачыў яго дачную гаспадарлівасць на Лысай гары, добра ўяўляю яго з касцю ў лузе ля роднай Маргавіцы і ў цешчынскім Заельніку пад Бабруйскім.

У зборніку «Аўтограф» адшукаліся такія радкі:

Я пасля новай кніжкі,
Як ніва пасля жніва.

Я рад, дарогі Юрась Мікалаевіч, што твая паэтычная ніва шчодрая. Восі нядаўна пачыла свет новая і важкая кніга тваёй паэзіі «Узаемнасць». У друку з'явіліся новыя паэмы і вершы. І не загадай яшчэ я тваіх шматлікіх перакладаў.

Хай жа заўсёды «ў душы абуджаецца жаданне для вершаў бунт».

Казімір КАМЕЙША

сваю вясну». А вясна ж у Н. Русецкай, як відаць са здымка /дарэчы, чаму б не прадстаўляць аўтараў, прыводзіць хоць якія-небудзь біяграфічныя звесткі пра іх?/, толькі-толькі пачынаецца. Вясна жыцця, вясна пачуццяў. Ці не таму яе прычына геранія такая даверлівая і адкрытая, не хавае сваіх пачуццяў:

Зноў чакаю я залевы,
той нястрымана-пшчотнай,
што шукае сярод лета,
сярод цішынь сяклетнай.

Абдымае, лашчыць цела,
б'е аголеныя плечы...
Божа, як бы я хачела
да цябе прыйсці залевай!

Але, думаецца — не ў сувязі з гэтым, праўда, — што даверу павінна быць мяжа. Самакапанне прычына героя /найчасцей самога аўтара/ ва ўласных перажываннях і пачуццях цікавае толькі ў тым разе, калі за гэтым — імкненне разабрацца ў складанасці быцця, а не звычайная канстатацыя: як раблю, так і пішу.

Наўрад ці нясуць нешта, акрамя звычайнай інфармацыі, такія радкі: «Не прагну болей я зманання — сяджу адзін і п'ю Агдам». /1993, N 2/. Ці такое гэтага ж аўтара:

У печ «касамольскі» кінуць,
Партрэт Гарбачова — таксама,
Ільч хай у полімі згніе,
І з імі — пачвара з вусамі.

Так і хочацца спытаць: ну і што? А нехта, «разумнік», кіне ў печ нумар «Першацвета». Што гэта будзе? Стан яго душэўных ваганняў ці звычайнае бескультур'е?

Як ні дзіўна, аднак сямю-там з маладых аўтараў падобнае «ніштоканне» падабаецца. Можна, яны бачаць у гэтым нешта новае? Не ведаю, але ж адна з аўтарак не саромеецца прызнацца: «Спяваю пра нішто, як гавару без логікі і без дакладных сказаў» /1993, N 1/.

Мабыць, логіка ўсё ж патрэбна. Хоць якая-небудзь. Бо паэзія без логікі — гэта не паэзія. І справа не ў тым, традыцыйная яна ці найсучаснейшая. Ёсць жа ўвогуле вобразнае мысленне, адсутнасць якога нічым не кампенсуецца. Гэта як напамінак тым, хто гатовы бачыць у звычайных заўвагах ледзь не ўшчамленне яго права пісаць па-свойму...

Не адмаўляючы набываць маладых паэтаў /а назваць можна яшчэ добры дзесятак імён/, перакананы: у першых трох нумарах лепш прагучала проза. І па прычыне яе досыць высокага ўзроўню і па прычыне таго, што ці не ўсе маладыя празаікі асвойваюць

той тэматычны паст, які да нядаўняга часу знаходзіўся па-за літаратурай.

Вітаўт Чаропка /1993, N 1/ выступіў з апавесцю «Геній смерці», зусім для яго нечаканай, бо не гістарычная праблематыка закранаецца ў творы. Герой яго Арыэль нечакана пераканваецца, што ён валодае здольнасцю распараджацца чужымі лёсамі. Дастаткова яму пажадаць неспрыяцелю зла, як той адразу памірае, ці недарэчна гіне. А паколькі Арыэль у асабістым жыцці няўдачнік, адчувае пастаянны дыскамфорт, ён жадае падобным чынам змагацца за справядлівасць, уладкоўваецца ў спецыяльнае ведамства, якое, стоячы на ахове дзяржаўных інтарэсаў, знішчае няўгодных людзей. Як бачым, рэальнае і ілюзорнае суседнічаюць. Здавалася б, герой В. Чаропкі дамогся свайго. Але адбываецца тое, што ў рэшце рэшт і павінна было быць: «Ён, геній смерці, і сам стаў ахвярай свайго зла». Загінула любая дзячынна Ніта, якую ён у хвіліну распачы працяў.

Шкада, што апавесць месцамі перагружана непатрэбнымі падрабязнасцямі, але ў цэлым твор атрымаўся. Твор аб месцы чалавека на зямлі, аб тым, хто ён у гэтым, такім складаным і супярэчлівым свеце: пясчынка, якой можа распараджацца любы выпадак, ці ўсё ж асоба, здатная адказаць за ўласныя ўчынкi.

А які складаны лёс паўстае ў апавяданні Л. Шчэрбы «Звалка» /1993, N 1?! Герой твора — «былы муж, былы бацька, былы сябар, былы навуковы супрацоўнік, былы... А зараз? А што зараз. Цяпер ён нават не памятае, калі яго апошні раз зваў Іван Паўлавічам звалі. Стары, бадзяга, божж — самыя мяккія словы».

Жыццё цяпершняга божжа прасочваецца падрабязна, але гэта не звычайная інфармацыйная насычанасць, а заглыбленне ў характар. І не корпанне ў лёсе няўдачніка, а спроба псіхалагічнага аналізу канкрэтнага лёсу. Збег абставін — быццам наканаванасць, якая праследвала заўсёды Івана Паўлавіча. Мяккага, душэўна шчодрого чалавека, яго ніхто не разумее і нікому ён не быў патрэбен. Дайшоў Іван Паўлавіч да стану, калі, як кажуць, і людзі адварнуліся, і Бог. Аднак выпрабаванне на гэтым не скончылася. Выпадкава апынуўся ён на шляху карцёжнікаў, якім закон не пісаны: той, хто праіграў, павінен забіць першага стрэчнага. Стрэчным аказаўся Іван Паўлавіч...

Добрае ўражанне пакідае апавяданне Л. Лукіянавай «Макет чалавека» /1993, N 2/. Перад намі як бы галоўныя героі ў адной і той жа асобе. Віктар Міхайлавіч Селязнёў —

знакаміты настаўнік, мае «граматы за добрую і пленную працу». І звычайны, абыякавы чалавек — у быце, у сям'і, які ўсё паўсядзённае клопаты пераклаў на жонку, а сам толькі філасофствуе, які трэба жыць. Праўда, людзі гэтага не заўважаюць, бо Віктар Міхайлавіч умее пусціць пыл у вочы.

Спакутаная па дабрыні, падманутая душа раскрываецца ў апавяданні «Белая лілея». Л. Лукіянава, зноў жа, не задавальняецца простым расказам, яна імкнецца пранікнуць у глыбіню характару, разабрацца, што і да чаго. А вось апавяданне «Антось», па-мойму не атрымалася. Мне думаецца, што паводзіны героя вытлумачаны павярхоўна, што на самай справе ўсё куды складаней, чым падаецца на першы погляд.

Праблема добра, зла, сутыкненне іх — у цэнтры апавядання Я. Конева «Нашчадак» /1993, N 2/. Фелікс, які лічыць сябе нашчадкаў даўняга роду Ваўковічаў, на паверку аказваецца зусім не тым чалавекам, за каго сябе выдае, што ў глыбіні яго душы жыве інстынкт уласніцтва, прага помсты. А мо ўвогуле чалавеку наканавана прыродай жорсткасць?

У паўнай ступені твору Я. Конева сугучна апавяданне І. Карповіча «Тадзі...» /1993, N 2/. Дума, якая праводзіцца ў ім, таксама не надта новая: чалавек адказны за ўчынкi іншых людзей, сваіх папярэднікаў. Але І. Карповічу ўдаецца знайсці свой паварот тэмы. Да ўсяго і сам сюжэт пабудаваны дынамічна.

На колісь забароненую тэму і апавяданне А. Камінскага «Згубніца» /1993, N 2/, пазначае аўтарам чамусьці як навіла. Выпадак, пра які расказваецца, у гады мінулай вайны было нямапа. Як гэта ні жахліва, у гады вайны людзі, ратуючы сябе, часам забівалі сродных дзяцей, якія крыкам сваім наклікалі бяду. Геранія апавядання Ганна, праўда, пайшла на падобны ўчынак не па сваёй волі, яе прымусілі. Ды хіба ад гэтага жанчыне лягчэй? Праз дзесяцігоддзі не можа супакоіцца. Ды і як змірыцца, калі тая ж самая Манька, якая некалі штурхнула яе на бесчалавечы ўчынак, цяпер ледзь не напракае: «Чаго равеш! Хочаш святая спаганіць?! Узляг грэх на душу, то і цяпрі...»

Стала прапісалася на старонках «Першацвета» літаратурная крытыка. Гаворачы пра канкрэтную кнігу ці твор, аўтары сягаюць далей самога прадмета гаворкі. А. Пяткевіч, напрыклад, аналізуючы калектыўны паэтычны зборнік «Шлях» /«Хто на шляху...», 1993, N 2/, аргументавана разважае аб паэзіі традыцыйнай і нетрадыцыйнай, падмацоўваючы

свае вывады важкімі аргументамі. І рэцэнзія Ю. Алесьнінай на кнігу Я. Хвалей «Пацукі, або Таямнічы дзёнік» /«Праглядаецца безнадзейнасць, або Хто такі пацукі», 1992, N 1/ «цягне» на разгорнуты артыкул, у якім асноўная ўвага сканцэнтравана на маральных аспектах і літаратуры, і жыцця. А яе артыкул «Сонца беларускай прозы. М. Гарэцкі і яго апавесць «Дзве душы» /1993, N 2/ сведчыць, што напісаны ён чалавекам, здатным выказаць і ўласныя арыгінальныя думкі, і з павагай прыслухоўвацца да папярэднікаў. Гэты твор М. Гарэцкага разглядаецца незалежна, а ў кантэксце яго мастацкай спадчыны, беларускай літаратуры ўвогуле. Робіцца і ўдалы выхад на творчасць Ф. Дастаеўскага.

Да Я. Купалы звяртаецца Д. Санюк /«Сілы смерці і нябыту. Тэма прарока ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо», 1993, N 1/. Аўтару артыкула таксама не адмовіў у сваім поглядзе на гэты выдатны твор.

А. Пашкевіч выказаў цікавыя думкі адносна творчасці У. Клішчэвіча ў артыкуле «Падняцце ізноў...», звярнуўшы найперш увагу на яго малавядомыя вершы, якія, дарэчы, тут жа апублікаваны /1992, N 1/. Багаты на інфармацыю і артыкул гэтага ж аўтара «Лес аўтографа Францішка Багушэвіча» /1993, N 2/. С. Чыгрын /1993, N 1/ знаёміць з забытым сёння паэтам і выкладчыкам Ф. Грышкевічам /апублікавана і некалькі яго вершаў/.

«Першацвет» не абмяжоўваецца толькі літаратурай маладых. Пра гэта сведчыць раздзел «Гасцеўня». У ім прадстаўлены Н. Мацяш, В. Шніп, А. Кірвель — літаратары старэйшых пакаленняў. Хоць на маю думку, «Гасцеўня» можна было б разнастаіць і інтэр'ю са знакамітымі пісьменнікамі, і неабавязкова толькі пра майстарства, сакрэты творчай лабараторыі.

Прапісаўся і гумарыстычны раздзел «Жароўня». У ім не толькі змяшчаюцца дасціпныя творы, але і падаюцца яны з досціпам. Напрыклад, у першым нумары за сёлетні год публікацыям пародый М. Скоблы папярэднічае здымак аўтара ў дзіцячым узросце і прыпіска: «Атрымаўшы ад аўтара гэты фотаздымак, мы маглі растлумачыць яго памкненне толькі адным: вуснамі дзіцяці гаворыць... і сціна».

Часопіс адбываўся. Што яму пажадаць? Бадай, тое ж, што пажадаў у першым жа нумары А. Лойка ў артыкуле «Першацвет — на радасць...» Дадаць варта хіба адно: шчодрый цвет — першацвет.

Алесь МАРЦІНОВІЧ



ІНФАРМАЦЫЙНЫ БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ ВАЙСКОЎЦАЎ

ДУМКУ — НА «ЗВАЖАЙ!»

Чым моцнае любое войска? Тым, што тут вельмі лёгка навесці парадак. Паставіў усіх на «Зважай» і ніхто не пікне, і не паварушыцца. Гэта так, ды вось бяда, як аднолькава ні цягнуцца ў струнку тыя жаўнеры, а думае кожны сваё.

Доўга меркавала Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь, як бы і гэты непарадак ліквідаваць, і тыя непаслушныя думкі таксама паставіць на «Зважай», каб ішлі яны вызначаным ідэалагамі міністэрства кірункам. І змікілі. Выйшла з прапановай у Вярхоўны Савет аб дэпалітызацыі войска, гэта значыць, каб забараніць вайскоўцам займацца палітычнай дзейнасцю не толькі ў службовы, а і ў вольны час. Удар наносіўся мэтанакіравана, па структурах і сябрах Беларускага згуртавання вайскоўцаў. Але не дарэмна Міністэрства абароны па ўсіх вуглах крычыць пра слабую баяздольнасць Узброеных

Сіл Рэспублікі Беларусь і просіцца пад парасон калектыўнай бяспекі. Пэўна, так яно і ёсць. Бо як жа тады вытлумачыць той факт, што міністэрства цэліпа куляй, а мо і снарадам у БЗВ, а трапіла шротам і ў каго? Што ўдар прыйшоўся міма БЗВ — гэта відавочна, бо ў статуте БЗВ чорным па белым запісана: БЗВ — арганізацыя не палітычная. А вось што зараз рабіць з сябрамі Славянскага Сабора, якія гучна назвалі сябе партыяй? Трэба, трэба прымаць меры. Што рабіць з вайскоўцамі-дэпутатамі Саветаў усіх рангаў і, у першую чаргу, з дэпутатамі Вярхоўнага Савета? Яны ж займаюцца

жывой палітыкай! Трэба іх прасіць — ці з Вярхоўнага Савета, ці з войска. Яшчэ больш пырскаў нарабіла тлумачэнне да даклада міністра абароны /газета «Во славу Родины» ад 27 сакавіка 1993 года/, дзе сказана: «Такім чынам, папраўка да Закона Рэспублікі Беларусь «Аб статусе вайскоўца» забараняе іх удзел у дзейнасці партый, грамадска-палітычных і іншых рухаў. Грамадскай дзейнасцю вайскоўцы могуць займацца ў рамках Афіцэрскай сходаў і арганізацый ветэранаў лакальных войн і канфліктаў, уключаючы і «афганскія» рухі». Цікава было б ведаць, што разумеюць аўтары тлумачэння пад грамадскай дзейнасцю? Пэўна, зноў БЗВ. Але што яны збіраюцца рабіць з сябрамі розных таварыстваў і грамадскіх арганізацый? Капі забараніць усю грамадскую дзейнасць, то трэба выгнаць з войска ўсіх членаў творчых саюзаў —

пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў, журналістаў, членаў калегіі адвакатаў, членаў розных таварыстваў — ад гаражнага, садава-агароднага да паляўнічых і рыбаловаў, бо гэта ж таксама — грамадская дзейнасць. Цікава, якую расправу падрыхтавала міністэрства над сябрамі ТБМ, якія робяць у войску работу, непаспільную для самога міністэрства, — ажыццяўляюць выкананне «Закона аб мовах» ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь? Дык што ж атрымоўваецца, шаноўныя міністэрска спадары: патрыятаў з БЗВ — прэч з войска, а людзям, якія займаюцца антыдзяржаўнай дзейнасцю — «зялёная вуліца»? Нешта вы тут недадумалі, перадэпалітызаваліся.

А то сапраўды яно так і будзе, і міністэрска чыноўнікі пасля прыняцця папраўкі дружна адусюль павыходзяць і кінуцца прадаваць гаражы, лецішчы і стрэльбы. Капі ўжо гэта здарыцца, то і я выйду з усіх арганізацый, нават з «Таварыства цвярозасці», і хоць раз насцябаюся з радасці занапых міністэрска, за іхнюю прыныповасць.

Вацлаў СЯРПІНСКІ

СА СВЯТАМ ПЕРАМОГІ!

Паважаныя суайчыннікі! Ветэраны Вялікай Айчыннай вайны і працы! Усе жыхары Беларусі! Беларускае згуртаванне вайскоўцаў сардэчна віншуе Вас са святам — Днём Перамогі! Мы жадаем Вам мірнага неба, здароўя, працоўных і іншых поспехаў, шчасця для Вас і Вашых сем'яў. Спадзяемся, што ў гэты няпросты час станаўлення маладой Беларускай дзяржавы ўсе грамадзяне Беларусі, у тым ліку і Вы, ветэраны, зробіць усё ад іх залежнае па ўмацаванні нашай краіны, па патрыятычным выхаванні нашай моладзі, па павышэнні дабрабыту народа, каб не ўцягнуць шматпакутны народ Беларусі ў крываваыя канфлікты і братазбойчыя сутычкі. Вечная памяць усім, хто аддаў жыццё за нашу свабоду. Няхай квітнее наша Радзіма-Беларусь.

ВЫКАНАЎЧАЯ РАДА БЗВ

БЕЛАРУСКАЙ ЗЯМЛІ АФІЦЭРЫ

Вецер часу ўзарваў векавечную цвіль,
Шок чырвонай заразы паціху праходзіць,
Над жалобай і пылам заўчасных магіл
Сонца яснае нашай свабоды ўзыходзіць.

Колькі вынішчыў нас гэты злы Трэці Рым,
Колькі нас ён распяў на крамлёўскім
бязвер'і, —
А мы зноўку у шэрагах грозных стаім,
Беларускай пакутнай зямлі афіцэры.

Нас паслалі дзяды іх пачын завяршыць,
Каб той д'ябал чырвоны навек
не вярнуўся,

І не знічкі на нашых пагонах блішчаць,
А гараць на іх слёзы маёй Беларусі.

Слёзы крыўды, што век дратавала яе,
Слёзы жалю, як дзетак бяздольных абшараў,
Слёзы шчасця, што ўрэшце наш

час настае

І збываюцца прашчураў светлыя мары.

Іх Касцюшка вучыў, як Радзіму любіць,
Каліноўскі да волі паказаў дарогу,
Мы ж павінны астатняе сёння зрабіць,
Каб суцэшыць іх душаў гаротных трывогу,

Каб спакойна магілі ў цішыні спачываць
У спакой здзяйснёнай надзеі і веры,
Бо на варце іх мараў надзейна стаяць
Беларускай свабоднай зямлі афіцэрам.

Станіслаў СУДНІК



22 сакавіка дэлегацыя БЗВ у дзень 50-годдзя хатынскай трагедыі ўсклала вянок і ўшанавала памяць ахвяраў фашызму на Беларусі. Па загаду з Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь за ўдзел у гэтым мерапрыемстве некаторыя вайскоўцы-сябры БЗВ атрымалі ад сваіх начальнікаў службовыя спагнанні.

С.С

Беларусізацыя войска і ТБМ

Працэс беларусізацыі войска мае шмат аспектаў. Адзін з галоўных — гэта падрыхтоўка да пераходу на беларускую мову. Арганізацыйна з боку Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь для гэтага робіцца калі не дастаткова, то ва ўскім разе — шмат. Выдзелены службовы час /5 гадзін штодзённа/; выдадзены дапаможнікі па гісторыі /выйшлі ўжо дзве часткі з пяці/, рыхтуецца да выдання падручнік беларускай мовы; мае месца падтрымка працэсу па розных лініях. Але калі заглянуць у падраздзелы часткі, то вельмі цяжка заўважыць нейкія зрухі. Чаму? Ды таму, што ажыццяўляецца гэты працэс на месцах няма каму. Добра, калі ў падраздзеле ёсць хоць адзін афіцэр, які ведае мову на прымальным узроўні. А калі няма? І справа ўжо ідзе нават не аб супраціўленні, хаця ёсць і такое, а аб глабальнай дэнацыя-

налізацыі беларускага афіцэрскага, якую вельмі цяжка, але крыне неабходна пераадолець. Мы яшчэ не хутка атрымаем маладых лейтэнантаў, якія пройдуць беларускамоўны курс навучання ў вайсковых вучылішчах. Таму зараз неабходна весці самую актыўную працу з наяўнымі кантынгентам. І тут мы павінны гаварыць пра тыя сілы, якія могуць гэта рабіць ужо сёння. Зараз адной з такіх сіл, а ў шмат якіх месцах і адзінай, з'яўляецца Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Таварыства з'яўляецца непалітычнай грамадска-гуманітарнай арганізацыяй, якая займаецца выключна пытаннямі пашырэння сферы ўжытку і папулярнасці беларускай мовы, таму не мае ніякіх юрыдычных перашкод для дзейнасці ўнутры вайсковых часцей і падраздзелаў. Супрацоўніцтва з ТБМ на сёння з'яўляецца вы-

гадным як для войска, так і для ТБМ. Для войска яно выгаднае тым, што падраздзелы і часці, не патраціўшы ні капейкі грошай, змогуць атрымаць высокакваліфікаваных выкладчыкаў як па гісторыі, так і па мове. Для ТБМ супрацоўніцтва выгаднае тым, што ў склад яго ўваходзяць сапраўдныя патрыяты беларускага слова, для якіх праца па яго пашырэнні не толькі пачэсна абавязак, але і справа ўсяго жыцця. Для іх праца ў войску — гэта новая ніва для патрыятычнай працы. Але такі падыход прымальны толькі на сёння. Заўтра мы павінны ісці далей, на стварэнне суполак, а ў перспектыве — і структур ТБМ у войску. Безумоўна, вельмі важную ролю павінен адыграць тут інстытут намеснікаў камандзіраў па выхаванні працы, для якіх праца ў структурах ТБМ павінна стаць абавязковай. І не

толькі з пункту гледжання лаяльнасці, а і з боку прафесійнай прыдатнасці. Стварэнне суполак ТБМ вырасць шмат якія праблемы выхавання, дазволіць павысіць грамадскую актыўнасць і ўзровень духоўнасці як асобных афіцэраў і жаўнераў, так і капектываў у цэлым. Суполкі ТБМ стануць асяродкам і кіраўніцтвам абароны аб спалучэнні намаганняў па развіцці структур ТБМ ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. Да часу ж, пакуль такое пагадненне будзе дасягнута на верхнім узроўні, камандзіры ўсіх ступеняў і кіраўнікі суполак ТБМ на месцах маюць поўную магчымасць арганізаваць такое ўзаемадзеянне на ўзроўні, бліжэйшым да рэальнай справы.

КАЛІ Я ПРЫСЯГНУ НА ВЕРНАСЦЬ БЕЛАРУСІ?

Паўна, хтосьці, прачытаўшы гэты загаловак, скажа: «Яшчэ адзін усхваленец бацькаўшчыны з'явіўся». Цяпер жа казаць прыгожыя ды гучныя словы, гэтак, як і пісаць артыкулы на патрыятычныя тэмы, вельмі ўжо модна.

Я паспрабую расправесці пра ўсе па-вайсковому дакладна, каротка, хоць справа датычыць самага галоўнага — будучага маёй Бацькаўшчыны.

Мінула не так ужо і шмат часу з таго дня, як вайскоўцы прынялі прысягу на вернасць Беларусі. Былі гучныя выступы і прамовы. Радзіе і тэлебачанне не шкадавала эфірнага часу для асвятлення гэтай падзеі. Дэмакраты — задаволены, бюракраты — смяюцца. Кожны застаўся пры сваіх інтарэсах. І ніхто не кажа, што зроблены толькі невялічкі крок па шляху стварэння дзейнай абароны дзяржавы.

Мы ўсе ведаем, што існуючае войска ў ліхую гадзіну мае сваё мэтае праводзіць ваенныя дзеянні ў абмежаваны час. За гэты час павінна адбыцца мабілізацыя, утвораны і разгорнуты новыя вайсковыя часці, злучэнні; фак-

тычна створаны новыя ўзброеныя сілы, якія па сваіх колькасных памерах могуць быць значна большыя за ўзброеныя сілы мірнага часу. Самыя звычайныя людзі вымушаны будучы арануць шынялі і стаць вайскоўцамі.

А што робіцца ў гэтым кірунку?

Нядаўна я звярнуўся ў ваенкамат з запытаннем, калі ж, як афіцэр запаса, магу прыняць прысягу на вернасць Беларусі? І атрымаў такі адказ: «Афіцэры і жаўнеры запаса будучы прымаць прысягу толькі падчас мабілізацыі». І тут жа ўдакладнілі: «Другімі словамі, калі будзе вайна».

А калі справа пастаўлена так, то ў мяне ўзнікае некалькі пытанняў, якія я хацеў бы задаць асобам з Міністэрства абароны.

Калі ўжо здарыцца такая бяда і мы вымушаны будзем са зброяй у руках паўстаць на абарону сваёй Айчыны, няўжо будзем мець столькі часу, каб траціць яго на мерапрыемства, якое можна правесці зараз, без усякай паспешлівасці? Беларусь — невялікая па памерах дзяржава і, як я разумею,

мабілізацыю належыць правесці выключна за кароткі тэрмін.

А як быць з тымі вайскоўцамі, якія адмовіліся прыняць прысягу на вернасць Беларусі, але засталіся яе грамадзянамі і па ўзросту падлягаюць мабілізацыі? Яны тады тым болей не стануць прысягаць на вернасць Беларусі. Атрымаецца дзіўная сітуацыя: людзі стала жывуць у краіне, атрымліваюць ад яе пенсію, а абараняць яе не маюць жадання.

У гэтым выпадку трэба вызначыцца зараз і толькі

зараз.

А ці не можа ўзнікнуць такая сітуацыя, калі на занятай тэрыторыі захопнік правядзе мабілізацыю нашых грамадзян і прывядзе іх да сваёй прысягі? Такі акт будзе законным, бо мы нікому не прысягалі. І пойдзе беларус на беларуса.

А, можа, хтосьці на гэта і различвае?

Каб не было ў будучым такіх недарэчнасцей, давайце зараз прысягнем на вернасць Беларусі.

I. ПАЛУБЯТКА, афіцэр запаса



21 сакавіка. Мінск, праспект Ф. Скарыны. Марш БЗВ «За дэмакратыю і незалежнасць».

ЦІ ТРЭБА НЕЙТРАЛЬНАЙ ДЗЯРЖАВЕ СТРАТЭГІЧНЫЯ БАМБАРДЗІРОЎШЧЫКІ?

З боку прыхільнікаў так званай «калектыўнай бяспекі» усё гучней заявы пра тое, што Рэспубліка Беларусь не зможа ўтрымліваць свае ўзброеныя сілы, што хутка мы ўвогуле застанёмся без узбраення, бо не зробім яго і не прыдбаем.

Але запытаем у саміх сябе: ці патрэбны нейтральнай дзяржаве стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі, ці патрэбны субмарыны-гіганты накітал «Акулы», «Тайфуна», ці трэба нашай краіне наогул утрымліваць такую вялікую колькасць неўкамплектаваных дывізіяў?

Тое, што нармальна ўкладаецца ў кантэкст ваеннай дактрыны ўзвышдзяржавы, можа легчы непасільным цяжарам на эканоміку нейтральнай Беларусі.

Вядома, што велізарная Савецкая Армія існавала не толькі ў якасці інструмента знешняй палітыкі, але і для ўнутрыпалітычных праблем Савецкага Саюза. Унутраная функцыя арміі маскіравалася пад лозунгамі: «Народ і армія адны», «Любімыя вооруженные силы», «Оплот социализма и мира во всем мире». А рэалізавала яе войска ў 1962 годзе ў Навачаркаску, ужо ў «перабудовачны» час — у Тбілісі, Баку, Вільні і, нарэшце, у жніўні 1991 г., у Маскве. Можна не сумнявацца, што падобны сцэнарый існаваў і для Мінска, для войск Беларускай ваеннай акругі...

Ці такое войска, з такімі функцыямі трэба Рэспубліцы Беларусь? Але ж як падтрымліваецца ў грамадскай свядомасці рамантычны флёр вакол «непобедимой і легендарной», так адначасова ігнаруюцца яе хваробы/войска ж — постэрака грамадства/. Як шырока прапагандуецца перавага колькасці над якасцю, так паказуха падманяе сур'езную

размову аб праблемах Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь! Як, скажам, разумець ідэнтычнасць мэт, задач БЗВ з дырэктывамі і задачамі МА Рэспублікі Беларусь у тэорыі, а на практыцы — рэпрэсіі супраць сяброў арганізацыі, існуючай хіба што на энтузіазме і патрыятызме свядомы афіцэраў? Як судзіць заклікі дэпутатаў авальнай залы да эканоміі, ашчаднасці ў гэтыя цяжкія для маладых Узброеных Сіл перыяд і адначасова фактычна санкцыянаванае марнатраўства матэрыяльных сродкаў і грошай?

Зразумела, трэба вызначыцца, якое ўзбраенне фінансавец рэспубліцы, але рабіць гэта павінны спецыялісты, якія ведаюць тэхнічныя характарыстыкі тых ці іншых сістэм узбраення; тыя, хто ў стане вызначыць, якая менавіта тэхніка патрэбна дзеля абароны дзяржавы; тыя, хто ведае «ружы вятроў», уплыў анамальных з'яў на тэрыторыі дзяржавы на тую ці іншую радыёапаратуру, станцыю, пралічыць жывучасць

хадавой часткі ў залежнасці ад абразіўнасці грунту і г. д.

Гэтага не зробіць дырэктар саўгаса, хоць і са значком дэпутата Вярхоўнага Савета, гэта зробіць ваенны спецыяліст за пультам камп'ютэра.

Так, я не разумею і таго, навошта было збіраць узоры ваеннай тэхнікі ў Н-скай часці Мінскага гарнізона для паказу народным дэпутатам. Ці пацкавалася Кантрольная палата, колькі гэтак «шоу» каштавала? Колавая тэхніка прыйшла сваім ходам, гусенічную даставілі на платформах і трылерах. Ды гэтай жа тэхніцы трэба будзе яшчэ вярнуцца, трэба патраціць ГСМ, чалавек-гадзіны, каб ізноў паставіць усё на захоўванне. А яшчэ гэтыя экіпажы былі адарваны ад заняткаў, стрэльбаў, вучэбных пускоў. Пра згублены асабісты час афіцэраў і не кажу, гэта нашымі камандзірамі ў разлік не бярацца.

Дык якая канчатковая сума? Можна, гэтага хопіць на квартэру прапаршчыку Гардыку, які 33 гады праслужыў, прайшоў Афганістан і ў выніку застаўся адзін? А ў парламенце сядзіць нехта ў мундзіры, за каго нашы сем'і галасавалі. Можна, вы забылі на свае абяцанні? Тады часцей загляда-

вайце ў казармы, капцёркі, сталовыя, дзе на 800 чалавек — 150 талерак; зазірніце пад дзіваныя танкавыя тэнты, зазірніце тады, калі там спіць рота пасля начных РТУ, накідаўшы на зямлю яловых лапак і кінуўшы зверху яшчэ больш дзіравы тэнт; зазірніце і пабачце, як бот камандзіра БМП замяняе падушку механіку-вадзіцелю гэтага ж БМП.

Шаноўныя ветэраны, прыхільнікі «непобедимой і легендарной», гэта малюнкне з чэрвеня 41 года, гэта канец XX стагоддзя, гэта служба вашых ротных унікаў і будучыня праўнікаў.

Хто адкажа, што дагэтуль перашкаджала рэфармаваць, палепшыць наша войска? Ды, відаць, тая акалічнасць, што доўгі час войска па ідэалагічных меркаваннях было па-за крытыкай. І было б добра, каб сёння пытанне «ці трэба нейтральнай дзяржаве стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі?» вырашалі не штабныя генералы пенсійнага ўзросту і прадстаўнікі ваенна-прамысловага комплексу, а сапраўдныя спецыялісты, адказныя за свае словы.

А. БАБРОВІЧ, сябра БЗВ

Ушануем памяць

8 мая ў 11.00 на Вайсковых могілках у Мінску /вуліца Казлова/ сябры і прыхільнікі БЗВ разам з прадстаўнікамі іншых грамадска-патрыятычных арганізацый Беларусі ўскладуць вянкi і ўшануюць памяць загінуўшых у Вялікай Айчыннай вайне. Потым у царкве св. Аляксандра Неўскага адбудзецца набажэнства па загінуўшых вайскоўцах.

Выканаўча рада БЗВ

Кантакты тэлефон БЗВ 46-46-91. Банкаўскі рахунак N 700210 МФО 153001 767 у Камерцыйным банку «Дукат» г. Мінска.

Станіслаў СУДНІК даўно працуе над вайскавай тэрміналогіяй. У мінулым годзе з дапамогай камп'ютэра ў Прыазёрску Джэзказганскай вобласці падпалкоўнік С. Суднік выдаў «Шыхтовы Статут Беларускага войска». Прапануем увазе чытачоў невялічкі слоўнічак з гэтага статута. Спадзяёмся, што на гэтую публікацыю адгукнуцца ў першую чаргу чытачы-вайскоўцы. Нам цікава будзе ведаць вашу думку. Мажліва, у кагосьці з'явіцца і іншыя прапановы. Хацелася б, каб гэтую публікацыю не абышло увагай і Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.

ШЫХТОВЫЯ КАМАНДЫ

Становісь
Ровняйсь
Смирно
Вольно
Отставить
Внимание
Заправиться
Так точно
Никак нет
Есть
Налево
Направо
Кругом
Полоборота налево
Полоборота направо
Шагом марш
Кругом марш
Бегом марш
Строевым шагом марш
Прямо
Левое плечо вперед
Вперед
Шире шаг
Короче шаг
Чаще шаг
Реже шаг
К оружию
В ружье
Положить оружие
Отпустить ремень
Подтянуть ремень
На ремень
На караул
К ноге
На плечо
Оружие за спину
Предохранитель ставь
Штык-нож отомкнуть
Штык-нож примкнуть
Поправить оружие
Ложись
К бою
Встать

Головные уборы снять
Головные уборы надеть
Отделение, в одну шеренгу — становись
Взвод — разойдись
Отделение, вправо на два шага разомкнись
Отделение, к центру сомкнись
Отделение, на первый-второй — рассчитайсь
Взвод, в колонну по три шагом — марш
Батальон, в линию ротных колонн — становись
Смирно. Равнение на право

Полк, под знамя.

Смирно.
Для встречи справа — на караул
Полк, под знамя. Смирно, равнение направо
Здравствуйте, товарищи
Здравия желаем, товарищ полковник
Полк, к торжественному маршу, поротно, на одного линейного дистанция, первая рота, прямо, остальные направо.

Равнение направо

шагом — марш
К машинам
По местам
Увеличить дистанцию
Принять вправо
Рядовой Савицкий!
Я!
Выйти из строя на пять шагов!
Есть!
Стать в строй!
Есть!

Зборка
Раўнуі
Зважай
Спавель
Пакінь
Увага
Рыштунак да ладу
Так
Не
Рэй

Лева фронт
Права фронт
Тып фронт
Лева скос
Права скос
Крокам руш
Тып фронт руш
Бегам руш
Вучэбным крокам руш
Проста

Права кірунак

Наўпрост
Доўгі крок
Дробны крок
Часты крок
Рэдкі крок
Да зброі
За зброю
Палажыць зброю
Подоўжыць пас
Скараціць пас
На пас
На фронт
Зброю стаў
На плячо

Зброю за плечы

Бяспечнік стаў
Штык-нож зняць
Штык-нож надзець
Зброю да ладу
Легчы
Да бою
Устаць
Гапаўныя ўборы дапоў
Гапаўныя ўборы надзець
Дружына, у адзін шэраг — зборка
Звяз — раскід
Дружына, управа на два крокі росступ
Дружына, да цэнтра — саступ
Дружына, на першы-другі — лічы
Звяз, у калону па тры крокам — руш
Батальён, у лінію ротных колонн — зборка
Направа — Зважай

Полк, пад штандар — зважай.

Для спаткання справа зброю — на фронт
Полк, пад штандар направа — зважай
Вітаю, спадарства
Павітаем спадара палкоўніка
Полк, да ўрачыстага руху, паротно, на аднаго лінейнага адступ, першая рота — проста, астатнія — права.

Фронт. Направа зважай.

Крокам руш.
Да машынаў
Па месцах
Павялічыць адступ
Права — збоч
Шараговы Савіцкі!
Я!
Выйсці з шыхту на пяць крокаў!
Рэй!
Стать у шыхт!
Рэй!

Спадзяючыся атрымаць водгук на гэтую публікацыю, мяркуем, што да абмеркавання праблем Беларускай вайскавай тэрміналогіі спрычыніцца і навуковая грамадскасць.

«СВАБОДНАЯ» РЭСТАЎРАЦЫЯ

Нельга, відаць, адрадаціць духоўнасць чалавека, не адрадацішы духоўнасць асяроддзя, у якім ён жыве. У гэтым сэнсе цяжка перабольшыць ролю дойдства, бо яно штодзень уплывае на нас, хочам мы таго, ці не. З пачатку 1980-х гадоў, асэнсаваўшы ўрэшце гэта, свядомая грамадскасць Гомеля засяродзіла ўвагу на зберажэнні гістарычнай архітэктуры горада з яе ўжо цяжкімі ранамаі ад удараў у перыяд палявання на культывае дойдства і ў наступныя часы «ціхага разбурэння» культуры.

Здаецца, барацьба за захаванне рэшткаў адметнага ў архітэктурна-гістарычным вобліку Гомеля дала добрыя вынікі: зараз ніхто не патрабуе зруйнавання помнікаў дойдства, а галоўнае — прыйшло ўяўленне, што помнік — гэта не толькі вядомы на ўсю рэспубліку палац ці храм, але і старая карчма, жылы дом, так званая «фонавая» архітэктура, званая раней не інакш, як «смеццём». Але сёння выразна акрэслілася іншая праблема: помнікі быццам фізічна і не знішчаюцца, але пры «спагадлівых клопатах» шматлікіх, апошнім часам народжаных «рэстаўратараў», пераўтвараюцца ў нешта адмысловае...

«Мы займаемся рэстаўрацыяй памятных і культурных, дэлаем ВНУТРЕНЬІЙ ІНТЕРЬЕР», — пахваліўся, даючы інтэрв'ю «Гомельскім ведамасцям», былы адказны сакратар Гомельскага гарадскога таварыства аховы помнікаў, ацпер кіраўнік рэстаўрацыйна-будаўнічага малага прадпрыемства «Гомі» І. І. Бурчанка. /Дзавольце нагадаць тым, хто не адразу расмяяўся, прачытаўшы гэтае словазлучэнне: «інтэр'ер» перакладаецца з французскай як «унутраны». Ігар Іосіфавіч як кажа, так і робіць. Да 850-годдзя Гомеля яго ўмелцы зрабілі «унутраны інтэр'ер» той часткі славуэтага помніка 18—19 стст. — Палаца Румянцавых-Паскевічаў, што звалася Гротам. Ды ў выніку «рэстаўрацыі» грот — «паркавае збудаванне, кладка і аздабленне якога /ракавіны, туф, камяні/ імітуюць натуральную пячору», — Гомель страціў, затое набыў у гістарычных сценах палацавага ансамбля, у цэнтры старажытнага парка-помніка... чарговую тыпавую забягалаўку! Яе інтэр'ер не для слабанервовых эстэтаў: атынкаўка — стракатасць трохкутнічак, бы сшышоўшы з ачучных коўдраў. Адным словам — дзікуства! Вядома, напрошваецца думка: хто куды глядзеў, калі ўсе гэта рабілася... Па-першае, на жаль, грамадскасць атрымлівае магчымасць глядзець адначасова з магчымасцю канстатаваць факт. Па-другое, пэўны адказ на гэта пытанне дае сам І. Бурчанка: «Я сябе чужою свабодным чалавекам. Надо мной нікого нет, кроме налоговой инспекции. Меня никто в кабинет не вызывает, меня никто не ругает».

Але, як паказвае жыццё, Ігар Іосіфавіч не заўсёды такі ўжо вольны. Вельмі многае залежыць ад заказчыка. І калі Бурчанка рабіў інтэр'ер выставачнай залы па вуліцы Савецкай /таксама ў архітэктурным помніку/ пад пільным наглядом музейных навукоўцаў, усё атрымалася хоць і не вельмі якасна, але ў межах дапушчальнага.

Разбурэнне прыгажосці разбурае і нас, знявечвае ўяўленне аб прыгожым, і душа цягнецца тады да сапсаваных, скалечаных яго праў. Не, не кажыце, што зараз «народу патрэбна каўбаса, а не прыгажосць!» Тое, што існавала ўсю гісторыю чалавецтва, існуе і ў наш цяжкі час: завітайце ў любую брудную, з адбтай атынкаўкай цырульнію, майстэрню, магазін — дзіву даешся, колькі намаганняў тут патрачана, каб зрабіць тое, што ўяўляецца прыгожым! На сценах, на столі ў ролі «аздаблення» жалюці смеху вартыя ляпныя кветачкі, нейкія крэндзялькі, пластыкавыя плітачкі.

Імкнучыся сёння да прыгажосці, большасць кідаецца на «бліскучыя» падманкі. У гэтым — адказ на пытанне, чаму ніхто не абурўўся, калі замест Грота зрабілі нешта нахалт інтэр'ера тых жа цырульніяў... Пакуль гаворыцца аб адраджэнні нацыянальнай самасвядомасці, свет вакол нас засціца тым, што чалавека не выпрамаляе і да свядомасці не вядзе. Залішне мала, узяўшы дэвіз «людзьмі звацца», надаём мы ўвагі праблемам дойдства, выяўленчага, ужыткавага мастацтва, якія непасрэдна дакранаюцца да побыту чалавека.

В. ЛЯМЦАВА-КАНАСЕВІЧ,
намесні старшыні Гомельскага
абласнага аддзялення БФК

«ХАЙ ДОЛЯ НАШАЯ ВАС АБМІНЕ...»

«Трохграшовая опера» Б.Брэхта ў Альтэрнатыўным тэатры

Альтэрнатыўны тэатр падобны ... да герані аднаго са сваіх спектакляў: не хоча жыць розумам. Насуперак эканамічным супрацьмастацкім манеўрам урада ўвасабляе Брэхтаву «Трохграшовую оперу», — што найдасціпней можа засведчыць стаўленне людзей тэатра да варункаў і стасункаў, якія ім неабачліва навязваюцца?

«Трохграшовая опера»! Здаецца колішні спектакль Рускага тэатра Беларусі ў рэжысуры Барыса Луцэнкі, які напалкала імпатнае ды ўдзячнае сцэнічнае жыццё. Тым цікавейшае сённяшняе намаганне рэжысера Вітаўтаса Грыгальюнаса, мастака Андрэя Лук'янава, кампазітара Барыса Сярогіна /аранжыроўшчыкі Андрэй Жукаў і Канстанцін Гарачы/ не нагадваць пра колішні поспех драматургіі Брэхта, але даўмецца поспеху свайго і толькі свайго. Зрэшты, ну не змаганне ж «свету ідэальнага» са «светам Брэхта» ўвасабляць, падсоўваючы глядачам неўразумелую мараль?..

Малая пляцоўка — адзіная пляцоўка Альтэрнатыўнага — перадусім мае на ўвазе... пакарліваць пастановачных вяршыняў. Хору жабракоў альбо вяселлю тут проста не будзе як развэрнуцца, таму натуральна, што сцэны вяселля Мэкі-Нажа /Ігар Забара/ з Полі /Ганна Лягчылава/, пакарання Макхіта альбо разбірання ў канторы Джанатана Пічэма /Віктар Васільеў/ і масава, і пастановачна сціплія. Затое акцёрскі рэй, а ён плённы толькі ў гранічнай раскутасці, усталяванай рэжысерам, апраўдае асвойтанне з брэхтаўскім адцягненым існаваннем у спектаклі, — весела ды напалёчна акцёры будуць дурэць, імправізаваць, ваджацца й вадзіцца са сваімі персанажамі. Уласна «выхады» з вобразу, каментарыі выканаўцаў і да т.п. Вітаўтасам Грыгальюнасам скарыстаючы далікатна, але, паўтаруся, легкадумная раскутасць выканаўцаў мне моцна нагадала, так бы мовіць, прафесійна незавершаную работу, а потым змусіла шукаць рады ў «эстэтыцы студэнцкага спектакля». Далібог, не таму, што акцёрам Альтэрнатыўнага трэба давучацца /дарэчы, каму з акцёраў не патрабуецца сталы заўсёды гарт?/, але таму, што большыня з іх, мабыць, яшчэ не выйшла з узроста, калі хочацца прычыць рэжысеру ды адваёўваць права на сваё бачанне, трактванне, тлумачэнне і ўвасабленне ролі, — нават самай... няпершай.

...Фабула Брэхта — як звычайная наго-

да паспяваць ды папрадстаўляцца? Прывалы або зацягнутасці тэмпа-рытму? Рэшткі «навучальнага працэсу» напераменкі з «задачами навучальнае пастаноўкі»? Анягож! Зазірнем артыстам у вочы!

Не адно сцэны — дачыненні, напрыклад, Джанатана Пічэма з Філчам /Артур Шуляк/ вырашаны не фарсава, не гратэскава, а перабольшана-побытава, узбуйнена. Абодва выканаўцы на нашых вачах усё адно як вымушаны змірыцца і з драматургіяй, і з упасным стаўленнем да яе: малады чалавек з'яўляецца ў фірме «Сябра жабрака» добра пашкуматыны сябрамі-жабракамі; крыху пазней ён атрымлівае ліцэнзію на жабрацтва і ўражана пільнае вялікі торт... Лондан, ад якога мусіць адшчыкнуць свой кавалачак, — спазнаць свае месца...

Мужчыны ў спектаклі Грыгальюнаса бавяць сцэнічны час з найвялікшаю выгадаю для глядачоў. Асабліва вабіць дыхтоўная роўнасць Ігара Забары ў ролі Мэкі-Нажа, трактванага акцёрам ды рэжысерам як Мэкі-інтэлектуала, гэткага апошняга рыцара жудлівага і легкадумна-злачыннага свету; вымагае кампліментарна акцёрскі гарт ды адмысловасць існавання, я б скажаў, у стане засяроджана-дзелавітай легкадумнасці, — ніякай злавеснасці, здрадлівасці, грубасці, альбо прыкрасці ад паводзін кабет, — тыя паспяхова здраджваюць яму ў прадугледжаных Брэхтам момантах. Такі Мэкі нетрадыцыйна й выгодна выпучаецца з шэрагу вядома-ўвасобленых; такі Мэкі, на жаль, стасуецца са спектаклем толькі дзякуючы інтуіцыі Ігара Забары, які спавядае нібы «празрыстую» стылістыку ролі, — праз яе проста прасвечваюць любыя работы партнёраў. Забара па-акцёрску гнуткі, я б удакладніла — звывшнуткі, ягоны Мэкі выдае на летуценніка, не абцяжаранага безнадзейнасцю свету; такому Мэкі цалкам адпавядае характарыстыка «найвыбітнай партыі для дзяўчыны, у якой ёсць вялікія ідэалы». Дзяўчына гэтая, паводле Брэхта — Полі Пічэм, паводле Грыгальюнаса — Ганна Лягчылава, дэманструе ўменне працаваць у рамках жанру, музычнасць ды выхаванае адчуванне партнёра. Рухі душы, пераходы са стану ў стан даюцца ей горай, таму самыя ўдалыя эпізоды з удзелам актрысы суладваюцца з найшчаслівейшымі момантамі з жыцця яе персанажа, — ажно пакуль Мэкі не запратораць у вязніцу. Праўда, мая

заўвага ніяк не азначае, што актрысе трэба адразу «шнуравацца ды зважаць»: эстэтыка ды ўмовы «студэнцкага спектакля» дапускаюць, калі не вымагаюць гэткай Полі, — Полі, якая ніколі не пазбудзецца ідэальнай легкадумнасці ў спалучэнні са шчырым падпарадкаваннем лёсу. Іранічнае пасміханне рэжысера перастрэне дуэт Мэкі з Полі падчас самых пляшчотных прызнанняў. Першы раз сцэну правядзе... сүфлёр /пес?/ з каманды Мэкі /Яўген Жураўкін/, параіўшы партнёрам... тэкст вучыць, як мае быць, гэткай кепікі надарацца неаднойчы... Падпарадкаванне лёсу выплывае і Макхітаву каманду, якую складаюць акцёры Анатоль Голуб, Артур Шуляк, Яўген Жураўкін і Віктар Васільеў; трох першых мне давялося бачыць у выпускных спектаклях курса рэжысера Андрэя Андросіка /ролю Люсі, дарэчы, выконвае іх аднакурсніца, Вольга Куляшова/, — ці не праз іх і свідруе думка пра «эстэтыку студэнцкага спектакля»? Маленькія запазычаны-цытаткі з колішніх студэнцкіх работ /перадусім са спектакля «Гуляем у Шэкспіра»/ цудоўна прыдаліся на сцэне Альтэрнатыўнага, — развітыя, удасканаленыя, альбо з густам «прыстасавання пад патрэбы». На траіх яны сыграюць цэлы тузін роляў. Не на кожную, натуральна, хопіць вынаходлівай усмешлівай стараннасці, але іхнія акцёрскія дзеянні падаюцца шматбагачымі.

Атмасфера мюзікла-антымаралітэ ствараецца на пляцоўцы, на жаль, не ад першых хвілін дзеяння. Здаецца пра непаразуменні з фанэграмамі /пад іх акцёры спяваюць?/ Выкладаць стос прэтэнзій да партнёра «мужчынскай каманды»? Сэлія Пічэм /Мая Мартыненка/ спанатрана прадстаўляецца п'янаватаю, а потым... існуе як набыжыць /гаворка і пра характар, і пра «зрухі душы», і пра матывіроўкі ўчынкаў, і пра такую жаданую капрызам-крытыкам разнастайнасць прыстасаванняў да ролі, — відачынасць Сэліі заяўлена самім Брэхтам!/. Мо менавіта спосабац існавання Сэлія невыгодна выбіваецца з шэрагу партнёраў /пры ўсёй сімпатый ансамблем іх не назаву?/ У другім акце з'яўляецца ў актрысы і прыязная характарнасць, і ўпэўненасць, і персанаж пачынае акрэслівацца, — толькі сцэнічнага часу бракуе, каб ён узнік...

Непрамаляванымі, непрапісанымі выглядаюць і Джэні-Маліна /Зоя Маладых/, і Люсі /Вольга Куляшова/, — мо

КІНО

БЕЛАВЕЖА: БОЛЬ І ТРЫВОГА

Гучыць знаёмая ці не кожнаму з нас мелодыя песні «Белавежская пушча». На экране — маляўнічыя, вабныя ў сваёй нерушавасці краявіды. Зірнеш — адно задавальненне, адна любоата. Дзе яшчэ падобны куток на Бацькаўшчыне знойдзеш?! І голас за кадрам пераконвае, памылкі і на самай справе няма — «Белавежская пушча» — светлая аблачынка нашае Беларусі, Еўропы. Здаецца, сам госпад Бог выдыхнуў яе. Пушча бароніць ад спекі і сцюжы, заспае ад пустэльнасці. Як у Бога за пазуай панінен сьбае адчуваць кожны ў пушчы»...

Так пачынаецца новы дакументальны фільм «Белая вежа — цемра густая» /аўтар сцэнарыя Р. Бардулін, апэратар і рэжысёр В. Купрыянаў/. Светла, узнёсла, лірычна... Як песня прыродзе, як гімн жывому на зямлі. «Усё робіцца на карысьць насельніцкаў Белавежы. Амаль як у Бібліі: пладзіцца і размнажаецца!.. Аказваецца, папараць-кветка цвіце не толькі ў паданнях купальскіх. Колькі стагоддзяў шукаюць яе і не знаходзяць. А яна тут як

тут у Белавежы».

Ідылія — інакш не скажаш. І гаварылі, і пісалі, і фільмы здымалі, падобныя на звычайныя рэкламныя ролікі. І не год, і не два... Дзесяцігоддзямі. Калі, праслаўляючы наш лад, не забываліся сказаць і аб клопатах партыі аб захаванні прыродных багаццяў. Для ілюстрацыі Белавежская пушча як нельга лепш падыходзіла. І на самай справе паказаць ёсць што. Адны цары лясоў зубры чаго варты! Не кажучы ўжо пра іншых жывёл, якіх мала яшчэ дзе спаткаеш.

А тым самым забываліся, адыходзілі на другі план праблемы. Зусім не да іх было. У фільме ж «Белая вежа — цемра густая» ўвесь гэты пак знімаецца, а ў выніку аказваецца, што зусім не гімн Белавежы неабходна выконваць, не песні мілагучныя складаць у яе гонар. У званы трэба біць! Каб набатам водгалас разносіўся. Каб усе пачулі і ўстрыжыліся: «А людцы ж добрыя, ды што гэта робіцца?! Знішчаецца ж Белавежа. Знішчаецца, хоць і спакваля!»

Уласна кажучы, знішчэнне гэтае пачалося яшчэ да падзей, згодна якім збіраліся перайначыць увесь свет. У вобразна-выяўленчую тканіну стужкі арганічна ўваходзяць кадры, узятыя з архіўнай кінахронікі. Быццам ураган праносяцца лесам зубры. Ад каго ўцякаюць цары пушчы? Ды ад каранаванага ўладара Расіі! Неаднойчы завітваў сюды, ды не адзі, а са свайтай, і кожнаму хацелася зведаць паляўнічае ішчасце.

«Апошні расійскі цар на паляванні. Яму ўсуды зручна, у сваёй імперыі ён усуды, як дома. Апошні цар. А паляванне ў Белавежскай пушчы ці апошняе?» — іранічна гучыць за кадрам пытанне. І, калі ласка, адказ на яго. Знаёмы воблік: «Бровы чорныя, густыя...» Ва ўзросце яшчэ не тым, каб не хадзіць без дапамогі. І страляць умее. Дармо, што перад гэтым вопытныя паляўнічыя выганяць зверу проста на кулю. Галоўнае — стрэл адбудзецца, а рэшта... «Наш дарца Леанід Ільвіч Брэжнеў любіў жыццё са смакам. Да апошняга цягнула на свежанілку».

Такія кадры здымаліся, вядома, не для шырокага паказу. Хутчэй за ўсё для паказу самім высокапастаўленым паляўнічым, каб у хвіліну адпачынку можна было перанесціся туды, у хвіліны, калі табою авалодваў дзіўны азарт і хацелася страляць, знішчаць...

Колькі гадоў назад былі начальнік аховы першых сакратароў ЦК КПБ В. Сазонкін



На здымку: удзельнікі спектакля «Трохграшовая опера» Б.Брэхта. Спадарыні: Вольга КУЛЯШОВА /Люсі/, Ганна ЛЯГЧЫЛАВА /Полі/, Зоя МАЛАДЫХ /Джэні/. Спадары: Артур ШУЛЯК /Джэкаб/, Ігар ЗАБАРА /Макхіт/, Віктар ВАСІЛЬЕУ /Пічэм/.

Фота Алены АДАМЧЫК

праз тое, што пэўнасці іх дачыненням з Макхітам не нададзена? І ад каго перадусім залежыць яе наданне?.. У чым рэжысёру не адмовіш, дык гэта ў досціпах. Ім, напрыклад, станецца ўвасабленне эшафоту для Макі: шлюбны лужок, перароблены з вазка, будзе апошнім прыстанкам Нажа; альбо знакамітая сцена паразумення дзвюх Макхітавых жонак, якія раз-пораз прадстаўляюцца цяжарнымі, маніпулюючы то жыватамі, то іхнім «змесцівам», то прыстойнасцю, то

Макхітам, то адна адною — без відавочнае шкалярскае задачы апраўдаць усе рэжысёрскія падказкі...

...Альтэрнатыўны тэатр, жывучы сваім адумкам, такі падобны на аднаго са сваіх герояў! На шлюбным эшафоце той праспяваў:

«Мы ўсе папраўдзе — легкадумны люд.
Зрабіць іначай — вам наканавана.
Хай доля нашая вас абміне...»
Хай?

Жана ЛАШКЕВІЧ

не асмеліўся б прынародна распавесці, што рабілася падчас гэтых наездаў у Белаежу. Што ж, тады Валянцін Васільевіч і былым не з'яўляўся, быў што ні ёсць сапраўдным начальнікам, яму давяралі, а ён на давер адказваў даверам і паслухмяствам. Цяпер жа, нарэшце, можна сказаць праўду. І пра тое, як палявалі, і пра тое, як балявалі...

Ну, а сёння? Час жа іншы, магчыма, браканьерства на дзяржаўным узроўні нарэшце скончылася? Час іншы, а ці іншыя людзі? Вось у чым пытанне. І ў фільме яно нездарма ставіцца адкрыта. На жаль, мала што змянілася ў лепшы бок. Вядома, наездаў, падобных царскім ці брэжнеўскім, ужо няма, але па-ранейшаму над Белаежай «цебра густая».

З трывогай расказвае пра гэта народны дэпутат Рэспублікі Беларусь А.Кузьма. Ды і як не трывожыцца, калі парадку ў запаведным лесе мала. Пра які парадок можна гаварыць, калі гэты лес бясплітнасыя высакаецца і ідзе на будоўлю дач... тых самых высокапастаўленых чыноўнікаў, якія шчасліва збераглі сваю ўладу.

Вока аб'ектыва выхоплівае масіўныя літары, што, здаецца, ніякім павевам ачышчальных вятроў не паваліць на зямлю: «Слава Великим завоеваниям Октября!». Хоць плач, хоць смеяся. Толькі, думаецца, не плакаць і не смяцца трэба, адзейнічаць. І дзейнічаць разам, грамадой. І чым хутчэй, тым лепш. Інакш будзе

позна, і «светлая аблачынка нашае Беларусі» знікне, як шмат што ўжо знікла і знікае на гэтай такой старой і грэшнай зямлі.

Не павінна знікнуць! І для нас, і для нашых нашчадкаў мусяць застацца гэтая прыгажосць. Інакш — што ж мы за людзі, калі не ўмеем берагчы тое, чаму цаны няма? Як пацвярджае гэтай думкі — зноў на экране маляўнічыя краявіды. Хораша стасуецца да іх верш Р.Барадупіна, які выклікае пачуцці і спадзяванне на лепшае:

Пушчу хрысцілі
Стрэльбы, сякеры.
Ды Белаежа
Паганскае веры.
Пушча трывушча.
Моўкі трывае.
Толькі ці вытрымае,
Векавая?
Хто гэта
Дрэва легенды хістае?
Белая вежа.
Цебра густая...

На завяршэнне хацелася б нагадаць, што чарговая работа «Белвідэацэнтра» — добрае пацвярджэнне таго, што і ў наш цяжкі час пры жаданні можна знайсці сродкі, каб працаваць не толькі на рынак, а і ў імя нацыянальнага Адраджэння!

Алесь МАРЦІНОВІЧ

ФЕСТИВАЛІ

ВІЦЕБСК, «МЕНЕСТРЭЛЬ»...

Гітара. Гэты інструмент у сэнсе папулярнасці, мабыць, не мае сабе роўных: на ім іграюць і музыканты, і акцёры, і мастакі, і спартсмены, і... хуліганы. Прывабляе да сябе гітара мяккім гучаннем ды лёгкасцю /на першы погляд/ выканання на ёй. Лёгкасць, вядома, уяўная, таму і чуеш — цяпер радзей — на вуліцы, у дварах гітарны акампанемент з трох акордаў.

Так, гітара — адзін з самых «цяжкіх» інструментаў у музычным выканальніцтве. Але і адзін з самых удзячных: калі яго бярэ ў рукі сапраўдны майстар, тады гукі чаруюць, лашчаць ды песцяць або трывожаць, ці засмучаюць, ці захапляюць душу. Гэткім высокамастацкім, узнёслым гучаннем поўніліся залы Палаца прафсаюзаў, зала музычнага вучылішча імя І.Салярцінскага ў Віцебску, зала Наваполацкага музычнага вучылішча падчас Другога камернага фестывалю класічнай гітары «Менестрэль».

Фестываль зноў прадэманстраваў высокі прафесійны ўзровень выканаўцаў і добрую арганізацыю. Сярод удзельнікаў былі ўжо знаёмыя віцяблянам лаўрэатамі міжнародных конкурсаў У.Тэрво з Нагінска, В.Кузняцоў з Разані, С.Руднеў з Тулы, саліст Санкт-Пецярбургскай філармоніі М.Радзюкевіч, знаныя беларускія гітарысты В.Жывалеўскі ды Я.Грыдзюшка і інш. Спіс гасцей папоўніўся сёлета і новымі імёнамі: лаўрэатамі міжнародных конкурсаў кампазітар М.Кошкін з Масквы, выкладчык Расійскай акадэміі музыкі М.Камалятаў, Л.Тэрво /сын вядомага гітарыста/, студэнты класа знакамітага А.Фраучы. Удзельніцай фестывалю была нямецкая скрыпачка М.Пфлогер, якая выканала некалькі твораў у дуэце з У.Тэрво.

Цудоўныя музычныя вечары пазнаёмілі слухачоў з вялікай колькасцю твораў для гітары, практычна ўсіх стыляў ды жанраў, ад мінуўшчыны да нашых дзён: І.С.Бах, Л.Бакерыні,

Ф.Пуленк, Э.Віла-Лобас, І.Альбеніс, М.Мусаргскі, М.Кошкін, В.Жывалеўскі, С.Руднеў, п'есы з «Полацкага сшытка» і інш. Складаныя й працяглыя праграмы канцэртаў з вялікай цікавасцю і задавальненнем слухала размаітая публіка, вітаючы выканаўцаў шчырымі апладысмантамі.

Гітара гучала ў поўным сэнсе слова на ўсе лады і галасы, бо кожны артыст мае свае адметныя выканаўчыя прыёмы ды манеру. Філасофска-інтэлектуальнае выкананне М.Кошкіна, «арыстакратычны» стыль М.Радзюкевіча, чароўна-артыстычнае гранне А.Бардзінай, аксамітны «голас» гітары М.Камалятава, «клавесіннае» гучанне дуэта бацькі ды сына Тэрво... Словам, усе музыкі прадэманстравалі высокі клас ігры, прадставілі гітару як інструмент шырокіх творчых магчымасцей. Але гэта, пэўна, яшчэ не ўсё, на што здатная гітара. І таму чакаем мы новых фестываляў, новых імёнаў, новага рэпертуару.

Падчас фестывалю былі зроблены гукзапісы, і ёсць дамоўленасць з віцебскай фірмай «Белатон» наконт выпуску двух дыскаў з выступленнямі ўдзельнікаў «Менестрэля-93». Адзначу, што ўсе яны рады сабрацца ў гасцінным Віцебску, пагутарыць, паспрачацца, падзяліцца творчымі планами з калегамі. А потым — выказаць удзячнасць арганізатарам фестывалю: віцебскаму Палацу прафесійных саюзаў, абласнаму аддзяленню Музычнага таварыства Беларусі, віцебскай кампаніі «АРТ МАРК», а таксама спонсарам, сярод якіх Акцыянернае таварыства, прамыслова-гандлёвая кампанія «ЭЛТИК», фірма «ЭКСПО», малое калектыўнае прадпрыемства «Альтэрнатыва».

Спадзяючыся на далейшую падтрымку спонсараў ды мецэнатаў, мы гаворым: да пабачэння, віцебскі «Менестрэль».

Уладзімір ПРАВИЛАЎ

г.Віцебск

Памяці Мікалая Цішачкіна

Трагічна загінуў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Пятровіч Цішачкін. Пайшоў з жыцця чалавек, бязмежна адданы коласаўскаму тэатру і роднаму гораду.

М.П.Цішачкін нарадзіўся 14 сакавіка 1938 года ў Віцебску. Пасля заканчэння Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута ў 1959 годзе назаўсёды звязаў свой лёс з адзіным тэатрам. Яркі характарны, камедыйны акцёр, ён карыстаўся вялікай папулярнасцю сярод глядачоў.

М.П.Цішачкін стварыў адметныя сцэнічныя вобразы ў спектаклях «Несцерка» В.Вольскага /Шкаляр/, «Зацюканы апостал» А.Макаёнка /Бацька/, «Заставайцеся сонцам» А.Папаяна /Алік/, «Доктар філасофіі» Б.Нушыча /Міларад Ціевіч/, «Развітанне ў чэрвені» А.Вампілава

/Рэпнік/», «Ах, які пажалі!» У.Сапагуба, П.Федарава /Мардашоў/, «Генры VI» В.Шэкспіра /Генры/, «Любоўнікі з Каліфорніі» Б.Спэйда /Джордж/, «Рэвізор» М.Гоголя /Хлоп/».

Акцёрскія работы М.П.Цішачкіна адзначаны жыццёвай праўдай, высокім майстэрствам, дакладнасцю мастацкіх характарыстык. Акцёра вызначала здольнасць імправізаваць, знаходзіць і аддаваць глядачу толькі што адгаданыя таямніцы ствараемага вобраза. Можна, з гэтай прычыны заставаўся вечна маладым і цікавым ягоны Шкаляр з «Несцеркі», атрыманы ў спадчыну ад вялікага майстра і педагога Цімоха Сяргейчыка.

М.П.Цішачкін быў цікавым апавядальнікам, сапраўднай скарбонкай тэатральных кур'ёзаў і анекдотаў. На жаль, усе гэта засталася незапатрабаваным. Віцебскае тэлебачанне запланавала перадачу, дзе ён згадзіўся прыняць удзел у якасці апавядальніка, але раптоўная смерць абарвала ўсе планы.

Пайшоў з жыцця актыўны прапагандыст тэатральнага мастацтва, шчыры сябар і дарадца аматараў сцэнічнай творчасці.

У нашых сэрцах заўсёды будзе жыць імя Мікалая Пятровіча Цішачкіна, таленавітага акцёра-коласаўца, чалавека душэўна шчодрога і абаяльнага.

КОЛАСАЎЦЫ

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Саюз тэатральных дзеячаў Беларусі смуткуюць у сувязі з трагічнай канчынай акцёра тэатра імя Я.Коласа, заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, члена СТД Цішачкіна Мікалая Пятровіча і выказваюць глыбокае спачуванне родным і бліжнім нябожчыка.



ВАСІЛЮ ІВАШЫНУ — 80

Васіль Івашын — старэйшына беларускага крытычнага цэху. З першымі літаратурна-крытычнымі і літаратурна-навуковымі артыкуламі выступіў яшчэ ў 1949 годзе. Якраз тады, калі скончыў аспірантуру пры Інстытуце літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Быў ужо, як кажуць, чалавек, які ня мала пабачыў. Перад вайной / 1938 / скончыў Мінскі педагагічны інстытут, выкладаў мову і літаратуру ў Віцебскім педагагічным вучылішчы, у час вайны служыў у арміі.

З першых творчых крокаў В.Івашына найбольш прыцягнула мастакоўская спадчына народнага песняра Беларусі Янкі Купалы. Малады даследчык разглядаў яе ў сувязі з падзеямі, якія адбываліся ў грамадстве падчас напісання таго ці іншага твора. Гэта бачна ўжо з манасграфіі «Янка Купала. Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905—1907 гадоў», якая выйшла ў 1953 годзе. Літаратурна-эстэтычныя погляды волата нацыянальнага слова аналізуецца на фоне грамадска-палітычнага руху. Перад гэтым /1952/ В.Івашын выступіў з брашурай «Янка Купала — вялікі народны паэт».

Ды і пасля даследчык неаднаразова звяртаўся да творчасці песняра. У прыватнасці, у манасграфіі

«М.Горкі і беларуская літаратура пачатку ХХ стагоддзя» /1956/, брашуры «Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і развіццё беларускай літаратуры» /1955/.

Добра вядома і педагагічная дзейнасць В.Івашына. З 1967 па 1978 год ён з'яўляўся дырэктарам Навукова-педагагічнага інстытута педагагікі Міністэрства адукацыі Беларусі. 19 выданняў вытрымаў напісаны ім разам з В.Барысенкам падручнік для 8-га класа «Беларуская літаратура». Шмат разоў перавыдаваўся і падручнік «Беларуская літаратура» — пён працы В.Івашына і М.Лазарука. Не праходзяць па-за ўвагай і артыкулы В.Івашына ў перыядыцы, прысвечаныя актуальным праблемам развіцця беларускай літаратуры.

Віншуючы Васіля Уладзіміравіча з 80-годдзем, зычым яму доўгіх год жыцця, творчага натхнення!

І — прарануем увазе чытачоў «ЛіМа» вершы юбіляра.

СЛОВА

Ты ўсю людскую мудрасць умясціла,
Усю бездань думкі прагнае абняло,
Усяму, што ёсць на свеце і было,
Дало ты назву, скарбы ўсе адкрыла,
Душу майго народа акрыліла
Нязгаснай волі поклічам сваім.
Яго ты з чалавецтвам парадніла...
А колькі дзіўных песень нарадзіла!
І стала ты жаданым, дарагім,
Адроджанае матчынае слова.
І веру я у твой шчаслівы лёс,
У жыццё тваё, адкрытае нанова.
Народ, што праз гады цябе пранёс,
Збярог і ў сваім сэрцы захаваў,
Сябе з табой ад згубы ўратаваў,
Навекі абясмерціць цябе, слова!

СВАБОДА

Цемратворцы тваё сонца закрывалі,
Святло тваё хацелі пагасіць.
На цябе яны аковы надзявалі,
Змушалі цябе кайданы насіць.

Няскораная, ты іх разрывала
І мужным клічам-званам вечавым
Знясіленых адвагай напаўняла,
Шляхі да волі асвятляла ім.
У цемрадзі паходнай ты гарэла,
Адаючы агонь свой барацьбе.
Што ў сэрцы чалавечым набалела,
Усё болям аддавалася табе.
Спрадвеку ты жыла ў душы народа
Як спадзяванне праўды і дабра,
Маёй радзімы — мужная свабода,
Майго народа — ясная зара!

ПАМЯЦЬ БЕРАЖЫЦЕ...

Памяць беражыце, беражыце,
Памяць ніў, лясоў, азёр і рэк,
Тых святых сваіх, чым даражыце,
Што стварыў для шчасця чалавек.
Памяць маці і зямелькі роднай,
Шчодрой, незабыўнай, дарагой,
Памяць праўды, мудрасці народнай,
Што зраднілася навек з табой.
Памяць сэрца, любасці дзявочай,
Усіх юнацкіх, спраўджаных надзей,
Памяць думкі смелай і прарочай,
Абганяючай хаду падзей.
Памяць мары, вечнага імкнення,
Веры з чалавечай дабрыйні,
Памяць усіх мінулых пакаленняў
Захайце ў памяці сваёй.

Што пражыта, перажыта,
Не сплыло, не адышло:
У маёй памяці адбіта,
У маім слове узшыло.
Адрадзілася, паўстала
З немаці і забыцця,
Засяялася, заззяла
Усімі фарбамі жыцця.
Што пражыта — не забыта,
Засталося дарагім...
І красуе маё жыта
На палетку веснавым.

ж «п.ц.» /прыпынак цягніка/ нідзе не сустракаў.

Вось такая анархія!
І зараз усталяваўца новыя прыпынкі. На ўчастку Асіповічы — Магілёў паміж прыпынкам Тачанка і станцыяй Нясята — новы прыпынак. Афіцыйная назва яго — «остановка поезда сорок второй километр». Яа самога прыпынку — вёска Дуброва. Няўжо гэтая прыгожая назва вёскі не падабаецца чыгуначнікам?

На лініі Бабруйск — Асіповічы паміж станцыяй Мірадзіна і прыпынкам Такары зрабілі прыпынак, які завецца: «Остановка поезда триста шестьдесят второй километр». Вакол — лецішчы бабруйчан. Чаму б не назваць гэты прыпынак «Лецішчы»?

Чыгунка ў рэспубліцы ўяўляецца мне вялікім манкуртавым гмахам. Гмах гэты нішчыць усё беларускае. Тыя квольны парасткі, што вырошчваюцца ў родным доме, дзіцячым садку ці сельскай школе, будуць безлітасна расптаваны гмахам.

Апошнім часам людзі, якія не вельмі дбаюць аб Адраджэнні, ахвотна бяруць на ўзбраенне слова «Беларусь» і з незвычайнай лёгкасцю ўжываюць гэта слова дзе трэба і дзе не трэба. Калгас імя Жданава ў Пухавіцкім раёне /цэнтр вёскі Сітнікі/ назвалі «Белая Русь». І маршрутны аўтобус стаў звацца «Мінск — Белая Русь».

Група дэпутатаў Вярхоўнага Савета стварыла аб'яднанне «Беларусь», але ў парламенце яны выступаюць на рускай мове.

А Беларускі шынны камбінат у Бабруйску? Чаму Беларускі, а не Бабруйскі? Цяжка знайсці на гэтым камбінате нешта беларускае. Ці цэментны камбінат, які будзецца ў Касцюковіцкім раёне Магілёўскай вобласці. Ён яшчэ не пабудаваны, не працуе, а ўжо атрымаў назву «Беларускі». Такое бесэнсоўнае ўжыванне слова. Можна, у іх ёсць надзея, што слова гэта ад інтэнсіўнага пракату зашмалцеўца? І тады прыхільны інтэрнацыяналізм лёгка ад яго пазбавяцца.

Хто вінаваты ў тым, што Закон аб мове на Беларускай чыгунцы не толькі не выконваецца, а адкрыта ігнаруецца?

Вядома, што не звяртае ніякай увагі на выкананне закона пракуратура. Ні рэспубліканская, ні ў раёнах. Ні пра правэркі выканання, ні пра папярэджанні, ні пра ўзбуджэнне крымінальных спраў за невыкананне закона ў нашым друку не было паведамленняў. Вядзецца адкрыты сабатаж.

Барацьбу з сабатажам павінны весці чэкісты. У мінулыя яны бачылі сабатаж там, дзе яго не было. Пацярпела шмат людзей. Цяпер сабатаж навідавоку. Перманентны. А чэкісты нічога не бачаць і не чуюць. І маўчаць. Яны пагрозу бачаць у іншым.

Дзіўная пазіцыя і мясцовых улад. Яны імкнуцца захаваць статус-кво. Прапановы аб тапанімічных зменах рашуча адхіляюцца. У такіх варунках не могуць пвенна і дзейсна працаваць такія грамадскія арганізацыі, як Таварства Беларускай мовы, тапанімічны камісіі. Імкненні адных ігнаруюцца, іншых — не заўважаюцца.

Валянцін ЖЫДЦ, кразнавец

г.Бабруйск



ФЁДАРУ ЯФІМАВУ — 60

Сваё 60-годдзе сустраў Фёдар Яфімаў. Фёдар Архіпавіч з поспехам выступае ў самых розных жанрах. На яго мастакоўскім рахунку некалькі кніг паэзіі, выдадзеных па-руску. Вядомы ён і як крытык. Акрамя таго, перакладае творы беларускіх паэтаў на рускую мову.

Віншуючы Фёдара Архіпавіча з юбілеем, жадаем яму доўгіх год жыцця, далейшых творчых поспехаў і прарануем некалькі яго вершаў, перакладзеных Ю.Свіркам.

НАЗАД

За ўсёй непатрэбнасцю Слова,
што справавала свет тварыць,
я і няумольна, і сурова
развучваюся га арыць.
Міжволі, спакваля, падспудна
сябе ўсяго, за слоём слою,
як сабіраў па слову, трудна,
так разбіраю — са слязою.
Быць зверам! — Страта? як паверыць?
Святкуй!.. Сыходзь ты з аднаго,
што к чалавеку шлях ад звера
быў не трудней, чым да яго.

СААЎТАР

Свавольніцы, танцоркі, рагатушкі,
Пявунні, сараматніцы мае! —
Ідзеш, прэш любімыя частушкі,
цябе да іх хай зайздасць не міне.
Якая страць і прастата і сіла!..
З дзесятак слоў такіх мне б адшукаць,
каб роднае сяло іх падхапіла,
каб у сваім нарэшце так сказаць:
я жыў, карміўся тым жа агародам,
і хоць пустэльнік быў і нелюдзім,
найлепшае я напісаў з народам,
а ўсё слабое выдумаў адзін.

Што лепіць нас — ці спрэчак
жар нястомны —
зямля, бацькоўскі дом /мы вечна з ім/,
старонка кнігі альбо хлеб надзённы?..
Не, сутнасць, сцверджу я,
зусім не ў тым.

Кааі з цябе ўпустую схлыне сіла —
то сутнасць спрэчку атрасе, як грым:
не важна, што, якім цябе зляпіла,
а важна — што не прыняло такім.

Вось дзе сапраўдная бяда —
калі задум няма ў запасе:
ў засеку, не, не лебда,
ды няма чым хлябок заквасіць.
З жыццём слабее повязь дзён,
мутнее дзень, цямнее далеч —
жывём, пакуль прамень відзён,
ён прападзе — і мы прапалі.

ПЕКЛА

— Больш не магу!.. Які ўжо
круг самкнуты?..
— Дзесяты!
— Не маніш ты?.. А колькі нам ісці!..
Суровы чалавек прагаварыў з пакутай:
— Мне, каб сабою стаць,
хапіла дзеваці!..

ХАРОШЫ ДЗЕНЬ

За ўсё — што справіўся з журбою
і з непадатлівай страфою,
за адчуванне трапяткое,
як быццам я памаладзёў,
за дзень душэўнага спакою,
за тое, што я нават пеў,
заплочана так многа сілы —
турбот, пакутлівых праяў,
ўсяго былога не хапіла,
у будучыні я заняў.
Яна назаўтрае, напэўна,
напомніць доўг вярнуць сумленна...
Ды воль і страхі у паўсне...
не спіцца... свежа... і святлее...
А ўсё-такі сьвядомасць грэе,
што ты, жамчужына — пры мне!..
Жыццё мне б мераць не гадамі,
што нам даюцца унаём,
а толькі воль такімі днямі,
кааі мы сапраўды жывём.

З ПОШТЫ «ЛіМа»

«ТУТ РУСКІ ДУХ...»

Давялося мне неяк бавіць час на станцыі Асіповічы. Да адпраўлення цягніка на Бабруйск — каля дзвюх гадзін. Пазнаёміўся з раскладам руху, з рознымі інструкцыямі, аб'явамі. Уразіла тое, што нідзе і ніводнага слова па-беларуску. Аб'явы па радыё — таксама па-руску. Падумалася, што, можа, гэта так толькі ў Асіповічах? Але чаму такое дзеецца? Як вядома, на тэрыторыі Беларусі няма замежных сэтльментаў. Няма ў рэспубліцы раёнаў, якім нададзены статус экстарытарыяльнасці. Няма на нашай зямлі і імперыялістычных калоній. Няма пакуль і свабодных эканамічных зон.

Вядома, што Вярхоўны Савет адхіліў прапанову Савета Міністраў аб утварэнні такіх зон. Ды і ў такіх зонах карыстаюцца ў першую чаргу дзяржаўнай мовай, хоць аб'явы, шыльды, дакументацыя дубліруюцца і на іншых мовах.

Мяне гэта ўсё зацікавіла. Вырасшыў пазнаёміцца з моўным рэжымам і на іншых вузлах і станцыях.

Горад Слуцк. Побач — аўтавакзал і чыгуначная станцыя. Аўтавакзал прыемна ўражае. Расклад руху аўтобусаў і большасць розных аб'яў зроблены на беларускай мове. Высокі мастацкі густ афармлення. Радыёаб'явы — па-беларуску.

А на чыгуначным вакзале — зусім іншае. Як і ў Асіповічах, нічога па-беларуску. Такое ж становішча на чыгуначных станцыях у Магілёве і Светлагорску.

Участак «Асіповічы — Мінск». Электрычка. Назвы ўсіх прыпынкаў і станцый па-руску. А калі сустракаюцца назвы станцый і прыпынкаў па-беларуску, дык у сучасных варунках гэта набывае абразлівы, зневажальны або здэклівы характар. Як, напрыклад, Бобруйск — Бабруйск. Як у калоні! Дарэчы, гэтая ўнізе беларуская назва — адзінае слова па-беларуску на ўсёй станцыі.

Станцыя Друць /на лініі Магілёў — Асіповічы/. Будынак вакзала. На фасадзе вялікімі літарамі адзначана «Друць». А з левага боку маленькімі — «Друц».

Участак Жлобін — Светлагорск. Паміж гарадамі — 7 станцый і прыпынкаў. Усё па-руску. І толькі на адным прыпынку: Яшчыцы — Яшчыцы. Вось такі плюралізм.

Паміж Слуцкам і Асіповічамі 14 станцый і прыпынкаў. Толькі на станцыі Фалчы адна назва адзначана па-беларуску. І тут жа, побач, на гэтай станцыі дзве назвы зроблены па-руску.

Нярэдка, калі заходзіць гаворка аб выкананні на транспарце законаў Рэспублікі Беларусь, чыгуначнікі спасылаюцца на тое, што гэта будзе каштаваць значных выдаткаў, што, маўляў, спачатку трэба стабілізаваць эканоміку, падняць узровень жыцця людзей і інш.

На першы погляд гэта нібы і так. Але толькі на першы. Расклад руху цягнікоў двойчы за год змяняецца. На транспарце ёсць служба, якая павінна рэгулярна сачыць за зменамі на дыстанцыях /адкрыццё новых прыпынкаў, закрыццё станцый, рамонт, аднаўленне шыльдаў і іншае/. Для гэтага ў штаце ёсць неабходная колькасць

афармляльнікаў, мастакоў, муляраў і выдзяляюцца патрэбныя сродкі.

Успамінаецца час, калі ў нас кожны год двойчы праводзіліся дэманстрацыі. Якія значныя сродкі ішлі на гэта! Тысячы партрэтаў кіраўнікоў партыі і ўрада, дзеячаў міжнароднага камуністычнага руху заказваліся лепшым мастакам. Сотні тысяч метраў тканіны /ніколі не бачыў у Бабруйску лозунгаў са старога матэрыялу/, форма ўдзельнікам, сотні аўтамашын. Архестры. Аздабленне калон. І ніколі ніхто не адважваўся запарэчыць, што не хапае грошай, што можна і без дэманстрацый абсысці, і ніколі не пыталіся ў людзей, дзе знайсці тыя грошы.

А колькі памылкаў, недарэчнасцяў сустранеш на шыльдах! Старажытная вёска Вендараж чамусьці названа Вендрыж. Прыпынак каля вёскі Семукачы атрымаў назву Семукавічы. На тым жа ўчастку замест правільнай назвы — Нясята — станцыю назвалі — Несета.

Такіх прыкладаў бэліч.

Каля дарогі Асіповічы — Мінск ляжыць вялікая вёска Блужа. Прыпынак цягніка там завецца «Майскі». А там, дзе знаходзіцца пасёлак Майскі /раней пасёлак Паддзягцярыя/, прыпынак завецца «Блужа». Усё наадварот! Прыпынак Вясёлюўскі. Паблізу знаходзіцца вёска Насыцк, Каляюгі і Берлеж. Вёска ж Вясёлюва зусім у іншым месцы — за станцыяй Талька.

Прыпынак Новае Сяло. Паблізу вёскі Станіславава, Нізаўка, Калейнае. Невядома, чаму назвы гэтых вёсак транспартным чыноўнікам не спадабаліся і яны далі прыпынку сваю назву — Новае Сяло. Хця і паблізу, ні наогул у Пухавіцкім раёне вёскі з гэткаю назваю ніколі не было і няма. Адсутнічаюць тут новыя вёскі і сёлы.

І такая блытаніна — на кожным кроку.

На чыгунцы вялікая ўвага надаецца стандартам. Шырыня чыгуначнай каляны, шырыня і вышыня выгонаў, лакаматываў павінны строга адпавядаць стандартам. Стандарты там усюды: у сувязі, сігналізацыі і інш. І толькі ў найменваннях /транспартнай тапаніміцы/ іх афармленні пануе неразбярхыа.

На шмат якіх станцыях і прыпынках назвы зроблены на рускай мове, на некаторых — на беларускай. На адных будынках назвы азначаны тройчы, на іншых — двойчы, на трэціх — усяго адзін раз. На некаторых прыпынках перад назваю стаяць літары «о.п.» «остановка поезда». На другіх жа гэтыя літары адсутнічаюць. Літары

Маладзёжны сімфанічны



Саюз музычных дзеячаў Беларусі працягвае прадстаўляць маладзёжныя аркестры Германіі і формы іх жыццядзейнасці. Летась музычная грамадскасць Мінска і Горадня з цікавасцю пазнаёмілася са зводным духавым аркестрам зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія, а нядаўна — з маладзёжным сімфанічным аркестрам горада Цюбінгена з зямлі Бадэн-Вюртэмберг. Адметна, што маладыя музыканты ва ўзросце ад 13 да 20 гадоў збіраюцца для сумеснага грана ў горадзе, па колькасці жыхароў не большым за нашу Рачыцу ці Ліду. Дырыжор аркестра Ніколас Паскэ на канцэрце ў Рэспубліканскім ліцэі пры Беларускай акадэміі музыкі з іспехам прадэманстравваў, што розніца ва ўзросце і ўзроўні музычнай падрыхтоўкі ўдзельнікаў не з'яўляецца пераадавальным бар'ерам для засваення складанага рэпертуару, стварэння атмасферы творчай дысцыпліны і поўнага ўзаемаразумення. Наступная сустрэча, якую прапануе Мінску Саюз музычных дзеячаў, — у жніўні. Гэта будзе аркестр акадэмістаў зямлі Бадэн-Вюртэмберг.

На сустрэчы ў Рэспубліканскім ліцэі нямецкіх музыкаў сфатаграфавалі У.ВІТЧАНКА.

МУЗЫКА

Ёсць школа...

У Мінскім музычным вучылішчы адбыўся канцэрт класа кампазіцыі Міхаіла Васючкова. Першае, што вельмі хораша ўразіла, — дасканаласць валодання тэхнікай кампазіцыі ўсіх адзінаццаці вучняў, незалежна ад курса навучання, — а гэта, згадзіцеся, пэўны паказчык таго, што існуе школа М.Васючкова. «Я выкладаю тут з 1978 года, — кажа Міхаіл Дзмітрыевіч. — Да таго класам кампазіцыі кіравалі такія майстры, як А.Мдзівані, Ф.Пыталеў, Л.Захлеўны. Талентаў сярод вучняў было шмат, але — лянота, лянота... і ўсё ж, хто намагаўся стаць кампазітарам, той стаў. Напрыклад, Саша Літвіноўскі ў мяне заканчваў вучэльнію, Саша Будзько ды іншыя...»

Падзяляючы заклапочанасць М.Васючкова тым, каб не «эрэзалі» гадзіны ў вучэбным плане на заняткі кампазіцыяй, звяртаю ўсё ж увагу на канцэрт. «Тры п'есы» для флейты, в'ялянчэлі і кантрабаса В.Паўлоўскай — вельмі цікавы твор з добрым адчуваннем тэмбру кожнага інструмента. «Санаціна» для ударных і фартэпіяна К.Бандарэнкі, «Трыо» для скрыпкі, кларнета і фартэпіяна Н.Сіняковай, шэраг вакальных твораў выявілі, апроч бездакорна зробленай формы, і тое, што завецца «подыхам мастацтва».

Ю.ВАСІЛЬЕЎ,

студэнт Беларускай акадэміі музыкі

Факс ад Надсана

У жыцці творчага аб'яднання «Беларуская Капэла» — доўгачаканая падзея: атрымана запрашэнне на пошукава-даследчыцкую працу ў сферах Лонданскай бібліятэкі імя Ф.Скарыны. Намеснік міністра культуры Беларусі У.Рылатка ды вядомы беларускі дзеяч на эміграцыі а.Надсан абмяняліся дзелавымі паведамленнямі. У выніку «факс ад Надсана» дае магчымасць дырэктару «Беларускай Капэлы» Я.Папайскаму, які ўжо мае плённы вопыт даследчыцкай працы ў нотных сховішчах Пецярбурга, выехаць у камандзіроўку і папрацаваць у музычным адзеле Скарынаўскай бібліятэкі. За пару тыдняў можна будзе не толькі азнаёміцца з архівамі, напрыклад, М.Шаглова-Куліковіча, М.Равенскага, але і скапіраваць ладную частку нот. Як вядома, у планах «Беларускай Капэлы» — правядзенне фестывалю музыкі т.зв. беларускага замежжа.

Н.К.

СУСТРЭЧЫ

На свята — у гімназію

Стала добрай традыцыяй: кожнай вясною, у дні школьных канікулаў, на сустрэчах з дзецьмі ў Доме літаратара «Вясёлка» віншую сваіх лаўрэатаў, уручае ім рэдакцыйныя ўзнагароды. Гэтым разам лаўрэатамі сталі вядомыя пісьменнікі Алена Васілевіч і Юрась Свірка, мастачка Наталля Сустава. Аднак сёлета рэдакцыя парушыла даўнюю традыцыю: сустрэча з дзецьмі адбылася не ў Доме літаратара, а ў Дзяржынску, у мясцовай гімназіі.

Сустрэча з «Вясёлкай» вылілася ў сапраўднае свята. Хлопчыкі і дзяўчынкі старанна падрыхтавалі да яе: вывучылі вершы і казкі, паказалі сцэнку «Тыгр-абаронца», што друкавалася ў часопісе. З хваляваннем чыталі гэсіям уласныя творы.

Галоўны рэдактар часопіса Уладзімір Ліпскі ўручыў лаўрэатам узнагароды — спецыяльныя вясёлкаўскія медалі і дыпламы. І зноў гучалі ў прасторнай гімназічнай зале вясёлыя вершы, загадкі, пацешкі. Іх чыталі вучням госці — самі лаўрэаты, пісьменнікі, якія працуюць у «Вясёлцы»...

Выезд «Вясёлкі» ў Дзяржынск — невыпадковы. Рэдакцыя імкнецца быць бліжэй да чытачоў, школьных праблем. Асабліва цяпер, калі ўсё цяжэй і даражэй даецца выпуск дзіцячых выданняў. Дзякуючы падтрымцы ўрада і яе шматлікіх сяброў «Вясёлка» выжыла, пачала выходзіць рэгулярна.

На апошнім пасяджэнні члены рэдкалегіі аднадушна падтрымалі намер калектыву рэдакцыі пачаць з наступнага года выданне «Каласавічка» — часопіса для дашкольнікаў. Пачатак ужо ёсць — штомесячныя старонкі аднайменнай чытанкі-малыявічкі, якія «Вясёлка» аздае самым маленькім, тым, хто ў дзіцячым садку вучыцца спазнаваць таямніцы і характаваць роднага слова.

Крэпасць як помнік...

Бабруйская крэпасць належыць да помнікаў фартыфікацыйнага доўгдства XIX стагоддзя. Калі б яе сцены маглі гаварыць, яны б расказалі пра ўдзельнікаў вайны 1812 года, дзекабрыстаў, якія служылі ў свой час у тамашнім гарнізоне, пра барацьбітоў супраць царскага самадзяржаўя — у казематах яны адбывалі пакаранне.

Краянаўца А.Ненадавец зацікавіўся памятнымі падзеямі, сведкам якіх у розны час была Бабруйская крэпасць, і расказаў пра гэта ў кнізе «Крэпасць на Бярэзіне», якая толькі што выйшла ў выдавецтве «Полымя».

ТЭАТР

Шукаюць пісталет...

29 красавіка на малой сцэне Акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы адбылася прэм'ера спектакля «Дзе пісталет, мама?». Рэжысёр Артур Ільных, выпускнік Беларускай акадэміі мастацтваў, вучань В.Раеўскага, звярнуўся да вострапсіхалагічнай драмы амерыканскага драматурга Маршы Норман «Дабранач, мама». П'еса ўяўляе сабой напружаную спрэчку, маральную дуэль паміж душэўна неўладкаванымі самотнымі людзьмі — маці і дачкой... У спектаклі заняты Таццяна Аляксеева і Святлана Некіпелава. Для Таццяны Аляксеевай — гэта бенефісна прэм'ера. Вопыт актрысы, яе дзівоўная пластика і тонкі псіхалагізм надалі спектаклю асабліва шчымы гучанне.

Музыку напісаў Уладзімір Кур'ян, сцэну аформіў Віктар Цімафееў. П'есу на беларускую мову пераклала Любоў Філімонава. Пастаноўка спектакля ажыццяўлялася пад кіраўніцтвам Валерыя Раеўскага.

Н.К.

Бенефісы Любові Румянцавай



Двама бенефіснымі спектаклямі запар, 20 і 21 красавіка, у Тэатры-студыі кінаакцёра адзначалі юбілей Любові Румянцавай, — актрыса прымала самыя шчырыя віншаванні калег, кіраўніцтва, творчых ды грамадскіх арганізацый і нават прадстаўнікоў школы-студыі гільдыі кінаакцёраў. Уласна бенефісным выпала быць спектаклю «Нягледны сябра» драматурга Юлія Оснаса /дзе распавядаецца пра даччыніні Пятра Чайкоўскага з Надзеяй фон Мек/, падрыхтаваны Юрыем Гарабцом /ягоны рэжысёрскі дэбют/, мастаком Дзмітрыем Мохавым /мастацкае афармленне/ ды Аляксандрам Рэнанскім /музычнае афармленне/. Партнёрам Любові Румянцавай выступіў Аляксандр Ткачонак /у спектаклі таксама бралі ўдзел Ірына Нарбекава, Анатоль Цярціцкі і Сяргей Іваноў/. На жаль, з двух бенефісаў рэдакцыя не мае ніводнага фотаздымка, таму прапануем зірнуць на юбілярку ў іншай ролі і іншым тэатры. На здымку Любоў Румянцава /Эма Эдуардаўна/ у спектаклі «Яма» паводле А.Купрына ў тэатры-студыі пад кіраўніцтвам Р.Таліпава.

Фота Генадзя СЛАБОДСКАГА

НА ХВАЛЯХ ЭФІРУ

«Брава, Рахманы!»

З дзвюх дат, з двух, здавалася б, нязначных эпізодаў біяграфіі генія можна, аказваецца, узрасціць цэлы кветнік пачуццяў — рамантычных, супярэчлівых... У 1895 г. малады кампазітар, дырыжор і піяніст С.Рахманінаў выступаў у Мінску разам з італьянскай скрыпачкай Тэрэзінай Туа, у якасці яе акампаніятара. Гастролі пралеглі таксама праз Горадзен, Магілёў, Віцебск. У 1913 г. С.Рахманінаў зноў выступаў у Мінску — ужо ў росквіце сваёй музыканцкай славы. Факт знаходжання занага артыста ў губернскай беларускай гарадку лёг у аснову радыёп'есы Б.Бур'яна «Брава, Рахманы!», пастаноўку якой ажыццявіла рэдакцыя музычнага вяшчання Беларускага радыё. Прыгожая і пераканальная версія знаходжання С.Рахманінава ў Мінску — гэта насычаная чужоўнай музыкай гадзіна радыёэфіру, у якой было і адчуванне атмасферы правінцыйнага старога горада, і артыстычны тыумф, і захапленне паклоннікаў, і складаныя любоўныя тасункі... Прэм'еру, прымеркаваную да сёлетніх юбілейных рахманінаўскіх дат, падрыхтаваў рэжысёр В.Красоўская, выканаўцы галоўных роляў Н.Качаткова /сеньера Тэрэзіна ды Наталля Саціна, жонка Рахманінава/ і А.Падабед /С.Рахманінаў/, рэдактар Л.Мітаковіч.

С.Б.

ВЕЧАРЫНІ

Памяці Язэпа Дылы

У гасцёўні В.Дуніна-Марцінкевіча адбыўся вечар памяці Язэпа Дылы /1880-1973/, арганізаваны Літаратурным музеем Янкі Купалы сумесна з цэнтрам беларускай культуры Фрунзенскага раёна г.Мінска. 20 гадоў таму, у красавіку 1973 года, у Саратаве памёр беларускі грамадскі дзеяч і пісьменнік, літаратурная дзейнасць якога пачалася на золку XX стагоддзя — у 1905 годзе. Пасля кастрычніка 1917 года Язэп Дыла многа і плённа працаваў на культурнай і асветніцкай ніве: у 1919 годзе ён — камісар працы ў часовым рабоча-сялянскім

Савецкім урадзе Беларусі, з 1924 года — правадзейны член і вучоны сакратар Інстытута беларускай культуры, затым на працягу двух гадоў /1925-1926/ быў дырэктарам БДТ-1, пасля — дырэктарам Інстытута мастацтвазнаўства пры Інбелкульце. У 1931 годзе быў сасланы ў Саратаў, як «вораг народа».

Язэп Дыла пакінуў пасля сябе багатую літаратурную спадчыну, якая патрабуе сёння грунтоўнага і ўсебаковага вывучэння і даследавання.

Мінае час, бягуць гады, але праз вехі жыцця нашых культурных дзеячаў хочацца нагадаць нашчадкам: вывучайце гісторыю сваёй Бацькаўшчыны, яе літаратурныя крыніцы, таму што без гістарычнага асэнсавання перахытага нашым шматпакутным народам мы не выправім памылкі.

На вечарыне прысутныя азнаёміліся з міні-выстаўкай, прысвечанай Я.Дылу.

Л.ДАВІДОЎСКАЯ,

старшы навуковы супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы

ЛІТКУР'ЕР

Пра творчасць маладых

29 сакавіка адбылося чарговае пасяджэнне бюро секцыі прозы, на якім была разгледжана творчасць У.Клімовіча і В.Найдзіна. Абодва праявілі рэкамендаваны для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў Беларусі.

А.Ф.

«Зубраня» зьбярэ паэтаў

Школу юных паэтаў мяркуюць правесці бліжэйшым летам Беларускае фонд «Мы — дзецям» і рэдакцыя часопіса маладых літаратараў Беларусі «Першацвет».

Юныя паэты рэспублікі, якія яшчэ сядзяць за школьнымі партамі, збіраюцца на два тыдні /з 28 ліпеня па 13 жніўня г.г./ у летніку «Зубраня» на беразе чароўнай Нарачы.

Праграма школы будзе ўключаць творчыя семінары па паэзіі, прозе, драматургіі, гумары, сустрэчы з вядомымі пісьменнікамі і паэтамі Беларусі, а таксама вячэрнія кастры бардаўскай песні, конкурсы, вандройкі па азёрным краі.

Як стаць удзельнікам школы юных паэтаў? Рэдакцыя часопіса «Першацвет» чакае літаратурныя творы школьнікаў, па якіх і будучы адабраны кандыдатуры для паездкі ў «Зубраня».

Адрас рэдакцыі часопіса «Першацвет»: 220041, г.Мінск, вул. Б.Хмяльніцкага, 10-а.

Адрас фонду «Мы — дзецям»: 220030, г.Мінск, вул.К.Маркса, 40. Тэл.: 29-39-58.

А.АНДРУШКЕВІЧ,

кіраўнік Цэнтра дзіцяча-юнацкіх праграм фонду «Мы — дзецям»

ДРУК

«Пралеска», N 3

У нумары — слова галоўнага рэдактара А.Сачанкі «Матчын хлеб», чарговыя старонкі апавяданняў па гісторыі У.Арлова «Аджул» наш род, народны календар на студзень — лістапад, прэм'ера рубрыкі «Дзіцячы дом», падборка «Вясёлы вулей», бліц-інтэрв'ю ў сувязі з жаночымі святам, нарыс П.Васючэнкі «Ваш першы агарод», шэраг іншых матэрыялаў, звязаных з праблемамі нацыянальнага выхавання дзяцей.

«Беларуская думка», N 3

«Наканаванне паэта — жыць на разломе» — гутарка Я.Конева са старшынёй Саюза пісьменнікаў Беларусі В.Зуёнкам. У «Літаратурнай гасцёўні» таксама апублікаваны «Рэзвіем» Ю.Рыбчынскага і нарыс У.Глушакова «Колер маланкі» — трывожны роздум аб нашым супярэчлівым часе, павязі чалавека з роднымі мясцінамі.

Штрыхі да працэсу нацыянальнага адраджэння — такі падзаглавак мае артыкул У.Кундалевіча «Ці не зашмат імітацыі?». «Юнацтва: імкненні, блуканні і пошукі» — развагі А.Слукі аб месцы моладзі ў сучасным грамадстве. Праблемы суверанітэту закранаюцца ў артыкуле Т.Буйло «Беларусамі звацца». Выступленне віцэ-прэзідэнта Беларускага сацыяльна-эканамічнага саюза «Чарнобыль» Ю.Варонежцава /дарэчы, ім нумар адкрываецца/, як жакуць, гаворчыць за сябе назвай — «Няужо адной катастрофы мала? альбо Ці патрэбны ў Беларусі АЭС».

СПАДЧЫНА

Выступае «Жытніца»



Выступленні самадзейнага вакальнага ансамбля «Жытніца» Жыткавіцкага раённага Дома культуры заўсёды праходзяць з поспехам. Калектыву не раз даваў канцэрты ў суседніх раёнцэнтрах і ў Гомелі, быў прадстаўлены на рэспубліканскім тэлебачанні і на фальклорных святах. А цяпер рыхтуецца да візіту ў Германію.

Сёння ў ансамблі, які летась атрымаў званне народнага, больш за 20 чалавек. У рэпертуары пераважаюць беларускія народныя песні, мелодыі, што з даўніх часоў бытуюць у мясцовых вёсках.

На здымку: выступае «Жытніца».

Фота Уладзіміра ВІТЧАНКІ, БЕЛІНФАРМ

Аўтар гісторыка-мовазнаўчага нарыса пра Літву і Жамойць Іван Ласкоў ідзе да сваіх парадакальных і смелых — як зазвычай — высноў доўгім, марудлівым шляхам. Але, пачынаючы чытаць работу, няварта лічыць шматлікія агаворкі, багатае цытаванне залішнімі рэчамі: чытача чакае ў выніку азнаямленне з нязвычайнай канцэпцыяй паходжання нашых продкаў... Канешне, як і кожная канцэпцыя, довады І. Ласкова небясспрэчныя; трэба думаць, гісторыкам, лінгвістам будзе што закінучы аўтару-эсэісту. Ды рэдакцыя, публікуючы нарыс, і разлічвае на па магчымасці шырокае абмеркаванне праблемы, якую ставіць І. Ласкоў.

Іван ЛАСКОЎ

ДАГІСТАРЫЧНЫЯ БЛУКАННІ: ЛІТВА І ЖАМОЙЦЬ

Частка першая

Першабытны паляўнічы быў вандруйнікам. Яго цягнула ўдалеч жада-ная неруш, поўная няпуджанай дзічыны.

Звычайка ісці і ісці за гарызонт засталася і пасля таго, як чапавек надумаўся кідаць у зямлю зерне. Бо напачатку папелкі яго, «угноеныя» толькі падсечнымі попелам, выдыхаліся вельмі хутка: ужо праз пяць-шэсць год яны нічога не радзілі, і іх усё адно трэба было мяняць, зноў біць у пушчы ляда.

Так цягнулася датупь, пакуль паляўнічы, што стаў адначасова земляробам, не абзавёўся яшчэ і быдлам, якое давала не толькі мяса і малако, але і гной. Цяпер уробленая глеба магла карміць вечна. Кідаць папелкі стала пакутліва, і чапавек застаўся б пры іх. Але не ўсе вырашалі ягоныя жаданні.

Земляробства ў найбольш развітых краінах прывяло да рабаўпадання. Рабаўпадальнік апрацоўваў зямлю не сваімі рукамі. Гапоўнай мэтай дзяржавы стала здабыча рабоў. У дрымучых лясах за межамі цывілізаваных краін пегіены ўзброеныя мужчыны палявалі не на ваўка і аленя — на чапавека, каб, пазбавіўшы яго волі, прадаць на нявольніцкім рынку.

У сваю чаргу, і варвараў вабілі багаці цывілізаваных. Невядома адкуль, з паўночных нетраў або ўсходніх стэпаў, накічваліся ваяўніцы хвалі, то атрымліваючы ад легіёнаў у зубы, то пранікаючы ў самае сэрца Рыма і Візантыі.

Час так звананага вялікага перасялення народаў — пачатак новай, нашай эры.

Варвары «пісалі» мячамі ды коп'ямі. Перамі карысталіся толькі цывілізаваныя. А пісалі яны, зразумела, найперш пра тых, хто іх турбаваў болей, тыя ж вандалы ды гунны. А плямёны, што ціха-мірна палявалі ды араі пад бокам імперыі, не прыцягвалі ўвагі храністаў. І на скрыжалі

яны не трапілі. А ў іх жа, кожнага, была свая гісторыя. Як яны называліся, з якіх прычын здымаліся з месца і шукалі шчасця або ратунку, дзе жылі ў тое ці іншае стагоддзе — мы не ведаем. Анічога...

На траве, на лісці, на пяску следнагі або капыта, капына яны і самі кідаюцца ў вочы, часцяком ва ўпор не бачаць. І тады сапраўдная гісторыя падманяецца прыдуманай, падманнай...

На шчасце, ёсць матэрыял, які захоўвае сляды чапавечых блуканняў тысячагоддзі. Гэты матэрыял — мова.

Ды вось бяда: тых слядоў мала хто шукае. А калі яны і самі кідаюцца ў вочы, часцяком ва ўпор не бачаць. І тады сапраўдная гісторыя падманяецца прыдуманай, падманнай...

Яшчэ ў 1615 годзе нейкі Міхал Ліцвін «прывёў каля ста падобных слоў лацінскай і літоўскай моваў» /Языки народов СССР, т. 1. М., 1966 — у далейшым ЯН СССР, арт. «Литовский язык», с. 502/. А хто гаварыў на лацінскай мове? Грамадзяне Рыма.

Яшчэ. Тэрыторыя, на якой размяшчалася ўчарашняя Югаславія, у рымскія часы звалася Іпірыякам /История Венгрии, т. 1. М., 1971 — у далейшым ИВ, с. 36/. Тут жылі плямёны з іпірыйскай мовы. Не была яна пісьмовай, і засталася ад яе вельмі мала: іменны іпірыяцаў, тапонімы іпірыяка, жменька слоў. Але і тое, што захавалася, сведчыць: «іпірыяская мова... паказвае сувязі з паўночнымі індаеўрапейскімі мовамі — балцкімі, германскімі, славянскімі» /Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990 — у далейшым ЛЭС, с. 172/. Як бачым, у пераліку паўночных індаеўрапейскіх моў балцкія стаяць на першым месцы, г. зн. яны бліжэйшыя да іпірыйскай, чым

германскія і славянскія, хаця славяне жывуць у самім былым Іпірыяку, а германцы /аўстрыйцы/ з ім мяжуюць.

Тэрыторыю на ўсход ад Іпірыяка ў рымскія часы займалі дакафракійскія плямёны. Ад мовы іх засталася прыблізна гэтулькі, як ад іпірыйскай. Але і тыя рэшткі выяўляюць «цесную сувязь з балтыйскімі мовамі», адкрытую расейскім лінгвістам У. Тапаровым /ЛЭС, с. 561/.

І гэта не ўсё. Як піша У. Тапароў, «шэраг тапанімічных ізаглас яднае балтыйскі арэал з Паноніяй, Балканамі і Адрыятычным узбярэжжам» /ЛЭС, с. 64/, г. зн. у Прыбалтыцы маюцца такія ж географічныя назвы, як на Балканах, у

Адрыятыцы і Паноніі — той частцы Венгрыі, што ляжыць на захад ад Дуная /гл. Советский энциклопедический словарь/.

У 15 томе другога выдання БСЭ ёсць «Этническая карта Европы». На ёй пазначана, дзе жылі народы, вядомыя антычным аўтарам — рымлянам і грэкам. Хто ж тады, паводле іх, жыў у Прыбалтыцы? Толькі тры групы плямёнаў: карэоты, осіі і галінды. Пра літву, жамойць /жмудзь/, латгалаў, земгалаў, прусаў старажытныя аўтары не чулі.

На якія ж думкі павінна наводзіць усё гэта аб'ектыўнага даследчыка? Што ў антычныя часы літвы, жамойці, латгалаў, земгалаў, прусаў у Прыбалтыцы не было, што продкі носьбітаў балтыйскіх моў жылі недазе паблізу ад Рымскай імперыі, а можа, і ў ёй самой, дзе суседзілі з іпірыяцамі і фракійцамі, а можа, былі часткай тых або другіх, бо іпірыяцкая і фракійская мовы мы ведаем занадта слаба, каб катэгарычна гэта адмаўляць. Ды на балтаў погляд пануе іншы. Вось што пішуць у Летуве, і прыблізна тое ж пішацца ўсюды: «Прааразіма балтаў — хутчэй за ўсё, міжрэчча Віслы і Дняпра. Продкі балтаў — прабалты сфармаваліся напрыканцы 3-га тысячагоддзя да н. э. у выніку асіміляцыі індаеўрапейскіх груп носьбітаў культуры шнуровай керамікі, што шырока распаўсюдзіліся ў Сярэдняй і Паўночнай Еўропе, з мясцовымі плямёнамі, тамсама еўрапеоідамі /Литва. Краткая энциклопедия. Вильнюс, 1989 — у далейшым Литва, с. 135/.

Вось так. Усе ў Еўропе рухаліся кудысьці: кельты, германцы, славяне. Толькі балты як селі ў сваім «мядзведжым кутку» 4-5 тысяч год назад, так і сядзелі. А як жа балта-лацінскія, балта-іпірыяцкія ды балта-фракійскія моўныя сувязі? Пытанне гэтае не абмяркоўваецца.

Маўляў, ёсць такія сувязі — ну і добра. А здзіўляцца ім не трэба, бо тлумачацца яны агульнасцю паходжання ўсіх індаеўрапейскіх моў. Маўляў, не лацінскія гэта словы ў летувіскай, а агульна індаеўрапейская спадчына, што дасталася аж ад індаеўрапейскай пра-мовы. І ў раздзеле «Лексика» артыкула «Литовский язык» /ЯН СССР, сс. 520—521/ пра лацінскія запазычаныя ў летувіскай мове не гаворыцца нічога. «Найстаражытнейшыя запазычаныя ў летувіскую мову, відавочна, прыйшлі з фіна-угорскіх моў, але яны вельмі мала даспедаваныя» /с. 520/.

На жаль, не маю працы Міхала Ліцвіна, які ў выданні па этымалогіі летувіскай мовы /на расейскай не выдаваўся — аўтары іх немцы, палякі, летувісы/. Таму прыходзіцца абапірацца на ўласныя назіранні. /На жаль, летувіскі алфавіт, створаны на базе лацінскага, карыстаецца масай надрадкавых і падрадкавых знакаў, якія цяжка набраць, таму прыходзіцца перадаваць летувіскія словы нашай кірыліцай, а ніжэй, як пабачыць чытач, гэта будзе зроблена і ў дачыненні да патышскіх і румынскіх слоў/. Дапусцім, што лацінскае *salva* «чэрап» і летувіскае *galva* «галава» сапраўды ідуць ад той невядомай пра-мовы, тым болей, што і па-нашаму *galava*. Але вось пары: лацінскае *senis* «стары» — летувіскае *senas* «стары»; лацінскае *virus* «мужчына» — летувіскае *viras* «мужчына»; лацінскае *dentis* «зуб» — летувіскае *dantis* «зуб»; лацінскае *jocog* «насмехацца» — летувіскае *juoktis* «насмехацца». Чаму для тых сама значэнняў мы карыстаемся зусім іншымі словамі? Наша ж мова таксама індаеўрапейская. А вось яшчэ: лацінску «барана» — *ossa*, па-летувіску — *akešes*. Ці была ў часы індаеўрапейскай пра-мовы /калі тая пра-мова ўвогуле была/ барана? Па-лацінску «кола» — *rota*, па-летувіску — *ratas*. Ці было ў праіндаеўрапейскія часы кола? Цяжка паверыць. Індзейцы Амерыкі аж да прыходу еўрапейцаў да кола так і не дадумаліся...

І ў румынскай мове маюцца парапелі з балтыйскімі, на што, здаецца, яшчэ не звярталася ўвага /гл. ЛЭС: Балтыйские языки, Латышский язык, Литовский язык; Румынский язык/. Ва ўяўленні шматлікіх людзей, нават філолагаў, румынская мова — нейкая сумесь лацінскіх ды славянскіх слоў. Гэта правільна толькі часткова. Вельмі значны пласт румынскай мовы складаюць рэшткі тых, якімі карысталіся продкі румынаў да прыходу рымлянаў — дакі, фракійцы, а, можа, і нейкія іншыя. Зразумела, што найболей цікавыя для нас — супадзенні з балтыйскімі тых румынскіх слоў, што з'яўляюцца з паходжання мясцовымі, не лацінскімі і славянскімі. Напрыклад, па-пруску *alē*, па-летувіску і па-латышску *uplē* — «рака», а па-румынску *alē* — «вада». Па-летувіску і па-латышску *daina* — «народная песня», па-румынску «народная песня» — *doyna*. Па-летувіску *šjūrs* — «поўнач», па-румынску *sjara* — «вечар». Па-румынску *varf* — «вяршыня, верх, вярхушка, кончык», па-летувіску і па-латышску *varpa* — «колос», па-летувіску *varpas* — «звон» /прадмет/. Па-латышску *rupis* — «грубы», па-румынску *rupē* — «раўсці, памачь, біць».

У БОГА ЎСЕ МЫ ЖЫВЫЯ...

(Пачатак на стар. 4)

Рыхард Вайлер. 1922 года нараджэння. Мой равеснік...

Я зноў паехаў на лясную дарогу. Раптам прыедуць сваякі, дык трэба паглядзець, ці ўсе там як след. Можна, і пакінутай нам адзнакі няма — мінула больш года. Дзякаваць Богу, усё было на месцы. Тым часам я, як былы франтавік, атрымаў запрашэнне ад фонду Генрыха Беля прыехаць у Германію. З сабой я ўзяў прабітую каску, патранташ, насыпаў у мяшэчак зямлі з магілы.

Германія. «Логова фашызму», як пісалі ў гады ваеннага ліхалецця. Імчымся па «аўтабана» — роўнай, як страла, дарозе. А галава і сэрца супаддзя не знаходзяць. Сустрэкаецца па дарозе стары немец, а я ў думках надзяваю яму на галаву каску і ўяўляю, якім ён быў у 18-20 гадоў. Мне не давялося дайсці да Берліна. Я быў паранены ў 1944 годзе і

спісаны «пад чыстую». Але з якой заідрасцю глядзелі мы, інваліды, у дзень Перамогі на салдат, пераможцаў, якім кідалі пад ногі кветкі, падкідалі ў гару. Яны былі ў новых гімнасцэрках, начышчаных ботах, з бліскучымі медалямі «За ўзяцце Берліна»...

Берлін

Цяжка мне перадаць пачуцці, якія адольвалі мяне і ў Берліне. Канешне, гэта не той Берлін, які мы бачылі ў дакументальным фільме «Падзенне Берліна». Усё тут зіхаціць, паціцы гнуцца ад тавараў. Пераможаныя жывуць куды лепш за пераможцаў.

Спыніўся я ў доме на Турмштрасе. Выйшаўшы на балкон, убачыў вялізны, цёмнага колеру дом. Гэта — Дом права. Людзі старэйшага пакалення помняць фотаздымкі, якія абляцелі ўвесь свет, —

менавіта тут праходзіў судовы працэс над Георгіем Дзімітравым, які абвінавачваўся ў падпае рэйхстага ў 1933 годзе. Абвінаваўцам быў Герынг. Па іроніі лёсу, сусед па кватэры, у якой мы спыніліся, таксама носіць прозвішча Герынг.

Удвары Дома права — турма «Маабіт». Там чакае суда Эрых Хонекер. Перад турмой невялікія пікеты — адны патрабуюць былому камуністычнаму лідэру смяротнага прысуду, другія, наадварот — поўнай рэабілітацыі.

З асаблівым хваляваннем падыходзіў я да рэйхстага, на купале якога Кантарыя і Ягораў умацавалі сцяг Перамогі. Купала даўно няма. Расказваюць, што амерыканскі сяржант, які стаяў тут на варце, па цагліны зняў купал, загарнуў у пергаментную паперу і адправіў да сябе ў ЗША. Легенда гэта ці праўда — не ведаю.

Падняўся на прыступкі, падышоў да сцяны, на якой салдаты нашы пакідалі свае аўтографы. Аўтографы даўно змыты. Затое ўздоўж рэйхстага ўстаноўлены доўгія сталы, на якіх за бясцэнна можаце купіць любы савецкі ордэн ці медаль. Шчыра скажу, зашчымяла сэрца, глядзячы на ўсё гэта. Мне помніцца, як старшыня нашай роты разведчыкаў Марахін з гонарам гаварыў:

— Братва, хто возьме жывым «языка», той атрымае самую высокую баявую ўзнагароду — «Медаль за адвагу».

Цяпер медаль «За адвагу» каштуе адну марку. Ордэн «Чырвонай Зоркі» — дзве. І самае дзіўнае, што прадаюць іх туркі. Для іх усё гэта — «жалезкі», не больш. Я раней не вельмі разумеў логіку тых, хто ў нашых газетах дае аб'явы тыпу: «Куплю баявыя ордэны і медаль». Потым нехта мне растлумачыў, што з Беларусі іх вязуць у Турцыю, дзе мяняюць на скураныя курткі, а нашы, крывей заваяваныя ордэны, прадаюцца туркамі ля рэйхстага.

Па-латышску дусмас — «гнеў», па-румынску душмані — «ненавідзец». Па-румынску рэца — «сетка», па-латышску рэціс — «сіта, рэшата». Па-латышску і па-летувіску балтас — «белы», па-румынску бэлцэтурэ — «белая пляма ў жывёлы».

Асабліва ўражае падабенства слоў дайна і дойна, якія звычайна не перакладаюцца. Мабыць, за імі — нейкая блізкасць фальклору, духоўнага свету старажытных румынаў і балтаў.

Раз ужо гаворка зайшла пра дайны і дойны, то дадам, што і ў венграў маецца падобнае: дал — «песня». І спявак у іх — далнок, а ў летувісаў — дайнінікас. Хто-небудзь скажа: выпадковае супадзенне! Або венгры запазычылі ў румынаў, венгры ж з румынамі суседзяць. Але ж сама сабой напрашваецца думка, што дайна — ад дал.

Тут, баюся, чытач увогуле пацпе не плячамі: венгерска-летувіская паралель? Ды адкуль ёй узяцца? Адкуль — пра гэта пасля. А пакуль пераканамся, што гэта сапраўды паралель, бо яна далёка не адна.

Пачынаем. Першым пойдзе слова летувіскае /згодна з парадкам летувіскага алфавіта/, другім, пасля працяжніка, — венгерскае /таксама кірыліцай, што зробіш/: баксноті «басці» — бек «басці»; беца «атрута» — пац «атрута»; чяршкэці «бразгаць» — чэрэг, чэрэгэт «бразгаць»; чяптувас «заціскачка» — чіптэто «заціскачка»; чяўлас «кран» — чап «кран»; чіпті «пішчаць» — чіпаг «пішчаць»; чюожті «сплізгаецца» — чусік «сплізгаецца»; дярмас «які трэба» — дэрэк «добры, спаўны»; добті «біць» — добол «біць у барабан»; дурті «калоць» — дарабол «калоць»; гобшас «скавалны, карыслівы» — капсі «скавалны, карыслівы»; гумбас «клубень», гумуплас «камяк» — гумо «клубень», гёмб «шар», гомбоц «кляцка»; кабэ «дужка» — капоч «дужка»; кабус «кучністы» — капаскодо «кучністы» /-кодо, падобна, суфікс/; камлінас «дуга» — камло «круж»; карас «вайна» — харц «бой»; каркті «храпець» — хоркол «храпець»; кауплас «куча» — купац «куча»; каутіс «біцца» — чата «бой»; кялті «будзіць» — кэлт «будзіць»; кярас «куст» — чэр'е «куст»; кіцэнті «трухляць» — кодог «трухляць»; кілпос «пастка» — кэлэпц «пастка»; косэці «кашляць» — кэхэг «кашляць»; кранксті «перхаць» — краког «перхаць»; куркті «квачаць» — куруттёл «квачаць»; лэйптас «прыступка» — лэлчо «прыступка»; лянкэ «пагчына» — ланкаш «спадзісты»; лемянэ «камізэлька» — мэллэнэ «камізэлька»; лінгуоті «калыхацца» — лэнг «калыхацца»; маўмас «жупел» — мумаш «жупел»; маўроті «гырчыць» — морог «гырчаць»; мажас «малы» — моржа «крошка»; мазготі «мыць» — мош «мыць», мошогат «мыць посуд»; мостас «жэст» — моздулат «жэст»; мосуоті «махаць» — мозог «варушыца, рухадца»; пайкас «дурны» — пайкош «гарэзлівы, шалапутны»; пашюрэ «хлеў» — фэсэр «хлеў»; піртіс «пазня» — фурдэш «пазня»; пулкас «зграя» — фалка «зграя»; пепутіс «ціпун» — піп «ціпун»; рабэці «грукатаць» — робай «гром»; райдэ «пітара» — раір «пісаць», райз «малюнак»; райтас «коннік» — райт «старт», райта! «пайшоў!»; рянгі «рых-

таваць, нападжаць» — рэндэз «наладжваць»; рікауті «гырцаць» — ріккант «гырцаць»; рікэ «капа» — ракаш «капа валасоў»; родікліс «дышаль» — руд «жардзіна»; руй «зграя» — рай «зграя»; сайтас «прывязка» — сій «прывязка»; сяклус «мелкі» — шэкэлі «мелкі»; сэкмэ «удача» — шікэр «удача»; сяўрас «цесны, вузкі» — сорош «цесны», сіргті «хварэць» — суркол «хвалявацца»; сюлас «нітка» — сал «нітка»; шокті «скакаць, рынуцца» — сэкэс «уцекі», сэкдэчэл «скакаць»; шірвас, шірмас «сівы» — сюркэ «сівы»; шутас, шутра «гарачыня» — шют «грэць, пражыць»; тяммо «вымя» — тэдэ «вымя», тэхэн «карова», тэй «мапако»; трышні «угнойваць» — традьяр «угнойваць»; турэті «трымаць» — тарт «трымаць»; вада «зацэпка, прычына» — вад «абвінавачванне»; вага «баразна» — ваг «рэзаць»; валгіс «яда» — фалаш «яда»; вета «мясцовасць» — відэк «мясцовасць»; вогті «красці» — фог «браць, узяць»; урвас «нара» — юрэг «нара»; жабоклэс «цуглі» — забла «цуглі»; жалгіс «гад» /змяя/ — галат «гад» /змяя/, жетіс «зеў» /у кроснах/ — сад «зеў» /у кроснах/.

Той чытач, які мала знаёмы з зымапагічнымі працамі, можа зазначыць, што не ўсе з прыведзеных паралеляў супадаюць у дастатковай ступені, каб лічыць іх залежнымі адно ад другога. Але трэба зразумець, што ў кожнай мове свая гукавая сістэма, з-за чаго далёка не кожнае запазычанае слова ў мове-прымаальніцы застаецца ў тым сама выглядзе, што і ў мове, якая давала. Напрыклад, у нас даўней не было гук «ф», які і сёння змяшчаецца толькі ў запазычаных словах. Таму ў тых выпадках, калі з чужой мовы браўся слова з «ф», гук гэты ператвараўся ў «хв» /Хведар/, «кв» /квасоля/, «п» /Пекла/. У летувіскай мове таксама няма спрадвечнага «ф», таму, запазычаючы з венгерскай мовы такія словы, як фалка «зграя», фэсэр «хлеў», фог «браць», фалаш «яда», продкі летувісаў вымушаныя былі мяняць яго на нейкі іншы — зразумела, дастаткова блізкі, у выніку чаго атрымлівалася пулкас, пашюрэ, вогті, валгіс. Няма ў летувіскай мове і спрадвечнага «х», таму пры запазычанні венгерскіх харц «бой», хоркол «храпець» гэты гук непазбежна павінен быў замяніцца на блізкі «к», дзкуючы чаму атрымалася карас «вайна», каркті «храпець». Але калі гукавы пераход быўцам бы і няма, слова пры запазычанні ўсе ж мяняцца: «а» пераходзіць у «о» і наадварот, звонкія зычныя ў глухія, шыпячыя ў свісцячыя і да т. п. Таму, здавалася б, не вельмі падобныя гобшас і капсі /«скавалны, карыслівы»/ у сапраўднасці — поўныя адэкваты.

Прытым: прыведзеныя мной пары шукаліся ў літаратурных, апрацаваных і ўнармаваных мовах, якіх у старажытнасці яшчэ не было. Тады людзі карысталіся дыялектнымі гаворкамі, якія адрозніваліся між сабой і вакалізмам, і кансанантызмам /г. зн. галоснымі і зычнымі гукамі/. І тое, што нам здаецца несупадзеннем, можа быць адлюстраваннем старажытных дыялектаў — як венгерскіх, так і летувіскіх.

Вядома, не выключана, што нейкія з адзначаных паралеляў утварыліся выпад-

кова, і зымапагі іх не прызнаюць. Але калі нават забракаваць і палову, то ўсе адно застаецца дастаткова шмат каранёў, запазычаных або з венгерскай у летувіскую, або з летувіскай у венгерскую мову. А трэба ж мець на ўвазе, што шукаў супадзенні чалавек, які не ведае ні той, ні другой. Калі б на маім месцы быў даследчык, што валодае хаця б адной з іх, — думаю, ппён быў бы значна большы.

Ды яшчэ мушу сказаць, што ўключыў у пералік не ўсе напатканыя мной пары, сумняваючыся з розных прычын. Адна з іх тая, што падобныя словы маюцца ў іншых мовах. Але: па-венгерску kard «шабля, меч» — і па-летувіску kardas «шабля, меч». І ў польскай маецца kord — «кароткі меч, палаш». Ды ўлічваючы, што значэння «шабля» польскае kord не мае, можна дапусціць, што венгерска-летувіская паралель абышлася без польскага ўдзелу. Па-венгерску varsa /варша/, па-летувіску varža /варжа/, а па-польску wiersza /верша/ — усе тры словы азначаюць «венцер», але летувіскае і венгерскае па гучанні, падобна, бліжэйшыя. Па-венгерску fenyő — «сасна, піхта», тыя ж сама значэнні мае летувіскае kenis; па-нямецку kiepen — «сасновы», але гэты карань не мае дачынення да піхты, якая абазначаецца тут адным словам не з сасноў, а з елкай /Tanne/.

Маюцца ў венгерскай і летувіскай мовах таксама словы, якія ў адной з іх даўжэйшыя на адну пачатковую літару: «роспій» — па-летувіску august, па-венгерску mağas; «ягада» — па-венгерску Dogyo, па-летувіску uoga; «кошт» — па-летувіску verte, па-венгерску ertek; «спяза» — па-летувіску asara, па-венгерску siras. Ці ёсць сувязь паміж гэтымі словамі, хай высвятляюць зымапагі.

Летувіскай і венгерскай мовам напежаць да розных сем'яў: першая пічыцца індаеўрапейскай, другая — фіна-ўгорскай. Прычым найбліжэйшыя родзічы венграў па мове — ханты і мансі, жыхары Заходняй Сібіры. На сваю сённяшняую радзіму, у Венгрыю, яны прыйшлі толькі ў 896 годзе; перад тым стагоддзе качавалі ў Прычарнаморскіх стэпах, а яшчэ раней — у данскіх. Летувісы, як сцвярджаецца, ніколі не пакідалі Прыбалтыку. Расплумачыць адзначаныя супадзенні паходжаннем моў з адной крыніцы нельга — і кантактаў паміж носбітамі іх нібыта не было. Чым жа тады тлумачацца тыя супадзенні?

Зробім невялікае адступленне. Яшчэ трыццаць пяць год назад расейскі лінгвіст Б. Сярэбраннікаў надрукаваў у *Летувісцысцэ, але вельмі цікавы матэрыял артыкул, у якім прывёў больш за тры дзесяткі знойдзеных ім супадзенняў летувіскіх і латышскіх слоў з мардоўскімі, марыйскімі, удмурцкімі, комі і нават мансійскімі. Да якой жа высновы прыйшоў даследчык? Вось да якой: «Калі вышэйпрыведзеныя паралелі ў нейкай ступені адлюстравваюць ісціну, то сапраўды можна дапусціць наяўнасць у лясной паласе Волга-Клязьмінскага міжрэчча да з'яўлення ў гэтых мясцях славян нейкай індаеўрапейскай мовы, вельмі блізкай да сучасных балтыйскіх моў» /Б. А. Сярэбраннікаў. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейско-*

го языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам. — Труды Академии наук Литовской ССР, серия А, 1. 1957, с. 71. Карыстаюся выпадкам шчыра падзякаваць праф. Віленскага ўніверсітэта сп. З. Зінкявічюсу, дзкуючы ласцы якога ўдалося пазнаёміцца з гэтай працай/. Такім чынам, Б. Сярэбраннікаў лічыць, што непасрэднага кантакту паміж продкамі сучасных балтыйскіх народаў і пералічаных фіна-ўгорскіх не было, а агледжаныя ім словы трапілі ў фіна-ўгорскія мовы з нейкай балтыйскай мовы: — не летувіскай і не латышскай — што нібыта існавала ў лясной паласе Волга-Клязьмінскага міжрэчча».

Калі так, то паміж Волгай і Клязьмай павінны былі б застацца тапанімічныя сляды таямнічага балтыйскага народа. Але Б. Сярэбраннікаў тапаніміку абранага ім рэгіёна не аналізуе і аніводнага балцкага тапоніма з гэтага міжрэчча не прыводзіць. Так што застаецца абсалютна незразумелым, з чаго ён узяў, што прыдуманым ім народ жыві менавіта тут. А, напрыклад, У. Тапароў, хаця і нацягвае «балцкую коўдру» аж на Маскву, тапаніміку на ўсход ад Масквы лічыць суцэльнай фіна-ўгорскай /В. Н. Топоров. Древняя Москва в балтийской перспективе. — Балто-славянские исследования. — 1981. М., 1982, с. 3/.

Прылісваючы ўсе балта-фіна-ўгорскія паралелі існаванню гэтага народа, што не пакінуў аніякіх слядоў ні ў гісторыі, ні ў тапаніміцы, Б. Сярэбраннікаў такім чынам сцвярджае, што літаральна ўсе запазычаныя на балцка-фіна-ўгорскім сумежжы мелі толькі адзін кірунак: з балцкіх моў у фіна-ўгорскія. Але зноў жа, аніякага зымапагічнага аналізу, каб давесці гэта, не робіць.

У падобным стаўленні да балтыйскіх і фіна-ўгорскіх моў Б. Сярэбраннікаў не адзінока. Не толькі расейскія, латышскія, летувіскія, нашы беларускія — нават і комі, эстонскія, суомі /фінскія/ лінгвісты лічаць абсалютна бяспрэчным нейкі прыярытэт, перавагу балтыйскіх моў над фіна-ўгорскімі і калі агледжваюць балта-фіна-ўгорскую паралель, дык адразу абвешваюць словы балцкім, а потым ужо варажыць, які шляхам яно магло трапіць у фіна-ўгорскія мовы, іншым разам вельмі далёкія геаграфічна.

Так можа стацца і з летувіска-венгерскімі паралелямі: глядзіш, і знойдзецца хто-небудзь — прыдумае балцкі народ ды і ўпадкуе дзе-небудзь паблізу Венгрыі, чым усё і расплумаць. Дык вось: хачу папярэдыць такую спробу. Летувіска-венгерскія паралелі занадта шмат, каб яны маглі ўтварыцца дзкуючы мове-пасрэдніку. Гэта — раз. Па-другое, нават і самы павярхоўны аналіз паказвае: напрамак летувіска-венгерскіх запазычанняў — яўна абодвабаковы. Вышэй на прыкладзе слоў, якія ў венгерскай мове пачынаюцца з «f», а ў летувіскай з «p» і «v», ужо было паказана, што напрамак запазычанняў — з венгерскай у летувіскую. Калі ж у летувіскай мове маюцца венгерскія словы, прычым не адно і не два, а шмат, дык відавочна, што з венграмі кантактаваў не нейкі іншы балцкі народ, а продкі саміх летувісаў...

(Працяг будзе)

Наунхоф

А вось і Наунхоф. Не ведаю, як гэта назваць — ці вёскай, ці горадам. Усе дамы — мураваныя, духпалярховыя. Дарогі — асфальтавыя. У магазінах — паўнотка тавараў.

Фрэд жыве на другім паверсе. На першым — бібліятэка. Сустрэла нас Лора — жонка Фрэда, жанчына сярэдняга ўзросту, акуратная прычоска, пафарбаваныя вусны. На маё пытанне — дзе Фрэд, коротка адказала: — На могільках.

Аказваецца, да яго тым днём прыехаў з Цярнопаля пакланіцца магіле дзеда Сцяпана Валашчука яго ўнук Слава. Тры гадзі дамагаўся дазволу на паездку і дамогся.

Разглядваю фотаздымкі на сцяне ў кватэры Фрэда. Вось яго маці ў старомодным капелюшы, вось — бацька. А гэта — сам Фрэд, 16-гадовы, толькі што на яго надзелі салдацкую форму. Круглатвары, усмешлівы. Не ведаў ён, што праз чатыры месяцы апынецца ў палоне

на далёкай, халоднай карэльскай зямлі. Мы абняліся, як старыя, добрыя сябры. Праз 50 гадоў сустрэліся два былыя салдаты дзвюх варажых армій. Разгаварыліся, сфатаграфаваліся на памяць.

Потым пайшлі на могількі. Ён ведае кожнага, хто пахаваны пад каменнымі плітамі з чырвонымі зоркачкамі. І чытаю надпісы, а ён паўтарае ўголос:

— Фёдар Кудзінаў, Сцяпан Івашчанка, Аляксей Цураў, Акакій Хахішвілі...

Калі магілы Веры Максюты пастаялі даўжэй.

— Дзяўчыне было 17 гадоў. Мая дачка Ірэна цяпер крыху старэйшая за яе, і я думаю, як бы ёй было невыносна, каб яна апынулася на чужыне. Побач ляжыць чэх, яму тады ішоў 21-ы год. Ён павесіўся. Кажуць, што ён быў закаханы ў Веру і вольна змог без яе жыць...

Вера Максюта, адкуль ты, як пражыла свае 17 дзясочых гадоў, пра што думала ў свае перадсмяротныя хвіліны? Маўчыць магіліная пліта, і ці даведаецца хто пра гэта...

І ў той жа час было неяк светла на душы, што на далёкай нямецкай зямлі, у

Саксоніі, ёсць чалавек, які не азлобіўся, знайшоў у сабе сілы заняцца добраўпарадкаваннем могілька, дзе ляжаць сыны краіны, супраць якой яго прымусіў ваяваць Гітлер. Сто разоў меў раскуры вялікі Гётэ, калі ў хвіліну адчаю ўсклікнуў: «Пакутуй, мучайся, памры, але заставайся заўсёды чалавекам!»

Я слухаў апоўдзень свайго спадарожніка, а сам міжволі ўспамінаў радкі фронтавой паэтэсы Юліі Друнінай:

Он выучил русский в плену,
На память читает стихи,
С себя не снимает вину
За те, фронтовые грехи.
Мой спутник галантен и мил,
Внимательность в умных глазах...
Так вот кто елда не убил
Меня в подмосковных лесах...

Яўгеній МАЗО

ПАСТСКРЫПТУМ. Днямі я атрымаў пісьмо ад Фрэда. Ён пісаў: «Вясной будучага года ад'язджае ад нас апошняя руская вайсковая часць, якая яшчэ

знаходзіцца на нашай саксонскай зямлі. Для мяне гэта азначае, што пасля іх ад'езду ніякіх дакументаў пра загінуўшых рускіх у нас не застаецца. Таму мне прыйшла ідэя — сабраць што толькі можна. Я пайшоў у камендатуру, але ў мяне былі сумненні, як бы не сказаці там: а што вам да гэтага? Нейкі немец цікавіцца ваеннымі дакументамі! Вельмі быў здзіўлены, калі пачуў:

— Сядайце, калі ласка, за стол і пачынайце работу.

Спачатку перапісваў я па-руску, потым яшчэ раз на рускай і нямецкай мовах. Два тыдні быў заняты, аб'ездзіў 26 могількаў у нашай акрузе. Толькі цяпер знайшоў час адказаць Вам, дарагі сябра...

І яшчэ. З Берліна мне паведамілі, што другі жэтон пад нумарам «5379» насіў яфрэйтар сувязі Вальтэр Бембам. Нарадзіўся 14 кастрычніка 1924 года. Загінуў у жніўні 1944 за 2 кіламетры ад вёскі Пяцігодка пад Мінскам. Жывая яго сястра, якой пра гэта паведамілі...

Я. М.

На Беларусі не было, бадай, ніводнага павета, дзе б пасля кастрычніцкага перавароту не адбываліся выступленні і паўстанні супраць камуністычнага рэжыму. Народ не скарыўся камісарадзяржаўю. Савецкая гістарыяграфія дастаткова пра гэта пісала, у адпаведнасці з «сацыяльным заказам» называючы сялянскі паўстанцкі рух кулацка-шляхецкай контррэвалюцыяй, а паўстанцаў — бандытамі. Пры гэтым нікога не бянэжыла тая акалічнасць, што «бандытаў» было неверагодна шмат.

ПОМСТА

Калі меркаваць па спісах расстрэляных па прысудзе толькі ваенна-рэўтрыбуналаў /расстрэлявалі і іншыя «органы» — ЧК, міліцыя, ЧОН, камісіі па барацьбе з бандытызмам і дэзерцёрствам, палітычныя камісіі і г.д./, — дык амаль у кожнай вёсцы. Беларускі селянін узяўся за зброю, каб абараніць свой дом, сваё дабро, нажытае нялёгкай працай, спрадачы лад жыцця, які новая ўлада, «савецкая-маскавецкая», прынялася разбураць з незвычайнай сілай і энергіяй. У шэрагу мясцін беларускія паўстанцы сталі пад сцяг нацыянальнай незалежнасці, на абарону Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларусы, рассяяныя па белым свеце, заўсёды помнілі і шанавалі дзень Слуцкага паўстання — 27 лістапада. Цяпер да іх далучыліся і мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь.

Перад мною дакументы — сведчанне трагічнага лёсу сліцкіх паўстанцаў. На пажоўклых ад часу нумараваных лістах разліта цэлае мора чалавечых пакут. Ліст, пазначаны нумарам 2 — пратакол N 4 пасяджэння Слуцкай павятовай паліткамсіі ад 16 жніўня 1921 года. У склад гэтага рэпрэсіўнага органа ўваходзілі старшыня павятовага выканкама /на гэты момант Слуцкі выканком і паліткамсію ўзначальваў нейкі «тов.Владимиров»/, сакратар павятовага партыйнага камітэта, начальнік «боеучастка» /Беларусь для паслявовай барацьбы з мяцежнікамі была падзелена на 6 «боечастков», межы якіх супадалі, як правіла, з межамі паветаў/, ваенны камісар, начальнікі палітычных і асобых аддзелаў рэгулярных войскаў, іншыя ваенныя, партыйныя і савецкія начальнікі. У той дзень вырашаліся пытанні:

«1. О выселении семейств бандитов /чытай — паўстанцаў/ за пределы Западного фронта. 2. О порядке их выселения. Единственно постановили: «Семейство бандита Николая Белодорова, происходящего из деревни Зкальное Заболотской волости, выселить в Архангельскую губернию, имущество конфисковать...»

Такі ж лёс чакаў «семеіства бандита Павла Броневіцкаго из граждан деревни Завизыцы Старобинской волости, Митрофана Богдана из деревни Рачкевичи Гаплицкой волости, Ивана Копота с хутора Ржавка Гресской волости, Иосифа Скоробогатого с хутора Березовый Угол Гресской волости». Начальніку палітбюро /спецыяльны аддзел павятовай міліцыі/ даручалася ў двухдзённы тэрмін сабраць дакладныя звесткі аб складзе сем'яў, якія падлягаюць выселенню, аб колькасці іх маёмасці. Сакратару павятовага камітэта Ахманаву прад'явілася «выдзліць» чатырх таварышэй для камандзіравання по месцу жительствова сем'яў бандитов, для конфіскацыі іх імушества і рас-пределения с председателями волостных исполкомов и сельсоветов между семьями красноармейцев и демобилизованных».

Далей падзеі развіваліся згодна пратаколу. Ужо на наступны дзень начальнік штаба Заходняга фронту, камісар Вяноўч адсылае дзешу начальніку боеучастка 5 /Слуцкі павет/, у якой патрабуе «срочнога распоряжения о наряде на два вагона на станцию Слуцк к 15 часам /выселенне меркавалася ажыццявіць 20 жніўня 1921 года. — Н.С./ ... для эвакуации семей бандитов в Архангельскую губернию». Сакратар паліткамсіі ўдакладніў, што «всех членов семей будет до 30 человек, продовольствия и вещей будут иметь около 120 пудов. Выселяемым разрешается иметь с собою 12 личных вещей на одну семью /?!/ и продовольствия на каждого едока на месяц». Шлях гэтым людзям, пазбаўленым дома і радзімы, прадстаяў няблізкі.

Праўда, запланаваныя тэрміны, што тыпова для сістэмы, якая нараджалася, зрываўся. Старшыня паліткамсіі Уладзіміраў спышаецца паведаміць у штаб войск Мінскага раёна, што «к выселению семейств бандитов приступят 25 августа, к тому дню будут нужны вагоны». Згодна бальшавіцкай логіцы, бацька павінен быў несці адказнасць за сына, сын — за бацьку, жонка — за мужа, брат — за брата і г.д. Так, за ўзброенае супраціўленне, аказанае Савецкай уладзе Іосіфам Скоробагатавым, пацярпелі не толькі яго жонка і дзеці, але і стары бацька, дом і гаспадарка якога былі разбураны, а сам ён выслаўны з родных мясцін на расійскую поўнач.

У справе «О выселении семейств бандитов» захавана мандат, уладальнік якога /нехта

Бяльчыцкі/ быў камандзіраваны ў Грэскі павет «для приведения в исполнение постановления политкомиссии». Трэба адзначыць, што ў мандатце спіс асоб, якія падлягаюць выселенню, прыкметна папоўніўся з дня пасяджэння. Прынамсі, што ні дакумент у гэтай справе, то новыя іменны ахвяр. Да гвалтоўнага выселення «рыхтавалі» па прысудах рэўтрыбуналаў, пастаноамаі асобых армейскіх аддзелаў і г.д. Першапачаткова названая колькасць «30» усе ўзрастала.

Але і 25 жніўня вагоны на адрас Архангельскай ЧК не пайшлі: не ўсіх сабралі, не ўсіх аабаралі. З дзяржаў чужога дабра таксама не паспелі справіцца.

А, між тым, прыгаданы Бяльчыцкі паспеў прыехаць на месца і напісаць падрабязную справаздачу аб зробленым. «Прыбыл 21 августа в Гресский волревком... с председателем ревкома тов. Душевским отправились на хутор Ржавка к бандиту Ивану Копоту». Упаўнаважаны выявіў,

што Копець не такі багаты, як меркавалі павятова-вая ўлада. «...вместо 4-х лошадей оказалась только одна, а вместо семи коров — две коровы и одна телка». Застаецца толькі гадаць, куды падзелася астатняя скаціна. Ці была яна ўвогуле ў такой колькасці? Найбольш верагодна, што гаспадар у чаканні няпрощаных гасцей пусціў скаціну пад нож. Таксама можна меркаваць, што ўпаўнаважаны і старшыня валрэўкома дамовіліся не пакрыўдзіць адзін аднаго пры дзяльбе. Дакументы сведчаць, што найбольш каштоўнае з канфіскаванага — коні, павозкі, буйная рагатая жывёла — паступала ў распараджэнне павятовага, радзей — губернскага начальства. Для размеркавання паміж сем'ямі «беднейших красноармейцев» заставалася зусім няшмат. З маёмасці Антаніна Цвіркі аматары дармаўшчыны атрымалі «два пальто, семь кож, две овцы». У справаздачы Бяльчыцкага паведамлялася таксама, што «мать бандита Копота была доставлена в уездную политкомиссию». У разрабаваную хату паслалі прышлых дэмабілізаваных чырвонаармейцаў. «Для их прокормления оставили 4 борозды картошки. Остальное имущество доставили в волревком». Сям'я Скоробагатава з 5-ці чалавек была адпраўлена ў Слуцкую паліткамсію. Новыя гаспадары, якім улады пакінулі на праком «10 гусей и одну свинью», асели на жыхарства. Апусцелы, разбураны хутар Цвіркі заняла сям'я батрака. Жонка і дзеці гаспадара хутара /6 чалавек/ былі адпраўлены ў павет, дзе ўсіх рэпрэсіраваных збіралі разам для пагрузкі ў вагоны і адпраўкі «по адресу Архангельской ЧК», як сведчыць дакумент за нумарам 4 разглядаемай намі справы «О выселении...»

Не ўсе з асуджаных на ссылку зміраліся са сваім лёсам. Так, сям'я Мітрафана Богдана пайшла ў лес, забраўшы па магчымасці ўсю маёмасць. Людзі палічылі за лепшае ўцякаць у Польшчу, чым ехаць на поўнач. Савецкая ўлада аб'явіла іх «па-за законам» і распарадзілася, «если такыя прыду в деревню, немедленно арестовать и доставить в ПООН 4» /Пагранічнае асобае аддзяленне г.Слуцка. — Н.С./.

Новыя старонкі справы знаёмляць з новымі дзейнымі асобамі трагедыі. 2 верасня 1921 года сліцкая паліткамсія паведамляе ў штаб: «Для выселения вновь намечено 16 семейств... политбюро заканчивает обвинительный материал. Вагоны будут требоваться, когда семейства будут сгруппированы в Слуцке. При требовании будет указано количество людей и имущества». Асуджаныя на ссылку прасілі савецкую ўладу аб памілаванні. З заявы Аляксандра Сасноўскага, жыхара хутара Плянты Старобінскай воласці, у паліткамсію пры Слуцкім выканкаме ад 11 кастрычніка 1921 года: «2 октября с.г. меня арестовали и конфисковали все мое имущество... приказали садиться на воз и не дали мне ничего съестного... сидел с женой и детьми неделю в Старобине. По дороге в Слуцк просил у знакомого хлеба. В Слуцке меня опять не допросили. За что страдаю с детками? Старался, чтобы себе и власти хлеба было в достатке. В прошлом году выполнил разверстку, хотя она была тяжёлая, едва дождался нового хлеба, а теперь весь продналог выполнил... у меня только жена и трое маленьких детей, бандитов нет. Пусть спросят у людей в деревне, кроме тех, которые после конфискации воспользовались моим добром... Прошу разобраться в моей вине и отпустить меня одного попросить у знакомых хлеба и для детей чего-нибудь. Мне с детками маленькими очень трудно, от своего добра пришлось терпеть голод, придется терпеть и холод». Рэзальюцыя на заяве Сасноўскага сведчыць аб тым, што ўлада не пашкадавала яго дзяцей.

«Вины за собой не чувствуем. Выселения не заслуживаем. Мы люди трудовые, — спрабавалі пераканаць павятовую паліткамсію, якая асудзіла іх на выселенне, аднаасячана А.Сасноўскага ФранціКазімера Шыдлоўскага, Сямен Сасноўскага, Антон і Валяр'ян Ярмолінскія, Ганна Скалабан і Ефрасінья Храповіч. — Последние две находились в услужении у землевладельцев-католиков ради кусочка хлеба. Среди нас старики и дети.

Тяжело нести незаслуженную кару. Высылка в чужой край хуже смерти. Пощадите невинных людей и несчастных детей!» Не пашкадавалі! Антон Іванавіч Ярмолінскі, 76 гадоў, прасіў дазволу на перезд у Дзьяквіцкую воласць Мазырскага павета: «Хоть помру там, где прошла большая часть моей жизни». Не дазволілі. Глухія былі камісары і да просьбаў аднавяскоўцаў, асуджаных на выгнанне. Людзі ў той час яшчэ не баяліся пастаяць за бліжняга, паспачываць суседу. Праз дзевяць гадоў такога не назіралася. Адвучылі. Страх перасіліў міласэрнасць. А вось у 21-м годзе ўсе жыхары Гладкоўска-Шабунскага сельсавета на чале з яго старшынёй Ісідорам Аляхновічам ручаліся за Ярмолінскіх, Шыдлоўскіх, Сасноўскіх і прасілі аб іх вызваленні. З суседніх валасцей і сёлаў адгукнуліся людзі на бяду. «Мы, граждане села Завиши Вызнянской волости, просим за бывшего соседа Франца Шидловского, он не из тех, кого обыкновенно называют паном, относился к гражданам по-товарищески. Со своим племянником, ушедшим за границу, был в раздоре». Абставіны вымушалі людзей чарніць блізкіх, хоць і гэтая хлусня дзеля ўратавання не памагала. Дзядзька адказаў за пляменніка.

А вось «Приговор» /такі заглавак у дакумента/ Крывіцкага сельскага таварыства Старобінскай воласці.

«1921 года, октября 12-го дня. Мы, нижеподписавшиеся, граждане деревни Кривичи даем настоящий приговор гражданину хутора Плянты — Липники Валерьяну Ярмолинскому и его семейству: сыну Владиславу и дочерью Брониславе, Мальвине, Станиславе, Евгении в том, что они люди честные, в политические дела не вмешивались. Вредным человеком он никогда не был, что и удостоверем своими подписями». Аднак савецкая ўлада палічыла іх для сябе небяспечнымі.

Многія з людзей, асабліва адукаваных, разумелі ўвесь жах таго, што адбываецца, спрабавалі хоць неяк перасцерагчы ўлады. Дармаўшчына, раздача насельніцтву канфіскаванай маёмасці дэмаралізуе грамадзян, правакуе да лёгкай нажывы, нараджае жаданне будаваць свой дабрабыт на чужым горы, стварае цэлыя шэрагі яўных і тайных даносчыкаў, якія ўжо грызуча між сабою з-за чужой маёмасці, — пра гэта пісаў старшыня Слуцкага выканкама ветэрынарны ўрач 4-га Старобінскага ўчастка К.Шукевіч.

Пра маштабы гвалтоўнага выселення сялян з Беларусі меркаваць па дакументах дадзенага фонду досыць цяжка. Статыстычныя дадзеныя разрозненыя і ашчадныя. Добра захаваліся толькі дакументы, якія адлюстроўваюць падзеі ў Слуцкім павеце. Таму першапачаткова скла-лася ўражанне, што рэпрэсіі тут — помста бальшавікоў за вядомыя падзеі лістапада-снежня 1920 года і ўпартае супраціўленне сліцкаму рэжыму вясной-летам 1921 года. Аднак вось дакумент, які сведчыць пра тое, што 31 жніўня 1921 года начальнік штаба фронту Жыхгалёў патрабаваў ад старшынь паліткамсіі ўсіх 6 «боечастков» падрабязных звестак аб ходзе высілкаў і канфіскацыі маёмасці. 10 кастрычніка ваенком Вейржыхоўскі з штаба фронту ад старшынь усіх шасці павятовых паліткамсіі да-24-х гадзін таксама запатрабаваў дакладныя дадзеныя аб выгнанніках па наступных пунктах: «1/ какое количество лиц подлежит выселению из пределов боеучастка /уезда/, указав количество мужчин, женщин, детей отдельно; 2/ сколько из них трудоспособных или нетрудоспособных; 3/ какое количество груза должно быть перевезено с ними /в пудах/. У гэтай жа тэлефанаграме штаба паведамля-лася, што тэрміны выселення зноў адсоўваюцца на два тыдні, таму «если предназначенных к выселению негде держать /цитуя документ. — Н.С./, их надлежит направлять в Минск для помещения в концлагерь».

Другі пункт у гэтым дакуменце невыпадковы. Як гэта ні дзіка, сем'і дзялілі. Як правіла, працаздольныя мужчыны, радзей — жанчыны, якія не мелі маленькіх дзяцей, адпраўляліся ў Архангельск на тэрмін не менш за год. На гэты конт усе павятовыя савецкія, партыйныя і ваенныя начальнікі атрымалі тэлеграму, якая змяшчае ўказанне намстаршыні сакрэтнага аператыўнага ўпраўлення ВЧК за N 143378/с ад 24 верасня 1921 года. Тых, хто не падлягаў высілкам ў Архангельскую губерню, накіроўвалі ў распараджэнне Валагодскай губЧК. Для гэтых няшчасных людзей ваенком Янсан 18 кастрычніка 1921 года папрасіў падаць да пунк-таў пагрузкі 30 вагонаў «по следующему расчету: на ст. Минск — 12 вагонов, ст.Борисов — 4 вагона, ст. Бобруйск — 5 вагонов, ст.Пуховичи — 6 вагонов, ст.Слуцк — 2 вагона /в который раз! — Н.С./, ст. Калинковичи — 1 вагон». Дакумент настолькі красамоўны, што каментарый, пэўна, лішнія. Колькі ахвяр, колькі пакут, слёз! Не верыцца, што гэта 21-ы год. Грамадзянская вайна закончылася ці працягваецца? Каго з кім? Улады з народам? У канцы 20-х — пачатку 30-х толькі паўтарылася з новай сілай тое, што ўжо было апрабавана, правэрана практыкай. Колькі беларусаў гвалтоўна адарвалі ад сваёй зямлі, пазбавілі жылля? Думаю, што пошук у архівах дасць адказ на гэтае пытанне.

Рэжым жорстка помсціў за супраціўленне, за жаданне быць гаспадаром у сваім доме, на сваёй зямлі, у сваёй дзяржаве, пад сваім нацыянальным сцягам.

Ніна СТУЖЫНСКАЯ,
кандыдат гістарычных навук



ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ
ПІСЬМЕННІКАЎ
БЕЛАРУСІ
І МІНІСТЭРСТВА
КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

Х.ДУНЕЦ	(1932-35)
І.ГУРСКІ	(1935-41)
А.КУЛЯШОЎ	(1945-46)
М.ГОРЦАЎ	(1947-49)
П.КАВАЛЁЎ	(1949-50)
В.ВІТКА	(1951-57)
М.ТКАЧОЎ	(1957-59)
Я.ШАРАХОЎСКІ	(1959-61)
Н.ПАШКЕВІЧ	(1961-69)
Л.ПРОКША	(1969-72)
Х.ЖЫЧКА	(1972-76)
А.АСІПЕНКА	(1976-80)
А.ЖУК	(1980-86)
А.ВЯРЦІНСКІ	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Андрэй ГАНЧАРОЎ
(першы намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась ЗАЛОСКА,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Барыс ПЯТРОВІЧ
(намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная
рэдакцыі -- 33-24-61;
намеснік галоўнага
рэдактара -- 33-25-25;
адказны сакратар --
33-19-85;
аддзель: публіцыстыкі
-- 33-25-25, пісьмаў і
грамадскай думкі --
33-19-85, літаратурнага
жыцця -- 33-24-62,
крытыкі і бібліяграфіі --
33-22-04, паззіі і
прозы -- 33-22-04,
музыкі -- 33-21-53,
тэатра, кіно і тэлеба-
чання -- 33-21-53,
выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў --
33-24-62,
навін -- 33-19-85,
мастацкага афармлен-
ня -- 33-24-62;
фотакарэспандэнт --
33-24-62; бухгалтэрыя
-- 26-86-40.

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛІМ".
Рукапісы рэдакцыя не
вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа
не супадаць з думкамі і
меркаваннямі аўтараў
публікацый.

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Тыраж 15.000.
Нумар падпісаны 6.05.1993 г.

П 123456789101112
М 123456789101112